



Літаратура і Мастацтва

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАЎЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕНІКАЎ БССР

ПЯТНІЦА, 4 верасня 1987 г. № 36 (3394) © Выходзіць з 1932 г. © Цана 10 кап.

УНУМАРЫ:

Кастрычнік і перабудова

На пытанні анкеты «ЛіМа» адказвае народны мастак СССР Заір АЗГУР

Грані сацыялістычнага інтэрнацыяналізму

Артыкул кандыдата гістарычных навук Уладзіслава РАКАШЭВІЧА

2—3

Новыя вершы

Сяргея ЗАКОННІКАВА

4

НА СКРЫЖАВАННІ ЧАСОЎ

Крытычныя нататкі Эсфір ГУРЭВІЧ

5—7

У барацьбе і творчасці—

поплеч

Рэпартаж аб знаходжанні польскіх гасцей у Беларусі

6—7

АПАВЯДАННЕ Васіля ХОМЧАНКІ

8—9

Музыка адстала... ад слухача?

Артыкул Анатоля ПАРЭЦКАГА

10—11



Любяць на Смаргоншчыне свой самадзейны театр лялек «Батлейка». Яго спектаклі з поспехам ідуць не толькі ў клубах, але на кірмах і вясковых аселіцах. Фота С. КРЫЦКАГА.

ДА НАШЫХ ЧЫТАЧОЎ

Часам у нашу рэдакцыю звяртаюцца пісьмова, па тэлефоне, а пры выпадку і асабіста з просьбай дапамагчы набыць той або іншы нумар «ЛіМа». Пры гэтым чытачы скардзяцца, што набыць нашу газету ў кіёску не змаглі. Што праўда, то праўда: «Літаратуры і мастацтва» ў кіёскі «Саюздруку» (не толькі мінскія, пра што сведчыць пошта з розных раёнаў рэспублікі) паступае няшмат.

На жаль, адгукацца на такія просьбы і высыліць тых ці іншых экзэмпляры газеты рэдакцыя пры ўсім жаданні не ў стане.

Аднак выйце ёсць! Самае простае і надзейнае — ПАПІСАЦА НА «ЛІТАРАТУРУ І МАСТАЦТВА»!

Папсіка прымаецца ва ўсіх установах «Саюздруку» і аддзяленнях сувязі без абмежаванняў. Папсіка можна на любы тэрмін, пачынаючы з любога месяца — трэба толькі паплаціцца аб гэтым загадзя.

А лепш за ўсё папсікацца на год! Гэта гарантыя таго, што вы будзеце ў курсе ўсіх культурных падзей у нашай рэспубліцы.

На старонках «ЛіМа» вы сустрэнецеся з выдатнымі беларускімі пісьменнікамі і мастакамі, кампазітарамі і музыкантамі, рэжысёрамі і выканаўцамі, з прадстаўнікамі творчай моладзі, з гасцямі нашай рэспублікі.

Рэдакцыя будзе і далей працягваць дзелаваць і прыніповава гаворку аб надзённых праблемах перабудовы, дэмакратызацыі грамадскага жыцця.

Старонкі газеты адкрыты для вострых дыскусій па актуальных праблемах культуры, гісторыі і сучаснасці.

І канечне ж, галоўным аўтарам «ЛіМа» застаецца вы — нашы чытачы.

Чакаем вашых пісем, меркаванняў і прапановаў...

ПРЫСВЯЧАЕЦА ЮБІЛЕЮ

Напярэдні 70-годдзя Вялікага Кастрычніка Дзяржаўны мастацкі музей БССР працягвае паказ серыі выставак, прысвечаных творчасці майстроў савецкага выяўленчага мастацтва. З лепшымі работамі народнага мастака СССР М. Савіцкага, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР А. Кашкурэвіча, заслужанага дзеяча мастацтваў Літоўскай ССР С. Красаўскага гледачы пазнаёміліся. У верасні музей рыхтуецца паказаць у Магілёве экспазіцыю з карцін І. Бродскага. Наведвальнікі выставачнай залы ў Раўбічах пазнаёмяцца з работамі вядомых беларускіх майстроў саломаліцтва В. Гаўрылюк, Т. Агафоненка, В. Паўлавай. У кастрычніку-лістападзе ў музеі будзе дэманстравацца выстаўка твораў старэйшых савецкіх мастакоў — першых лаўрэатаў ганаровых званняў — народнага мас-

тана РСФСР А. Архіпава, народнага мастака СССР В. Башызава, заслужанага дзеяча мастацтваў РСФСР М. Несцерава.

Аб'ёмны, малюніча аформлены альбом «Дарогай Кастрычніка» выпушчана да 70-годдзя Вялікага Кастрычніка выдавецтва «Беларусь». Тэкст, напісаны Б. Стральцовым, а таксама шматлікія здымкі, узятыя з архіва кінафотадакументаў БССР, Дзяржаўнага музея БССР і Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, а таксама выкананыя вядомымі фотамайстрамі рэспублікі, дазваляюць прасачыць, як ідэі рэвалюцыі, Кастрычніка знайшлі сваё ўвасабленне на беларускай зямлі.

Асобны раздзел «Зямля, якая спявае» знаёміць з літаратурным і культурным жыццём сацыялістычнай Беларусі.

Запрашае ММКВК-87

8 верасня гасцінна расчыняе свае дзверы адно з самых аўтарытэтных у свеце кніжных мерапрыемстваў — Маскоўская міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш. Сёлета яна праводзіцца ў шосты раз. Як заўсёды, у ММКВК прымаюць актыўны ўдзел і выдавецтвы рэспублікі, у тым ліку «Мастацкая літаратура». Да гэтай знамянальнай падзеі ўсе яны падрыхтавалі лепшыя свае выданні, а таксама разнастайныя рэкламныя матэрыялы, якія дапаможа наведвальнікам выстаўкі, выдаўцам з замежных краін атрымаць поўнае і ўсебаковае ўяўленне аб беларускай кнізе.

Выдавецтва «Мастацкая літаратура», у прыватнасці, выпушчана спецыяльныя буклеты, прысвечаныя творчасці І. Мележа, В. Казько, А. Кудраўца, Б. Сачанкі. Змешчаны партрэты пісьменнікаў, расказваецца пра іх творчасць, багата выкарыстаны ілюстрацыйны матэрыял да іх кніг.

Уяўляе цікавасць і каталог, у якім змешчана інфармацыя аб найбольш цікавых і значных творах прозы, пэзіі, драматургіі і літаратуразнаўства, якія пабачылі свет у апошнія два гады. Дадзена падрабязная аналітыка больш чым пра 60 кніг.

САРОД — ЗНАЧЫЦЬ МЕЛОДЫЯ

У рэспубліцы працягваюцца мерапрыемствы Фэстывалю Індыі ў СССР. У рамках яго на мінулым тыдні прайшоў у Беларусі дзяржаўны філармоніі канцэрт вядомага выканаўцы Амджада Алі Хана, вядучага сарадзіста Індыі. Музычны інструмент сарод — варыянт старадаўняга рабаба, які распаўсюджаны здаўна ў многіх краі-

нах Усходу. Сарод у перакладзе азначае — мелодыя. Ён робіцца з дрэва, металу і скуры, а іграюць на ім пры дапамозе медыятара са шкарлупіны какосавага арэха. Атрымліваецца дзіўная, ні з чым не параўнальная мелодыя. Ацаніць яе па вартасцях змоглі мінчане і гасці сталіцы рэспублікі.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР

Аб узнагароджанні тав. Алеся АДАМОВІЧА (АДАМОВІЧА А. М.)

орденам Працоўнага Чырвонага Сцяга

За заслугі ў развіцці савецкай літаратуры і ў сувязі з шасцідзясяцігоддзем з дня нараджэння ўзнагародзіць пісь-

менніка Алеся Адамовіча (Адамовіча Аляксандра Міхайлавіча) ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГАМЫКА.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Т. МЕНТЭШАШВІЛІ.

Масква, Крэмль. 2 верасня 1987 г.

ПАМЯЦІ ЛЕГЕНДАРНАЙ ЖАНЧЫНЫ



У час акрыцця музея выступае Уладзімір Ліпскі. Фота К. ЖАРНАСЭКА.

У Полацку адкрыта мемарыяльная кватэра-музей Героя Савецкага Саюза Зінаіды Тусналобавай-Марчанка. Урачыстасць пачалася выступленнем самадзейных артыстаў Палаца культуры вытворчага аб'яднання «Шкловаланно», якія расказалі аб жыцці гераіні. Прагучалі фрагменты з кнігі У. Ліпскага «Крутыя вёрсты» пра лёс цяжкіх, знявечаных вайной; у дваццаць тры гады З. Тусналобава засталася без рук і ног.

На мітынгу выступілі былыя франтавыя ўрач Г. Лебедзева, сакратар камсамольскай арганізацыі Полацкага медвучылішча імя З. Тусналобавай-Марчанка Н. Фядзена, пісьменнік У. Ліпскі, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, першы сакратар ГК КПБ Л. Шадрова. Быў адкрыты бронзавы бюст гераіні, аўтар якога — скульптар-палацанін В. Ганчароў.

Першымі наведальнікам музея ўдзельнікі вызвалення Полац-

ка, якія прыехалі сюды з усіх канцоў краіны. Багатая экспазіцыя музея. Есць у ім газеты, якія расказваюць аб падвизгу З. Тусналобавай-Марчанка. У тым ліку франтавая газета «Вперед, на ворага» з заклікам гераіні да воінаў-вызваліцеляў Беларусі. Тут жа — шматлікія пісьмы, тэлеграмы, якія ішлі да Зінаіды Міхайлаўны адсюль, нават з ЗША і іншых краін, і адказ, напісаны ёю пры дапамозе спецыяльнага прыстасавання, якое таксама ёсць у экспазіцыі. На сцяне пад шклом — Залатая Зорка Героя Савецкага Саюза, іншыя ўзнагароды, якіх была ўдасцеена З. М. Тусналобава-Марчанка, медаль «Флорэнс Найцінгейл» — вышэйшая ўзнагарода Міжнароднага Чырвонага Крыжа за міласэрнасць і мужнасць. У нашай краіне Тусналобава-Марчанка была трэцяй сярод удастоеных яго.

І. КАВАЛЕУСКАЯ.

КАСТРЫЧНІК І ПЕРАБУДОВА

Анкета «ЛіМа»



1. У чым Вы асабіста бачыце пераемнасць рэвалюцыйных традыцый, практычную сувязь перабудовы з ідэаламі Кастрычніка?

2. Як Вы уяўляеце значэнне чалавечага фактара, чалавечай асобы ў працэсе перабудовы? Ролю мастака ў рэвалюцыйным абнаўленні, якое адбываецца ў грамадстве?

На гэтую нашу анкету ўжо адказалі нампазітар Я. Глебаў і кінарэжысёр В. Нікіфараў. Сёння друкуем адказы Героя Сацыялістычнай Працы, народнага мастака СССР Заіра Азгуря.

1. Рэвалюцыйная перабудова нашага савецкага грамадства на новым этапе сацыяльнага і эканамічнага развіцця — гэта, на маю думку, працяг той карэнай перабудовы свету, што была абвешчана нашай партыяй у семнаццатым годзе як праграма дзеяння. Рэвалюцыйныя змены не былі навязаны працоўным краіны, а былі абумоўлены, нараджаліся і выпявалі ў самім грамадстве, у самой краіне. Сучасныя перамены ў нашым жыцці — гэта натуральны ход развіцця, які вы-

магае рашучага абнаўлення і ўдасканалення метадаў гаспадарання, працы, эканамічнага планавання, кіраўніцтва ва ўсіх галінах вытворчасці, навукі, культуры. Натуральны і рэвалюцыйны! Дыялектыка грамадскага развіцця, як яе разумеў У. І. Ленін, рухае наша жыццё ў маштабах краіны і ўсёй планеты.

Што асабліва дарагое было для пралетарыяту, які заваяваў уладу ў кастрычніку 1917 года? Мяркую па асабістых перажываннях таго часу, па аса-

бістых уражаннях, пераважна эмацыянальных, бо тады быў зусім юным. Рэвалюцыя разбурыла нацыянальную ізаляванасць і падняволанасць народаў Расіі. Людзі розных нацый раптам свабодна на ўвесь голас загаварылі на сваёй мове пра агульныя народныя справы, разумеючы адзін аднаго, ахопленыя агульным настроем — настроем духоўнага ўздыму.

Віцебск першых гадоў Савецкай улады, які ўрэзаўся ў маю хлапечую памяць як год рад па-святоточнаму ўзрушаны

Я КІМІ б унікальнымі ні былі поспехі ў галіне нацыянальнай палітыкі, Камуністычная партыя дыялектычна падыходзіць да іх аналізу і ацэнкі. У Палітычным дакладзе ЦК КПСС XXVII з'езду партыі падкрэслена, што нашы дасягненні не гавяніны ствараць уяўлення аб беспраблемнасці нацыянальных працэсаў. Супярэчнасці непэзбежныя і ў гэтай сферы. Важна іх своечасова заўважаць, асэнсоўваць, знаходзіць пра-

закласавы падыход у ацэнцы гістарычнага мінулага і г. д.

На студзеньскім (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС адзначалася, што негатыўныя з'явы і дэфармацыі, з якімі вядзецца барацьба, праявіліся і ў сферы нацыянальнай. Даюць сябе адчуваць праявы месніцтва і нацыянальнай замкнёнасці. Усё гэта диктуе неабходнасць пільнай увагі да праблем развіцця міжнацыянальных адносін, узмацнення інтэрнацыянальнага выхавання працоўных.

гамі па розных праблемах нацыянальных адносін. Падобныя грамадскія фарміраванні створаны і пры ЦК Кампартыі Грузіі і Азербайджана, некаторых іншых рэспублік. Назапашаны імі вопыт заслугоўвае вывучэння і распаўсюджвання ва ўсіх рэспубліках, у тым ліку і ў Беларусі.

Нам патрэбны глыбокія веды рэальных працэсаў грамадскага жыцця, тэндэнцыі і перспектывы развіцця нацыянальных адносін, навыкі арганізацыі ін-

ГРАНІ САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗМУ

вольныя шляхі вырашэння.

Сапраўды, міжнацыянальнага антаганізму ў сацыялістычным грамадстве няма, але супярэчнасці неантаганістычнага характару маюць месца. На гэта ў свой час указаў У. І. Ленін: «Антаганізм і супярэчнасць зусім не адно і тое ж. Першае знікае, другое застаецца пры сацыялізме».

Неабходна ўлічваць тое, што ў нашай шматнацыянальнай краіне, якая налічвае больш, як сто нацый, народнасцей, нацыянальных і этнічных груп, яны адрозніваюцца і па ўдзельнай вазе насельніцтва СССР, па памерах тэрыторыі рассялення, наяўнасці прыродных багаццяў, працоўных рэсурсаў, па сацыяльна-класавай структуры, удзельнай вазе нацыянальнага атрада рабочага класа, інтэлігенцыі, па асаблівасцях нацыянальных культур, традыцый, быту, псіхалогіі і г. д.

Дынаміка развіцця такой буйной шматнацыянальнай дзяржавы, як наша, нараджае нямаля праблем у жыцці нацый і народнасцей. Гэта абумоўлена ўзамацненнем інтэрнацыяналізацыі эканамічных і культурных сувязей паміж народамі, абменам матэрыяльнымі і духоўнымі каштоўнасцямі, пераразмеркаваннем працоўных рэсурсаў, шматнацыянальнасцю рэспублік, рэгіянаў, працоўных калектываў. Не сакрэт, што сярод некаторай адсталай часткі насельніцтва маюць месца такія негатыўныя з'явы, як нацыянальная абмежаванасць, непаважлівая адносіны да культуры і мовы іншых народаў, зазнаўства і фанабэрыстасць, па-

вопыт сведчыць, што нацыяналістычным праявам можа быць пасляхова супрацьпастаўлены паслядоўны інтэрнацыяналізм, высокая культура міжнацыянальных адносін.

У пастанове ЦК КПСС «Аб рабоце Казахскай рэспубліканскай партыйнай арганізацыі па інтэрнацыянальным і патрыятычным выхаванні працоўных (1987 г.) гаворыцца: «Сёння, калі рэвалюцыйны працэсы аднаўлення ахопліваюць усе бакі жыцця грамадства, своечасовае вырашэнне ўнікаючых праблем у сферы нацыянальных адносін набывае важнейшае значэнне. Любое праяўленне шавінізму і нацыяналізму, нацыянальнай замкнёнасці і чванства павінна разглядацца як пасягальніцтва на найвялікшую заваёву сацыялізму — брацкую дружбу народаў, інтэрнацыянальнае адзінства савецкага грамадства».

Ва ўмовах дэмакратызацыі грамадства, хуткага росту нацыянальнай самасвядомасці ўсіх нацый і народнасцей, палітычны працэсаў інтэрнацыяналізацыі асабліва важнае значэнне набывае аб'ектыўны і ўсебаковы аналіз унутрынацыянальных і міжнацыянальных адносін.

Заслугоўвае ўхвалення, напрыклад, стварэнне камісіі па нацыянальных і міжнацыянальных зносінах пры ЦК Кампартыі Латвіі. У рэспубліканскім друку рэгулярна паведамляецца пра планы яе работы, пра тыя пытанні, якія там разглядаюцца. Кожны жыхар рэспублікі мае магчымасць звяртацца ў камісію з прапановамі, заўва-

тэрнацыянальнага і патрыятычнага выхавання працоўных. Патрэбна спецыяльная падрыхтоўка ідэалагічных кадраў. Вядзецца ж яна бессістэмна. Па гэтых праблемах выдаецца вельмі мала навуковай, папулярнай, метадычнай і даведчнай літаратуры.

Сёлета, напрыклад, выйшаў з друку статыстычны зборнік «БССР у лічбах, 1986 год». У ім змешчана 137 табліц, якія характарызуюць эканамічнае і культурнае развіццё рэспублікі. Інфармацыя ж па нацыянальных праблемах утрымліваецца толькі ў адной далёка няпоўнай табліцы «Нацыянальны склад насельніцтва ў 1979 годзе». У складзе насельніцтва рэспублікі тут адзначана толькі колькасць беларусаў, рускіх, палякаў і яўрэяў, хоць на тэрыторыі Беларусі жывуць грамадзяне 118 нацыянальнасцей. Іншых звестак, якія б раскрывалі тэму «Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў жыцці працоўных Савецкай Беларусі», у зборніку няма. Няма іх і ў іншых даведчана-статыстычных выданнях.

XXVII з'езд КПСС, улічваючы шматнацыянальны склад насельніцтва саюзных рэспублік, фармулюе палажэнне аб тым, што ўсе нацыянальнасці маюць права на прадстаўніцтва ў партыйных і савецкіх органах пры строгім ўліку дзелавых і ідэйна-маральных якасцей кожнага чалавека. Гэта палітычная задача атрымала далейшае развіццё і канкрэтызацыю ў дакладзе М. С. Гарбачова на студзеньскім (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС. «Неабход-

рэвалюцыйнай навізнай, зблізіў і згуртаваў беларусаў і рускіх, літоўцаў і яўрэяў, палякаў і латышоў, татар і эстонцаў. Людзі адчулі, што ў іх больш істотна агульнае, чым адметнае, асабліва ў галоўным — у класавых інтарэсах. Мова, рэлігія, бытавыя традыцыі і абрады, аказваецца, нярэдка штучна ўзводзяцца ў ранг святых і непахісных, бо і захоўваючы нацыянальны лад жыцця можна і трэба будаваць агульны з іншымі народамі Дом. Дом гэты — сацыялістычная Бацькаўшчына.

Сучасная перабудова ўмацоўвае нашу інтэрнацыянальную супольнасць, якая, па сутнасці сваёй, не прыніжае і не збядняе нацыянальную культуру кожнага народа, а робіць шматнацыянальнае грамадства больш мабільным, больш моцным, больш відучым.

Спашлюся толькі на адзін прыклад. Сучасная савецкая літаратура жыве клопатамі і стваральным пошукам усяго сацыялістычнага грамадства, вылучаючы на першы план у справе ідэйна-мастацкага асэнсавання набалельх праблем такіх яркіх мастакоў, як беларус Васіль Быкаў і кіргіз Чынгіз Айтматаў, рускі Сяргей Залыгін і украінец Алесь Ганчар (назваю толькі некалькі іменаў, бо спіс тых, каго сёння чытае на-

род, быў бы надта вялікі, пачынаючы з В. Распуціна, І. Друцэ, Д. Граніна, А. Адамовіча, М. Шатрова, Г. Матэвасяна, А. Рыбакова, М. Ібрагімбаева, Ю. Чарнічэнка і г. д.). Нацыянальны мастак спасцігае і асэнсоўвае маральныя калізій і каштоўнасці, аднолькава блізкія ўсім людзям краіны.

Я лічу, што працэс перабудовы можа быць больш паспяховым і глыбінным, калі мы будзем умацоўваць і гартаваць адчуванне нашай інтэрнацыянальнай адказнасці за лёс і ўвасабленне ў жыццё светлых ідэалаў Кастрычніка. Хай будзе неабвержным жыццёвым фактам сапраўдныя роўнасць і сапраўдныя сядружніцкія ўсіх нацый і нацыянальнасцей! Усе менш застаецца на зямлі рэгіёнаў, якія б захоўвалі ў ізаляцыі адну якую-небудзь нацыю або народнасць. Наша ж краіна першая шматнацыянальная дзяржава, якая справядліва і разумна вядзе ў сучасных гістарычных умовах нацыянальную палітыку. Нездарма наш вопыт вывучаюць рэвалюцыянеры Азіі і Афрыкі, Амерыкі і Еўропы.

2. Чалавечая асоба ў працэсе перабудовы... Ад чалавеча залежыць і плён працы, і агульны духоўны настрой, і калектыўны ўзровень сумленнай дабрачыннасці. Рэвалюцыйная

перабудова свету звязана, як вядома, не толькі з суцэльнымі перамогамі і здабыткамі. Гісторыя нашай савецкай краіны назапасіла каштоўны вопыт і ў пераадоленні памылак, перагібаў, перахлестаў.

Чалавек не мае права толькі спадзявацца і чакаць, што грамадства, якое будзецца на сацыялістычных асновах, будзе абслугоўваць яго запатрабаваны толькі таму, што ён — член гэтага грамадства. Мне здаецца, што мы яшчэ недастаткова паслядоўна праводзім адзін з важных прынцыпаў сацыялістычнай маралі — «Ад кожнага па здольнасцях...» Лягота, грамадзянская самаўдасканалення, аб'явацца да сацыялістычнай маёмасці, да лёсу бліжняга, зладзейства, кар'ерызм, дэмагогія, хабарніцтва... Ці ж патураецца гэта ўсё ў нашым грамадстве? Наадварот!

Сам чалавек павінен выхоўваць у сабе супраціўленне ў дачыненні да некаторых асабістых інстыктаў — да прагавітасці, пражэрліваці, зайздрасці і помслівасці. Сам — і з дапамогай культуры. Літаратура, выяўленчае мастацтва, кінамастацтва, тэатр, музыка, як мне здаецца, яшчэ недастаткова актыўна ўплываюць на складаны працэс самаўдасканалення чалавечай асобы. Варта абуджаць у чалавеку імкненне

быць вышэй за самога сябе, рухацца наперад і вышэй, браць прыклад з лепшых сярод нас, не задавальняцца тым, што ты сам сабе падабаешся. Самаздавальнасць — вораг дасканаласці асобы! Як бы нам навучыць чалавека параўноўваць сябе з тым маральным ідэалам, які заўсёды маецца ў кожнага з нас яшчэ з юнацкіх гадоў. Не губляць бы чалавеку імкнення дарасці і дацягнуцца да таго характару і вобраза, які захапляе нас у нашых маладых чалавек. Гэта — важная зарука маральнага самаўдасканалення.

Чым ты больш сумленны, нават бязлітасна патрабавальны да самога сябе, чым менш у цябе пыхі і самазаспакоенасці, тым больш расшчыта ты набліжаешся да свайго ж ідэала.

Такі, на маю думку, сэнс таго, што цяпер называюць чалавечым фактарам у працэсе перабудовы.

Сумленны і дабрадзейны чалавек даражыць савецкім ладом жыцця і робіць усё для яго ўмацавання і ўдасканалення. Прагны спажывец расхіства асновы гэтага ладу жыцця, і сам жа крычыць потым пра недахопы і негатывы з'явы гучней за сваіх сумленных суайчыннікаў. Крыкуны заўсёды перашкаджаюць рэвалюцыі.

Я вельмі люблю паэзію Аркадзя Куляшова. Мне дарагія

яго строфы, дзе ён нагадвае нам, што мы «...не кожную птушку называем арлом». Птушку — вядома, але ж чалавекам і грамадзянінам мы называем кожнага з нас, і ў гэтым выяўляецца напал нашай веры ў тое, што кожная асоба можа і павінна станацца Чалавекам з вялікай літары. Грамадзянінам з вялікай літары. Такі чалавек — не утопія і не ілюзія. Вываленне яго ад капіталістычнага прыгнёту, нацыянальнай і сацыяльнай справядлівасці, тая прычына, на якіх уваходзіць у сутнасць найвышэйшай гісторыі Кастрычніцкага сацыялістычнага рэвалюцыя, акурат і маюць на ўвазе фарміраванне і выхаванне такой асобы. Без забабонаў і без зайздрасці, без жадання ўладарыць над такім жа чалавекам, без прагнай сквапнасці і элітарнага самаздавальнення, без рабскай залежнасці і прыніжанаці. Тады слова «чалавек» сапраўды гучыць горда!

У ачалавечанні чалавека вялікая роля належыць мастацтву і літаратуры. Толькі і нам, мастакам і літаратарам, варта рабіць тое, чаго мы чакаем ад сваіх сучаснікаў. Час вымагае ад нас самаўдасканалення! Інакш — будзем плысці, нібы трэскі, на хвалі паскарэння... А гэта — ганьба!

Заір АЗГУР.

на ў святле лінгвістычнага патрабаванняў, — гаварыў ён, — у святле ўстаноў XXVII з'езда цвёрда весці лінію на тое, каб у партыйных, дзяржаўных, гаспадарчых органах, у тым ліку на саюзных узроўнях, былі прадстаўлены ўсе нацыі і народнасці краіны, каб састаў кіруючых кадраў найбольш поўна адлюстроўваў яе нацыянальную структуру.

Зразумела, размова ідзе не пра механічнае размеркаванне месца і пасада па нацыянальным прызнаку — гэта азначала б вульгарызацыю самой ідэі інтэрнацыяналізму. Палітычныя, дзелавыя, маральныя якасці — вось што вызначае ва ўсіх выпадках аблічча працаўніка.

Вядома, што ў склад мясцовых Саветаў дэпутатаў працоўных Беларускай ССР абраны, акрамя беларусаў, рускія, украінцы, яўрэі, татары, літоўцы, прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей. Гэта з'яўляецца яскравым сведчаннем інтэрнацыянальнага братэрства, пераканаўча абвяргае фальсіфікатарскія выдумкі буржуазных ідэолагаў.

На жаль, інфармацыя, пра якую ідзе гаворка, практычна застаецца закрытай, недступнай для шырокага выкарыстання. У выніку, нават тое, што народжана самім жыццём, з'яўляецца яе рэаліямі, мы не можам цалкам уключыць у арсенал выхавальнай работы. Гэты «сакрэты» сведчаць пра тое, што сёй-той усё яшчэ аб'ява ставіцца да праблем нацыянальных і міжнацыянальных адносін. Невыпадкова М. С. Гарбачоў адзначаў на студзеньскім пленуме ЦК КПСС, што некаторыя кіраўнікі падыходзяць да рашэння гэтых пытанняў без патрэбнай адказнасці.

Адсутнасць аналітычнай інфармацыі аб працэсах і тэндэнцыях развіцця нацыянальных адносін адмоўна адбіваецца на якасці вуснай і друкаванай прапаганды, звужае аб'ектыўнасць асвятлення дасягненняў лінгвістычнай нацыянальнай палітыкі. У некаторых выпадках гэтая акалічнасць прыводзіць да з'яўлення розных чутак, неабгрунтаваных высноў, нават плёткаў. Вось чаму так патрэбна нам галоснасць ва ўсім, што тычыцца працэсу інтэрнацыяналізацыі, інтэрнацыянальнага і патрыятычнага выхавання.

Як ужо гаварылася, кожная савецкая рэспубліка мае свае асаблівасці: найбольш структуру эканомікі, прыродныя багаці, працоўныя рэсурсы, географіч-

нае асяроддзе. З улікам гэтага вызначаецца агульнасаюзнае і рэспубліканскае падзяленне працы, спецыялізацыя і кааперацыя, эканамічны патэнцыял і шляхі яго рацыянальнага выкарыстання ў інтарэсах усёй краіны. БССР, напрыклад, з'яўляецца буйным пастаўшчыком у агульнасаюзна фонд калійных угнаенняў, хімічных валокнаў, трактароў і аўтамашынаў, металасіпеды і матацыклаў, металарэжучых станкоў, халадзільнікаў, сіласаўборачных камбайнаў і інш.

Аднак народная гаспадарка Савецкай Беларусі не магла б паспяхова развівацца без пастаяннай і ўсебаўвай дапамогі народаў СССР. У дасягненнях працоўных рэспублікі ёсць доля працы машынабудульнікаў Масквы і Ленінграда, металургаў Урала і Украіны, шахцёраў Кузбаса і Караганды, нафтавікоў Сібіры і Азербайджана, приборабудульнікаў Латвіі і Літвы.

Далейшаму ўздыму эканомікі ўсіх саюзных рэспублік садзейнічае рашэнне такіх народнагаспадарчых задач, як асваенне паліўна-энергетычных і сыравінных багаццяў раёнаў Сібіры, Далёкага Усходу і Поўначы, зоны БАМа, развіццё Нечарназем'я. Выконваючы свой інтэрнацыянальны абавязак, працоўныя нашай рэспублікі прымаюць актыўны ўдзел у рашэнні гэтых рэгіёнаў. Многія нашыя прадпрыемствы выконваюць для іх важныя заказы. Пабудаваныя агульнымі намаганнямі на ўсходзе краіны гарады і пасёлкі, буйныя прамысловыя комплексы і магістралі назаўсёды застануцца сімваламі адзінства мэт і імкненняў шматнацыянальнага савецкага народа.

Духоўнай асновай дружбы народаў СССР, важным сродкам яе ідэйна-маральнага згуртавання з'яўляецца сацыялістычная па змесце, шматлікая на сваіх нацыянальных формах і інтэрнацыянальная па духу савецкая культура.

Ніякая нацыянальная культура не можа паспяхова развівацца без пастаяннага ўзаемадзеяння, узаемаўзбагачэння з іншымі нацыянальнымі культурамі. Гэта дае магчымасць савецкім людзям далучыцца да ўсяго каштоўнага, што народжана талентам кожнага з народаў нашай краіны.

Відавочным з'яўляецца той факт, што ў кожнай развітой нацыянальнай культуры ёсць элементы агульначалавечай інтэрнацыянальнай культуры. У. І. Ленін неаднаразова падкрэсліваў, што сапраўды прагрэсіў-

ная культура можа быць толькі інтэрнацыянальнай і ў яе уваходзіць не ўся нацыянальная культура, а толькі яе дэмакратычны, сацыяльны змест.

Культурная палітыка партыі накіравана на тое, каб адкрыць шырокі абсяг для выяўлення здольнасцей людзей, зрабіць іх жыццё духоўна змястоўным, больш поўна задавальняць патрэбы розных катэгорый насельніцтва. У матэрыялах XXVII з'езда КПСС гаворыцца, што паспяховае рашэнне гэтых задач у многім залежыць і ад форм і метадаў дзейнасці творчых саюзаў, устаноў культуры.

Культура Савецкай Беларусі развіваецца ў непарыўнай сувязі з культурай рускага і іншых народаў СССР. Дэкады майстроў опернага і балетнага мастацтваў, музычныя фестывалі, выстаўкі твораў выяўленчага мастацтва, творчыя сустрэчы беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, артыстаў з творчымі работнікамі братніх рэспублік — вось толькі некаторыя прыклады культурнага абмену беларускага народа з іншымі народамі краіны.

Маральнае здароўе грамадства, духоўны клімат, у якім жывуць людзі, у немалой ступені вызначаюцца станам літаратуры і мастацтва. Належнае месца ў агульнасаюзным творчым працэсе займае беларуская савецкая літаратура. Закладзены ў ёй ідэі інтэрнацыяналізму і дружбы народаў атрымалі прызнанне ва ўсёй краіне. Лепшыя творы беларускіх пісьменнікаў перакладзены на многія мовы народаў СССР.

Асабліва роля ў эканамічным, палітычным і культурным жыцці кожнай нацыі належыць мове. Неводная нацыя не можа функцыянаваць без агульнасці мовы. Каб выконваць функцыю сродку зносін людзей у маштабе нацыі, мова павінна мець умовы для бесперашкоднага развіцця і замацавання ў літаратуры, сродках масавай інфармацыі, у сістэме выхавання і адукацыі. Таму Камуністычная партыя ажыццяўляе навукова абгрунтаваную моўную палітыку. Яшчэ ў першай праграме РСДРП было запісана: «Права насельніцтва атрымаць адукацыю на роднай мове, якое забяспечваецца стварэннем за сродкі дзяржавы і органаў самакіравання неабходных для гэтага школ; права кожнага грамадзяніна выказвацца на роднай мове на сходах; увядзенне роднай мовы нароўні з дзяржаўнай ва ўсіх мясцовых і дзяржаўных установах». Большавіцкая партыя

змагалася супраць прымусовага навязвання народам мовы пануючай нацыі, выступала за раўнапраўе ўсіх моў.

Вядома, што ў далейшым У. І. Ленін выступаў супраць дзяржаўнай мовы. «Мы не хочам заганаць у рай дубінай, — пісаў Ільіч. — Бо колькі прыгожых фраз аб «культуры» вы ні казалі б, абавязкова дзяржаўная мова звязана з прымусам, укалачаннем». І далей. «За дзяржаўную мову стаяць ганьба. Гэта паліцэйшчына. Але прапаведваць малым нацыям рускую мову — тут няма ні ценю паліцэйшчыны».

Вялікі Кастрычнік ажыццявіў лінгвістычны аб'ектывізм аб раўнапраўі ўсіх моў. Разам з нацыянальнымі Савецкай ўлада знішчыла і моўныя прывілеі, стварыла ўмовы для раўнапраўнага развіцця моў усіх нацый і народнасцей. Гэтая роўнасць і свабода выбару мовы гарантавана Канстытуцыяй СССР.

Чым лепш развіваецца нацыянальная мова, тым больш яна садзейнічае росквіту нацыі, яе эканомікі і культуры. Разам з прызнаннем гэтай ісціны нельга не сказаць аб тым, што з-за аб'ектывізму, а часцей суб'ектывізму прычын у апошнія дзесяцігоддзі сфера ўжывання нацыянальных моў звужалася. У тым ліку і на Беларусі. Пра гэта неаднойчы пісала і «Літаратура і мастацтва». Сапраўды, у вывучэнні і ўжыванні беларускай мовы назапасілася нямала праблем. Стаў рэальнасцю той факт, што многія карэнныя жыхары рэспублікі, асабліва гарадское насельніцтва, моладзь слаба валодаюць роднай мовай, нігілістычна да яе ставяцца. І гэта, калі можна так сказаць, наш уласны набытак. Моўную праблему стварылі мы самі. Значыць, самім нам трэба яе вырашаць.

Гэта добра, што сярод мастацкай і навуковай інтэлігенцыі ёсць людзі, якія шчыра клапацяцца аб развіцці роднай мовы, хварэюць за гэтую справу. Голас іх пачуць. У друку ўжо паведамлялася, што прынята рашэнне аб выданні са студзеня 1988 года часопіса «Беларуская мова і літаратура ў школе». Прымаюцца меры па паліпэсненні падрыхтоўкі спецыялістаў-мовазнаўцаў, выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры. Актыўна прапаганда беларускай літаратуры, беларускага мастацтва, выдавецкая дзейнасць. Гэтыя і іншыя меры, безумоўна, станоўча паўплываюць на далейшае развіццё нацыянальнай культуры.

Не магу не сказаць і наступнае. Думаецца, што некаторыя

аўтары артыкулаў па моўных праблемах падыходзілі да іх разгляду аднабакова, надта драматызавалі сітуацыю, не заўсёды ўлічвалі гістарычныя ўмовы і спецыфіку развіцця беларускай мовы, складаны шлях кансалідацыі беларускага народа, граматычную і слоўнік блізкасць рускай, украінскай і беларускай моў, якія некалі мелі агульную крыніцу, агульны карань — старажытнарускую мову. Гэтыя гістарычна-аб'ектывічныя абставіны нельга не ўлічваць.

Беларуская мова перажыла за сваю гісторыю перыяды росквіту і заняўвання, нават забароны. Дастаткова нагадаць, што ў пачатку XX стагоддзя царскім указам было забаронена навучанне на беларускай мове, не дазвалялася ставіць на ёй спектаклі, вельмі абмяжоўвалася выданне літаратуры. Тым не менш, мова выжыла і народ яе ніколі не згубіў. Што тычыцца нігілізму некаторых людзей у адносінах да роднай мовы, дык ім варта задумацца над наступнымі словамі выдатнага савецкага пісьменніка Канстанціна Паустоўскага: «Па адносінах кожнага чалавека да сваёй мовы можна зусім дакладна меркаваць не толькі аб яго культурным узроўні, але і аб яго грамадзянскай вартасці. Сапраўдныя любіць да сваёй краіны не можа існаваць без любові да сваёй мовы».

Ва ўмовах супольнага жыцця разнамоўных народаў у нашай краіне трывала зацвердзілася і хуткімі тэмпамі развіваецца двухмоўе. Гэта спрыяе ўдасканаленню адукацыі, авалоданню дасягненнямі навукі, тэхнікі, айчынай і сусветнай культуры. Развіццё нацыянальных моў, іх узаемаўзбагачэнне, узмацненне грамадскіх функцый рускай мовы як мовы міжнацыянальных зносін, з'яўляюцца гістарычнай заканамернасцю сацыялістычнага будаўніцтва.

Важнейшай умовай ажыццяўлення лінгвістычнай нацыянальнай палітыкі з'яўляецца пастаянная работа па выхаванні працоўных у духу пралетарскага, сацыялістычнага інтэрнацыяналізму. Важна, каб кожнаму чалавеку былі ўласцівыя пачуцці дружбы і братэрства, высокая культура міжнацыянальных адносін, непрымірымасць да праўды нацыяналізму, шавінізму, нацыянальнай абмежаванасці.

У. РАКАШЭВІЧ,
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, кандыдат гістарычных навук.

Сяргей ЗАКОННІКАЎ



Айчыне

Адшчыраваў пчаліным звонам ліпень,
І жывень вырай на крыло падняў...
Жыццё здаецца не такім вялікім,
Як у маленстве некалі ўяўляў.

Не ведаю:

ці доўгі,
ці кароткі

Застаўся мне прамяжак для быцця,
Але хацеў бы адысці, як продкі, —
Спакойна,
Лёгка,
З верай у працяг.

Жыцця ніколі не бывае многа,
Так як і праўды —

колькі ні жыві.

І ёсць адна любоў,
Адна трывога:
Айчына — ты і ў думках,
і ў крыві.

Твой жытні хлеб,
Глыток гаючай мовы
І ў вечным сне

не страціць,
не забыць.

Мяне не будзе,
застанецца слова,
Якім хачу заўжды цябе любіць.

Нішто не абмінае смерці плаху,
Застынуць зоркі і ў маіх вачах...
А ты жыві,
Гадуй дзяцей без страху,
Цярпліва доўжы свой
Праз вечнасць
Шлях.

Пра надзённае

Узышоў іван-чай на святых папялішчах,
На падмурках сівых — лебяды і палын...
Мы і самі
без ворагаў

многае нішчым,
Забіваючы ў памяць бяспамяцтва клін.

А на клін апускаецца важка, з размаху
Маладога цыннізму зацяты абух.
У пагоні за яркай чужой апранахай,
У балдзённі пад «рок»: —
Хто аслеп,
Хто аглух.
Мы не бачым таго, каб душой абурыцца,
Што даўно падышлі да апошняй мяжы...
Пад гітарнае трымканне з гікам «турысты»
Валакуць у кастрышча з пагоста крыжы.

Па нямых абелісках на брацкіх магілах
З ружжаў смаліць прыдуркі — зрабілі

мішэнь.

Узялі мы на ўлік зграю трутняў-дзбілаў,
Узялі, ды не гонім да працы ў каршэнь.

І красуні ў румянах не з неба зляцелі
На гатэльнае лежбішча,
Нашы яны.
Свой народ прадаюць, а не грэшнае цела,
Прадаюць гонар той, што не мае цаны.

Мы не чуем, як плачуць, рыдаюць сіроты
Пры жывых, ды да тла абыдлых

бацьках.

Ёсць важнейшыя справы, а гэта — на

потым.

Можа, самі ўзбяруцца на правільны

шлях?..

Не, не пройдзе любая памылка

бясследна,
Пустацвет не саспеліць крамяных

плодоў.

Пасяляецца ў душах сляпых адпаведна
Непавага да спадчыны, мовы дзядоў.

Да святога таго, што на глум не аддалі
Продкі ў прорве нясцерпных пакут і

крыві.

А прад намі такая бязмежная далеч:
Ганарыся здабытым, сумленна жыві!

Чым засеюцца памяці гонкія гоні
І які нас чакае ў жыцці паварот?
Я адно толькі ведаю цвёрда сягоння —
Самагубцам не можа быць цэлы народ.

Вяртацца на кругі свая...
Такой не звабіш перспектывай
Таго, хто песню салаўя
Усё жыццё цягнуў фальшыва.

Ён не пачуе ноты: «До!»,
Хоць ёсць усё: машына, грошы,
Набітае даброем гняздо
І — натуральна — харч харошы.

Ён зразумеў, як трэба жыць,
Як рай наладзіць з паўсядзёнкі,—
Крычы з шаленствам на мяжы,
Каб лопаліся перапонкі.

Няважна, што не па плячы
І голас салаўя, і слава.
Галоўнае — мацней крычы,
А як і што — не ў гэтым справа.

Здаецца, зразумелі ўсе
І час прабіў — пара са сцэны.
А ён смяецца: «Пранясе!»
І праўда — зноў усё без змены.

Вяртацца на кругі свая
Яго не сцягнуць і вяртоўкай...
Зноў чуцен голас вераб'я,
Хоць аб'явілі, што салоўка.

Сакрэт

У гэтым ёсць нейкі сакрэт,
Што я завітаў на зямлю,
Змясціў неабачліва свет
У словы адзіны: «Люблю...»



Пад небам бацькаўшчыны.

Фотаздым Т. ЛУКОЎСКАЯ.

Здаецца, навошта было
Сюды, дзе і подласць, і здзек?
І ўсё ж, як матыль на святло,
Ляціць да жыцця чалавек.

Ляціць, каб пад новай зарой,
Пад назіркам вечнай красы
Разліцца пяшчотай сваёй
На ўсе без астатку часы.

За ўсё, што прайшло да мяне,
За ўсё, што сягоння са мной,
За ўсё, свет чаго не міне,
Плачу я любоўю зямной.

Плачу неразменным рублём —
Жыццём, што даецца адно.
А доўг мой расце з кожным днём,
І плаце канца не відно...

У гэтым ёсць нейкі сакрэт,
Павінен, павінен ён быць,
Каб грэшны і зменлівы свет
Не ведаць чаму, а любіць.

Змірыцца з гэтым я не мог
Душой абуранай, мяцежнай —
Пераступіць быцця парог,
І тут жа зведаць непазбежнасць...

У вочы вечнасці глядзець
І памятаць, што ты смяротны...
Якое ж сэрца трэба мець,
Каб жыць спакойна, негаротна?..

Так думаў некалі і зноў
Спяліў запальчыва нязгоду,
Пакуль адмерваць не пайшоў
Кругі зямныя год за годам.

Кругі, дзе радасці святло
Плые скрозь чорныя гадзіны,
Дзе ворагі — дабро і зло —
Вядуць спрадвечны паядынак.

Я вырастаў з вайны, з бяды,
Таму і сціплым патрэбні:
Удзячны і глытку вады,

І чэрстваму акрайцу хлеба.

Мо ўсё-ткі крышачку хлушу,
Бо чуйным слыхам, пільным вокам
Гарну,

гарну даўно ў душу
Нятленны скарб красы высокай.
Шкадую, разумею ўсіх:
Вас, людзі,
Дрэва,
Птушку,
Звера.
І хоць мой час — маланкі міг,
Хоць згину, ды жыццю паверу.

Пад хваляй зорнага дажджу
Каля Сафійкі ці Каложы
У вочы вечнасці гляджу,
Гляджу і позірк не адводжу.

Выйду ў чыстае поле адзін,
Адпушчу сваё сэрца на волю.
Хай пабудзе, хоць колькі хвілін
Не стрыножаным рабскаю доляй.

Хай яно, нібы конь, адпачне
Ад аброці і цуглаў апырклых.
Адпушчу, хоць і збэсцяць мяне
З такі неабачлівы прыклад.

Свішча вецер у грыве густой,
Капыты б'юць у бубен абшару.
Над скапычанай пыльнай вярстой
Расцяюць і надзеі, і мары.

А калі конь прымчыцца дамоў,
Я адважна яго забрытаю.

Мы сядзім... Красуе жыта...
«Заспявай, бабуля Ганна...»
А ў адказ: «Няма Мікіты...»

Ён мяне — кажу праўдзіва —
У руках насіў, як свечку.
Спадзявалася на дзіва —
Будзе спевам чешыць вечна.

Хай не чуе боль сіроты
Свецце ясны, свецце белы.
Як закрыла дзеду вочы,
І сама тады знямела...»

Я праз два гады наведваў
Кут, які душу трывожыў.
Поле скрозь... Няма і следу
Ад Саловак тых прыгожых.

Не вітаюць вербы госьця
І не шчодрыцца крыніца...
Пад чаромхай на пагосце
Шэры груд сырой зямліцы.

Галавою да галоўкі
Бабка з дзедом тут вякуе...
І пяюць, пяюць салоўкі,
Толькі іх нішто не чуе.

Асенняя шчымлівая дарога,
І ты — неспадзяванкай незямной.
Я пра цябе не ведаю нічога...
Пабудзь са мной.

Пабудзь са мной...
Не я шапчу, а лісце,
Што шаргаціць у сутані лясной.
Было вяслым і яно калісьці...
Пабудзь са мной.

Якая далеч мгіліца за плячамі,
Якая высь над першай сівізнай!
А мы ніколі гэтак не маўчалі...
Пабудзь са мной.

Нішто мяне не ўсцешыць і не здзівіць,
Ты будзеш самай лепшай навіной.
Вачэй тваіх адтайваюць ільдізінкі...
Пабудзь са мной.

Чым станем потым мы ў вялікім свеце:
Зямлэй,
Травой
Ці зоркаю скразной?
Прамень надзеі не згасе, свеціць...
Пабудзь са мной,
Пабудзь са мной...

Над полем вечнага чарнавіка

Даўно стамілася рука,
А думкі прасяцца на волю.
Над полем вечнага чарнавіка
Узносіцца світанне болю.

Пакуль душу не збіў разлад,
Пакуль ёсць кропля нейкай сілы,
Хутчэй туды — за даяглед,
За аблачынкай лёгкакрылай.

Свабодны ад пустых надзей,
Ад беспрытульнага чакання,
Адчуў, што толькі гэты дзень
Усё мне высвеціць дазвання.

Ён шлях падказвае пярэ,
Бязлітасна паперу крэсліць...
Я сто разоў яшчэ згару,
Ды на сто першым уваскрэсну,

Каб славіць
і прымус,
і волю
Світанна радаснага болю,
Пакуль не спыніцца рука
Над полем вечнага чарнавіка.

Ніколі гэты свет не дакарай,
Хоць ён, магчыма, і пакрыўдзіў нечым.
Світанне цалавала неба край,
Шугае дзень, а потым будзе вечар.

Апошнім промнем стомлена зара
Асветліць неўміручы твар прыроды,
І ты адчуеш, што прыйшла пара
Развітвацца з усім і назаўсёды...

Зязюля змоўкла... На зыходзе час,
І немагчыма шлях пачаць нанова.
Развітайся без помслівых абраз,
А толькі ўдзячным позіркам ці словам.

Развітайся з птушынай чарадой,
З крыніцай, што пад вербамі бруіцца,
З былою весялосцю і з бядой,
Каб потым з імі непрыкметна зліцца.

Яшчэ адно, што давядзецца тут
Адчуць у хвілю гэтага аднавання,—
Нібы пясчынкі, груз жывых пакут
Прад тым цяжарам вечнага маўчання.

АДЧУВАЮ ўнутранае пабуджэнне ўключыцца ў тую гаворку, што пачалася на старонках «ЛіМа» артыкуламі А. Бадака, С. Кавалёва, М. Яфімавай, Я. Каршукова, З. Мельнікавай, у якіх прагучала занепакоенасць станам дзіцячай літаратуры і крытыкі. Тым больш, што гаворка такая ў нас даволі рэдкая, спарадычная. Звычайна дзіцячая літаратура выпадае з размоў пра агульналітаратурны працэс, мы, відаць, вельмі баімся парушыць яе аўтаномію, а ў выніку наша ўяўленне пра літаратуру ў цэлым крыўдна звужаецца, збядняецца.

У артыкулах памянёных аўтараў узнімаюцца галоўным чынам канкрэтныя пытанні: аб заніжаных крытэрыях у пазіі для маленькіх, аб развіцці казачнага жанру, аб узроўні паэтычных твораў, апублікаваных у дзіцячай перыядыцы. Мне хацелася б выказаць спачатку больш агульны погляд на праблему, які вынікае з гістарычнага моманту, што перажывае наша краіна сёння, каб потым перайці да канкрэтнай размовы пра асобныя літаратурныя з'явы апошняга часу.

Я не памылюся, здаецца, калі скажу, што дзіцячая літаратура—бадай што самая «балючая кропка» ў нашым агульналітаратурным працэсе і што набалелыя яе праблемы можна вырашыць толькі глыбока ўсведамляючы агульнадзяржаўнае значэнне задач выхавання юнага пакалення і, значыць, развіцця літаратуры, прызначанай яму.

Думаецца, што застойныя з'явы ў грамадстве «па ведамстве» дзіцячай літаратуры і крытыкі (я маю на ўвазе іх паўсядзённы ўзровень) выявіліся досыць выразна. Гэта перш за ўсё—аблегчаны падыход да жыцця, які практычна ўкараніўся ў большасці мастацкіх твораў, калі малоецца свет не сапраўдны, поўны жывых супярэчнасцей і складанасцей, а штучна сканструяваны, надуманы, пазбаўлены рэальнага напружання і дыялектыкі жыцця, калі размова з юным чытачом вядзецца адпаведна, у адрыве ад надзвычайных жыццёвых праблем, ігноруючы вострыя канфлікты і драматычныя калізій; гэта—шматлікія «табу», якія вельмі часта накладваюцца на дзіцячую літаратуру і абмяжоўваюць, рэгламентуюць паўнату яе праўды; гэта—заніжаныя крытэрыі, з якімі прынята падыходзіць не толькі да паэзіі, што слухна значыць А. Бадак, але і да асэнскіх твораў дзіцячай літаратуры наогул. Па сутнасці склаўся цэлы комплекс безнадзейна застарэлых, але—парадаксальна—досыць жывучых памылковых думак, якія вынікаюць у першую чаргу з недаверу да дзіцяці, да яго здольнасці спасцігаць жыццё, з неабгрунтаванага ўяўлення аб быццым ніжэйшым узроўні ўспрымання дзецьмі мастацтва. Падобную недаацэнку духоўных магчымасцей дзіцяці развенчаў яшчэ М. Чарнышэўскі: «Мы думаем, што дзіцячы розум слабы, што дзіцячы розум непраніклівы; о, не, наадварот, ён толькі нявопытны, але, паверце, вельмі востры і праніклівы. Бо навучаецца ж дванаццацігадовы хлопчык разумець алгебраічную адценнасць, якую і даросламу не кожнаму растлумачыць».

Недавер да дзіцяці абарочваецца на практыцы парушэннем прынцыпаў народнай этыкі, адвечнай народнай маралі, па якой дзеці не адгароджваюцца ад трыног і клопатаў дарослых, што натуральна і падрыхтоўвае іх да самастойнага жыцця.

Есць, на наш погляд, яшчэ адна важная прычына рэгламентацый і забарон у дзіцячай літаратуры: жыве памыл-

ковае ўяўленне, быццам бы кнігі, літаратура аказваюць прамое, непасрэднае ўздзеянне на юнага чытача, бо ён, як вядома, адрозніваецца больш моцным пачуццём суперажывання і здольнасцю да пераймання, і таму, значыць, існуе рэальная пагроза пераймання ім як станоўчага, так і адмоўнага. Такая думка рэалізуецца часам і ў саміх творах. Вось, напрыклад, апавяданне У. Шкаброва «Як далёка той бераг» («Бярозка», 1985, № 2). У ім настаўнік чытае вучням аповесць пра подзвіг разведчыка Петракова. Карціны таго, як Петракоў з апошніх сіл пераадоўвае ледзяную ваду, пераплываючы на другі бераг да сваіх, за дапамогай, урэзаліся так моцна ў сьвядомасць хлопчыка, што той вырашыў выпрабаваць самога сябе: ці зможа ён сам пераплысці на дру-

тэбны для канкрэтнай размовы пра літаратурны працэс, якую нельга весці без уразумлення зыходных пазіцый, прыцыповых патрабаванняў і крытэрыяў у асэнсы як кнігі аб сучаснасці, так і літаратуры пра мінулае.

Наша сённяшняя размова прысвечана кнігам аб Вялікай Айчыннай вайне. У думках увесь час вяртаецца да той суровай і драматычнай пары, бо перажытае тады — на ўсё астатняе жыццё. Да таго ж, асэнсоўваючы сучаснасць і тэма наспелыя перамены ў грамадстве, што адбываюцца сёння, знаходзіш у мінулым важкія павучальныя ўрокі — урокі гераізму і мужнасці, сумленнасці і вышэйшай справядлівасці, дабрый і спакушэння, усяго таго, што так патрэбна людзям у іх паўсядзённым мірным жыцці.

шае, што адкрылася ў ім ў гады цяжэйшых выпрабаванняў. Таму, уяўляючы суровую праўду ваеннай рэальнасці (а гэта патрабаванне безумоўнае, пра якое гаварылася не раз), дзіцячая літаратура павінна клапаціцца пра тое, каб весці чытача да пераадолення зла, жорсткасці і бесчалавечнасці, да спакушэння, суперажывання і маральнага ачышчэння. Тут больш, чым у літаратуры «дарослай», узнікае патрэба ў катарсісу, роля якога—прыносіць чытачу, які акупаецца ў крываваму атмасферу вайны, маральнае ачышчэнне і ўзрушэнне. Без гэтага цяжка выхаваць высокую чалавечнасць, міласэрнасць, справядлівасць, якія накрэслены на сцягу сацыялістычнага грамадства вольна ўжо 70 год, але нястачу якіх мы нярэдка адчуваем, сустракаючыся з фактамі страшэн-

«лёгкага» і «вясёлага», што вельмі часта і здараецца на практыцы, хавае ў сабе патэнцыяльную пагрозу таго, што суровая ваенная рэальнасць можа страціць свае рэальныя абрысы і паўстане як надзея прываблівае, захапляючая. Але ж ці таго мы павінны дамагацца?

Справа не ў тым, што прыгодніцкая стылістыка быццам бы ў прычыне супрацьпаказана ваеннай тэме. Згадаем, а якімі неверагоднымі, на мяжы фантастычнага, «прыгодамі» выпрабаваннямі напоўнена аповесць «Начавала хмарка залатая» А. Прыстаўкіна! Драматызм тут дасягае вышэйшага, катарсіснага напружання. Павучальны ў гэтым сэнсе вопыт звароту да гісторыка-рэвалюцыйнай тэмы ў савецкай прозе 20—30-х гг., у тым ліку і беларускай. Прыгадаем «Чырвоныя д'ябалы» П. Бляхіна, «Макара-следыпта» Л. Астравумава, «Ваўчаняты» А. Александровіча, А. Вольнага, А. Дудара, «Свінапаса» М. Чарота.

Ці заўсёды ў творах беларускіх пісьменнікаў прыгодніцкі сюжэт падмацаваны паўнаважкім псіхалагічным аналізам і служыць праўдзе адлюстравання падзей вайны? Відаць, тут можна гаварыць і аб удачах, і аб праляках. Звернемся да твораў, выддзеных у самяя апошнія гады.

Прыгодніцкую аповесць «Пяцёрка адважных» адрасаваў дзесяці А. Асіпенка, «даросля» творы якога заўсёды выклікаюць жывую цікавасць і спрэчку. Аўтар добра валодае сакрэтаў прыгодніцкага сюжэтабудавання, і падзеі ў аповесці разгортваюцца вельмі імкліва. Герой-падлеткі—адчайныя, рызыкаўныя, вынаходлівыя—без ведама дарослых ствараюць сваю аўтаномную партызанскую групу і ўключаюцца ў барацьбу, як у гульні. У якіх б небяспечных сітуацыях трапілі героі адважнай пяцёркі, ім заўсёды спадарожнічаюць удачы, шчаслівыя выпадкі, што прыносіць уратанне. Аўтар, канечне, разумее, што «гульня», распачатая падлеткамі, смяротна небяспечная, і вуснамі дарослага чалавека, выратаванага членам пяцёркі, выказвае сваё хваляванне і неспакой. «Гэта не проста гульня ў вайну,—гаворыць ён, калі юныя героі спрабуюць зрабіць гадзіннікавую міну.—Гэта сама вайна, страшная, бялітасная». І далей: «Вайна—не забава. А вы—не дарослыя, а дзеці». Справядлівыя словы перасцярогі, якіх чакаеш, але яны, аднак, слаба стасуюцца з прапанаванай аўтарам логікай мастацкага дзеяння, якое развіваецца па раз і назаўсёды зададзенай траекторыі перамог (ніводнага збою!) і заканчваецца выратаваннем «хэпі эндам»: у фінале адбываецца шчаслівая сустрэча юных змагароў з партызанамі.

Мушу прызнацца: разумеючы прыгодніцкую прыроду аповесці і ўсе звязаныя з гэтым асаблівасці, не магу тым менш пазбавіцца пытання, якое мяне хвалюе,—ці не ўступае ў дадзены выпадку няўхільнае прытрымліванне законаў жанру ў супярэчнасць з самім матэрыялам, напружана драматычным па сваёй сутнасці? І наогул, колькі неабмежаваная свабода самага жанру, колькі непарушныя яго прадпісанні? На наш погляд, жанр—форма рухомая, і ў прыгодніцкіх творах існуюць усё ж пэўныя, няхай выразна і неакрэсленыя, межы, выхад за якія можа прывесці да страты рэалістычнай верагоднасці. Не пагаджаюся з меркаваннем А. Марціновіча, выказаным у рэцэнзіі на аповесць («ЛіМ», (Заначэнне на стар. 6—7).

Эсфір ГУРЭВІЧ

На скрыжаванні ЧАСОУ

гі, даволі далёкі бераг ракі? Рэакцыя ўвогуле досыць верагодная. Але як яна тлумачыцца далей? Хлопчык плыве, а аўтар у кожную цяжкую для героя хвіліну згадвае ў яго памяці адпаведныя кавалкі тэксту з аповесці пра разведчыка: крок наперад—і тут жа літаратурная асацыяцыя, якая быццам бы непасрэдна працягвае паводзіны хлопчыка. Паралелізм атрымліваецца прасталінейны, ілюстрацыйны. Механізм уздзеяння мастацкага твора на чытача відавочна спрашчаецца.

Пры ўсёй спецыфічнасці літаратуры для дзяцей мераць яе трэба па агульных законах мастацтва, і таму патрабаванне праўды, якое ў дачыненні да літаратуры наогул востра прагучала на XXVII з'ездзе КПСС, для яе ў такой жа ступені актуальнае. Ды і ці можа быць інакш, калі яна, праўда, складае сутнасць сапраўднага мастацтва?

Паўпраўдай не выхаваш сапраўднага чалавека, не навучыш яго змагацца са злом і несправядлівасцю. Адаптацыя жыцця—гэта, па сутнасці, падман, да якога літаратура (разумеюцца, дрэнная) прывучае чытача з дзяцінства і за які потым даводзіцца расплачвацца дарагой цаной. Разумна заўважыў на гэты конт М. Дабралюбаў: «Цвярозая педагогіка гаворыць, што нічога не можа быць горш замоўчванняў і прыкрыццяў».

Прадбачу, аднак, асцярогі апанентаў: ці не выклічам мы ў такім выпадку «ненатуральнага, несвоечасовага развіцця духу» ў дзіцяці (паводле Бялінскага), калі яно сумна ператвараецца ў мудрага дзядка? Відаць, пагроза такая сапраўды існуе. Але, з другога боку, калі аўтар прысядае на кукішкі, сюсюкае, унікае сур'ёзнай размовы? Што тады? Тады ўзнікае іншая небяспека—выхаваць інфантальнасць і празмерную запозненую наўнасць. Дзіцячай літаратуры і даводзіцца пастаянна трымаць свой шлях паміж гэтымі падводнымі рыфамі, паміж Сцылай і Харыбдай. Такая ў яе спецыфіка, якая ў шмат разоў ускладняе працу дзіцячага пісьменніка. Такая ў яе дыялектыка.

Усе гэтыя развагі, якія могуць некаму здацца агульным і неабавязковым ухілам у тэорыю, тым не менш вельмі па-

Наколькі моцны ў кнігах беларускіх дзіцячых пісьменнікаў аб вайне голас праўды, гераічнай і трагічнай адначасова? Як павернуты яны да сённяшняга дня, яго клопатаў і трыног? Натуральна ўнікае пры гэтым і такое пытанне: ці адбываецца ўплыў «дарослай» літаратуры аб вайне на стане, узроўні дзіцячай? Зразумела, нельга гаварыць аб непасрэднай суаднесенасці ўзроўняў—яны розныя, але відавочна, што дзіцячая літаратура не можа не адчуваць за сваімі плячыма мастацкай сілы сваёй «старэйшай сястры». Гэта для яе—тая вышыня, да якой трэба цягнуцца, і адначасова—фундамент мастацкага вопыту, на які можна абазначыцца. Тым больш, што ў вопыце гэтым ёсць творы, якія можна разглядаць як свайго роду злучальны масток паміж той і другой літаратурай. Я маю на ўвазе перш за ўсё аповесці аб ваенным дзяцінстве В. Казько «Высакосны год», «Аповесць аб беспрытульным каханні», «Суд у Слабадзе».

Унутраная пераклічка асобных твораў дзюць «сясцёр» часам досыць адчуваляная. Да статкова ўспомніць творы І. Сяркова «Мы з Санькам у тыле ворага» і «Мы—хлопцы жывучыя». Можна назваць і іншыя пісьменніцкія ўдачы—апавяданні і аповесці пра вайну І. Навуменкі, В. Хомчанкі, І. Чыгрынава, А. Кудраўца, У. Паўлава, В. Тараса, А. Кобец-Філімонавай, Г. Васілеўскай, У. Ліпскага...

Але сёння важней, відаць, сканцэнтравана ўвагу не столькі на удачах, колькі на асобных, найбольш цяжкіх для беларускай літаратуры ідэянамацкіх праблемах, якія ў той ці іншай ступені датычаць усёй шматнацыянальнай савецкай літаратуры для дзяцей. Трэба ўлічыць пры гэтым, што юны сучаснік, да якога звернуць кнігі пра вайну, аддзелены ад яе больш як чатырма дзесяцігоддзямі і што яму цяжка ўявіць сабе рэальнасць таго часу ва ўсёй канкрэтнасці і праўдзе.

Відаць, не выкліча прэчання сьвярджэнне, што юны чытач—дзіця, падлетак, юнак—мае патрэбу ў тым, каб яму ў першую чаргу раскрывалі высокі гуманістычны сэнс падзей, сацыяльную і псіхалагічную прыроду подзвігу, паказвалі тая бакі вайны, якія ўзвышаюць душу чалавека, тое леп-

най, так званай немагчымай, незразумелай нам жорсткасці і дзіяцей, і дарослых.

Мы лічым прынцыпова важным падкрэсліць тут, што вучыць гераізму—значыць адначасова вучыць і гуманізму, што жорсткасць вайны не павінна рабіць жорсткамі дзіцячыя сэрцы. І гэта з бескампрыміснай праўдзівасцю і болей паказана ў апавяданні І. Пташніківа «Эфка».

Чытаючы такія кнігі, юны чытач павінен адчуць, якое гэта ненатуральнае, дысгарманічнае, трагічнае становішча—вайна, калі ліцеца кроў людская, калі ўвесь свет робіцца няўстойлівым, хісткім, калі людзі, у тым ліку і дзеці, абараняючыся, вымушаны па закону вышэйшай справядлівасці ўзяць у рукі зброю і насуперак сваёй існасці забіваць. «Чуж-чужаніца»—вось што такое вайна,—трапна вызначыў У. Паўлаў, вылучыўшы перад усім пачуццё адчування, якое яна сваёй жорсткасцю павінна выклікаць у нармальнага чалавека. І калі пры чытанні кнігі аб вайне такога адчування не ўнікае, калі ў творы трагізм сітуацыі з удзелам дзяцей цалкам паглынаецца ракурсам гераічным, афарбаваным у адны толькі ружова-аптымістычныя фарбы, калі не паказана няўмоўнага логіка абставін, што вымагаюць дзіцячага гераізму, калі на першым плане неверагодныя прыгоды, якія ператвараюць вайну ў гульні, калі, нарэшце, не паказана, як адбываецца на душах дзяцей дакрананне да крыві і смерці,—значыць, сапраўдная праўда пра вайну не сказана.

Даходзіцца са шкадаваннем прызнаць, што ў грамадскую і мастацкую свядомасць гэтыя «калі» не ўвайшлі яшчэ як маральнае крэда і што напал гуманістычнага пачуцця аўтараў не заўсёды дастаткова высокі. Нярэдка на старонках кніг вайна прадстае як ланцуг захапляючых прыгод, за якімі знікае ўнутраны драматызм падзей (як, напрыклад, у аповесці «Шумеў Нягневіцкі лес» Я. Курто).

Выключная значнасць ідэяна-маральнага выхаваўчай нагрукі, якую нясуць кнігі аб Вялікай Айчыннай вайне, прымушаюць нас з асаблівай патрабавальнасцю падыходзіць да прыгодніцкіх кніг на гэтую тэму, бо сам прыгодніцкі жанр, калі ставіцца да яго як да

ЯК ПАВЕДАМЛЯ-лася ў «ЛіМе», на беларускай зямлі адбылася творчая сустрэча савецкіх і польскіх пісьменнікаў — удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, якія працягваюць актыўна працаваць над творами, прысвечанымі баявому братэрству народаў СССР і ПНР у гады барацьбы супраць гітлераўскай Германіі, а таксама супрацоўніцтву ў мірны час. Такія сустрэчы наладжваюцца традыцыйна: адзін год на савецкай зямлі, наступны — на польскай. Пад час сустрэчы ў 1983 годзе маршруты праходзілі праз абедзве краіны. Ініцыятар гэтых сустрэч — ваенна-шафская камісія СП СССР і камісія па сувязях з войскам Саюза польскіх пісьменнікаў.

У дванадцатай сустрэчы, што адбылася 22—26 ліпеня, у складзе польскай дэлегацыі былі літаратары Марыян Рэняк-Стружынскі, Эдвард Куроўскі, Чэслаў Чарняўскі, Генрык Гаворскі, Марыян Папёлак, Анджей Пшыпкоўскі, Казімеж Пшытоцкі, Тадэвуш Урвач, Сатурніна Вадэцка і супрацоўніца замежнай камісіі Галоўнага праўлення Саюза польскіх пісьменнікаў Катажына Казімерчак. Савецкую дэлегацыю прадстаўлялі Юрый Тарскі, Алег Смірноў, Міхаіл Барысаў, Юрый Дзяніцкі, Барыс Дубровін, Васілій Емяльяненка, Міхаіл Ігнатаў, Уладзімір Рыбін, Аляксей Смольнікаў, Аляксей Шалімаў.

Цяжка вызначыць, што было самым галоўным і самым цікавым у гэтай сустрэчы. Здаецца, усё цікавае і важнае. Таму пачну па парадку.

Вельмі ўзрушыла гасцей, ды і ўсіх, хто прысутнічаў, урачыстая цырымонія ўскладання кветак да манумента Перамогі — помніка загінуўшым воінам і партызанам.

Тэма «Братэрства па духу, братэрства па зброі» быў прысвечаны «круглы стол», які адбыўся ў Доме літаратара. Першы сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі Ніл Гілевіч, пачынаючы размову, сказаў, што нашы народы, нас, савецкіх і польскіх пісьменнікаў, парадніла перш за ўсё агульная барацьба з фашызмам. І цяпер мы не можам абмяжоўвацца канстатацыяй гэтага братэрства. Мы абавязаны гаварыць пра задачы вялікай і важнай, што стаяць перад намі сёння. Пакуль што, працягваюць Н. Гілевіч, у нас недастаткова ўзаемных перакладаў. З горачай мы ўспрынялі вестку, што не стала нашых добрых сяброў, актыўных перакладчыкаў беларускай літаратуры на польскую мову Яна Гушчы, Мацея Юзафа Канановіча, Ігара Сікірчыкага. Спадзяёмся, што да справы па-

пулярызацыі нашых твораў у Польшчы далучацца маладзейшыя літаратары. Н. Гілевіч гаварыў і аб неабходнасці палепшыць узаемную інфармацыю як паміж ваеннымі камісіямі СП СССР і Саюза польскіх пісьменнікаў, так і паміж самімі літаратарамі нашых краін.

Кіраўнікі савецкіх і польскіх

— Беларускія сябры падарылі кожнаму з нас новае выданне «Абеліска» Васіля Быкава. Прыгадваю, як у свой час аповесць з'явілася ў «Новом мире» — я тады працаваў у часопісе. Гэта было адкрыццё новай тэмы. А колькі яшчэ неадкрытых тэм, і нават многае з таго, што напісана, вартыя цяпер пералісаць нанова, паглыбіць. Час спрыяе такой працы.

Анджэй Пшыпкоўскі ў мала-

ветэранаў адыходзіць у нябыт. Узрастае роля літаратуры аб вайне і міру, яна ўсё актыўней змагаецца за мір. Чарнобыль паказвае, што адразу, на пачатку вайны, атамныя электрастанцыі могуць стаць аб'ектам ваенных удараў. Радыяцыя, хімічнае заражэнне прывядуць да агоні гарады. Трагедыя Ленінграда ў мінулай вайне будзе памножана ў некалькі разоў. А снарыстанне тэрмаядзернай

чай лабараторыі пісьменніка, які піша аб сучаснай арміі.

— Чаму некаторыя пішучыя слабыя творы пра сучасную армію? — працягваў ён. — Адны ведаюць армію, а не ведаюць чалавеча, другія ведаюць чалавеча, а не ведаюць арміі. Помню, у час сустрэчы з Канстанцінам Сіманавым я спытаў яго, чаму ён не піша пра сучасную армію. «А я яе не ведаю, — адказаў пісьменнік. — Я пішу пра тое, што бачыў, што перажыў сам на вайне». Паводле кнігі ствараецца ўражанне, што ў нашай сучаснай арміі няма канфлікту. А гэта не так. Калі Васілій Емяльяненка ў часе вайны лётаў у Крым на У-2 — на самалёце было ўсяго пяць прыбораў, а калі я лётаў — іх было ўжо трыста. Былае, што і ў мірны час няёмка ў арміі людскія страты. Многае залежыць ад прафесійнай культуры афіцэра. Нядаўна я сустрэў лейтэнанта-лётчыка, малады зусім, а паспеў ужо сабраць бібліятэку з 250 кніг — ваенныя мемуары, творы Быкава, Бакланова, Емяльяненкі.

Паэт і празаік, удзельнік Варшаўскага паўстання Г. Габарскі пагаджаецца з папярэднім прамоўцам:

— Я бачу, што ў асноўным праблемы ў вас і ў нас тыя ж.

Паэт Б. Дубровін прапанаваў выдаць кнігу, у якую ўвайшлі б матэрыялы сустрэчы. А. Смольнікаў, са свайго боку, выказаў пажаданне, каб выдаваць сумесны савецка-польскі альманах на ваенную тэму.

Марыян Рэняк-Стружынскі: — Мы маем матэрыялы пра вашу знаходжанне ў Варшаве, запісы вашых выступленняў, і мы карыстаемся імі. Польская прэса пісала пра нашы сустрэчы. Думаю, што і беларуская прэса напіша пра гэтую сустрэчу. У мінулым годзе мы з савецкімі пісьменнікамі прайшлі па Польшчы дарогамі войск маршала Конева. Мы вам вышлем публікацыі аб гэтай паездцы. А вы прыйшліце туды, што ў вас напішучы пра дадзенае мерапрыемства. Мы, дарэчы, нямаюць робім праз газету «Ніке», якую выдае наша камісія.

Удзельнік абароны Брэскай крэпасці, пісьменнік Алесь Махнач нагадаў, што лодзінскія і мінскія выдаўцы выпусцілі кнігу нарысаў «Малыя героі вялікай вайны», якую напісалі польскія і савецкія аўтары.

Леанід Прокша, старшыня ваенна-шафскай камісіі Саюза пісьменнікаў Беларусі:

— Наша камісія рыхтуе да выдання кнігу матэрыялаў пра пісьменнікаў — удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны.

Юрый Дзяніцкі, празаік:

— Вельмі важна выдаць кнігу пра гэтую сустрэчу, ці лепш пра ўсе сустрэчы. Член нашай дэлегацыі Міхаіл Ігнатаў мае адназначна польскіх знагарод. Мая рота штурмавала Асвенцім, мы вызвалілі з канцлагера пісьменніка Барціноўскага. Матэрыялы пра ўсё гэта і ўвайшлі б у кнігу.

Ніл Гілевіч, падводзячы вынікі сімпозіума, зазначыў:

— З прыемнасцю мы пачулі тут, што камісія па сувязях з войскам Саюза польскіх пісьменнікаў выпускае сваю газету. А дзе сумесны выданні, якія належалі б абодвум камісіям? Патрэбен такі савецка-польскі часопіс. Вопыт такіх выданняў ужо ёсць — выхо-



На сустрэчы ў Доме літаратара выступае Н. Гілевіч.

Фота Ю. ЗАХАРАВА.

У БАРАЦЬБЕ І ТВОРЧАСЦІ — ПОПЛЕЧ

дэлегацыі Ю. Тарскі і М. Рэняк-Стружынскі расказалі аб рабоце камісій, пра ўклад, які яны ўносяць у савецка-польскае братэрства. З абодвух бакоў асабліва падкрэслівалася, што падобныя сустрэчы і кантакты не спыняліся і ў часы, калі ўзнялі галовы контррэвалюцыйныя сілы ў Польшчы. Рэняк-Стружынскі падзяліўся ўражаннем аб наведванні нашай рэспублікі:

— У нас моцна забіліся сэрцы, як мы ступілі на зямлю Беларусі. Калі я прыехаў у Хатынь, я адчуў сябе так, як адчуваў нядаўна пад Керчу ў камаломнях, дзе загінула трынаццаць тысяч савецкіх салдат. Памяць пра вайну — гэта своеасаблівае рэлігія беларускага народа. Памяць пра вайну — гэта і рэлігія польскага народа. Агонь у Хатыні — гэта сімвал трагічнай праўды, якую мы імкнемся перадаць моладзі, што не зведала вайны. Цяпер ва ўсім свеце гавораць пра перабудову, якая ідзе ў Савецкім Саюзе, пра галоснасць. Гэты вопыт мы павінны скарыстаць і ў дачыненні да паказу мінулай вайны, мы павінны гаварыць глыбей і паўней.

Гэтую думку польскага калегі, аўтара многіх кніг аб вайне, у тым ліку дэтэктыва-бестселера «Адзін сярод чужых», працягнуў вядомы рускі празаік Алег Смірноў:

дзя гады ўдзельнічаў у антыгітлераўскім падполлі. І таму з поўным правам ён мог сказаць:

— Мы зрабілі некаторыя вывады. Польшча ўжо ніколі не будзе дзяржавай, кінутай пад удары ворага. Дружба з Савецкім Саюзам дае нам пачуццё бяспекі, упэўненасці ў сваім ладзе. Я з вялікім гонарам гавару, што ў нашых узаемаадносінках няма белых плям. А з другога боку, прыйшоў час, калі мы можам гаварыць шчыра пра розныя далікатныя рэчы ў нашай агульнай гісторыі... У 1980—1983 гадах праца нашых камісій была тым званнем, якое ажыццяўляла кантакты паміж СП СССР і Саюзам польскіх пісьменнікаў. І калі вы ў той напружаны час прыежджалі да нас, мы гаварылі пра наша братэрства.

Польская кніга, працягваю далей А. Пшыпкоўскі, перажывае крызіс. Выходзяць паўмільённымі тыражамі розныя соннікі, мільённымі — гараскопы. На гэтым зарабляюць вялікія грошы, а духоўнай аддачы няма ніякай. У людзей пачынае знікаць жаданне мець хатні бібліятэкі. Наша сітуацыя з кнігай вельмі цяжкая. І мы хачем б абалірацца на ваш вопыт.

Пісьменнік-фантаст з Ленінграда А. Шалімаў сказаў:

— Я ўжо трэці раз удзельнічаю ў такіх савецка-польскіх сустрэчах. З кожным годам значнасць іх узрастае. Частка

зброі ў выніку жыццё на планеце будзе зусім спынена. Нядаўна ў Ерване прайшоў сімпозіум, тэма якога — устанавленне кантактаў з іншапланеццамі. Аўтары сімпозіума прыйшлі да высновы: ёсць тэхналагічны парог, які перажывае кожная цывілізацыя (праўда, частка ўдзельнічаў сімпозіума з гіпотэзай не згадзілася). Была выказана думка, што мы таксама падыходзім да такога парога. Савецкая фантастыка, як і ваенная літаратура, выконвае задачу папярэджання. Фантастыка лінгвістычнай школы — антываенная, антыфашысцкая. Чаму я не пішу рэалістычныя творы пра вайну, а пішу фантастыку, хоць я ўдзельнічаў у ваенных падзеях? Я лічу, што метадамі фантастыкі можна плённа ўдзельнічаць у задачы папярэджання. Выконвае савецкая фантастыка і другую задачу — выратаванне біясферы. У заключэнне дазвольце прыгадаць выпадкі з вайны. Адрэзай, які толькі была вызвалена Варшава, я прыежджаў праз яе прыграду Прагу поездам. Насупраць мяне сядзеў польскі афіцэр, глядзеў на разбураны горад і шаптаў: «Място ўлюбёнае, Варшава моля!» У гэты момант я зразумеў, што сталіца Польшчы будзе адноўлена. Дык будзем жа змагацца за тое, каб больш не ведаць разбуранняў вайны, каб не спынілася жыццё на зямлі. Наша слова павінна клікаць да справы.

Празаік, генерал-маёр авіяцыі Анатоль Сульянаў закрануў некаторыя аспекты твор-

прабаванне на сталасць, мужнасць, чалавечнасць. Праўда, у першай аповесці адчуваецца часам, асабліва бліжэй да фіналу, перагружанасць сюжэтнага дзеяння.

У новай аповесці — мы рады гэта адзначыць — пісьменнік робіць крок наперад. І заўважаецца гэта перш за ўсё ў паглыбленні аўтарскай канцэпцыі. Пісьменнік цікавіць не толькі сам падзвіг, але і яго вытокі, тыя ўстойлівыя асновы народнага жыцця, якія прадвызначылі ў значнай ступені перамогу над ворагам. Адсюль вынікае і ўвага аўтара да рэальнага жыцця, быту. Такая тэндэнцыя — у рэчывы традыцыйнай нацыянальнай літаратуры. З другога боку, перапляценне рэальнага і ўмоўнага, будзённага і выключнага пашырае магчымасці прыгоднікага жанру.

Да крыніцы сілы народнай аўтар падключае і прыроду: яна супрацьстаяць вайне, жор-

сткасці, разбуранню, і адчуванне жывой сувязі з ёю напайняе сэрцы герояў рашучасцю і надзеяй. Сымвалічны вобраз бусла, скразны ў аповесці, у фінале бярэ на сябе ролю выразніка аптымістычнай ідэі твора. У няроўнай барацьбе з фашыстамі гінуць усе абаронцы Жураўлінага вострава, у тым ліку і юны Ціток, і толькі бусел, лёгкі, як воблачка, падмаецца к сонцу.

Гаворачы пра мастацкую рэалізацыю аўтарскай канцэпцыі, пра ступень дасканаласці ўвааблення задумы, нельга, аднак, закрываць вочы і на слабасці аповесці: відэаочна злоўжывае пісьменнік «прыгажосцямі» ў апісанні прыроды; адчуваецца ненатуральнасць унутранага маналага, які часцей за ўсё нагадвае слова напісанае, але дзеля справядлівасці трэба зазначыць: невысокі ўзровень псіхалагічнага аналізу — недахоп, бачны ў аповесцях М. Гамолкі, — досыць істотны

для беларускай дзіцячай літаратуры ў цэлым.

Прыкметны ён і ў такім шырока распаўсюджаным у нас жанры, як дакументальная аповесць. Свой погляд на гэты жанр нам ужо даводзілася выказаць на старонках «ЛіМа». Тут толькі спынімся на некаторых творах самага апошняга часу, каб пабачыць, як у іх пераадолююцца цяжкія жанры, што ўзнікаюць на перакрестках дакумента і мастацкасці.

Дакументальная аповесць «Браніслава» (1985) С. Панізніка працягвае, можна сказаць, кнігу «Я з вогненнай вёскі...». Яна расказвае пра тое, што было з людзьмі, якія засталіся жывымі «пасля вогненнага вёсак», у прыватнасці на шматпакутнай зямлі Асвейшчыны. Аўтар абаліраецца на сведчанні адшуканых ім былых вязняў канцэнтрацыйных лагераў, ураджэнцаў Асвейшчыны, архіўныя матэрыялы, пісьмы,

НА СКРЫЖАВАННІ ЧАСОЎ

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 5).

20.XII.85 г.), што законы прыгоднікага жанру «дазваляюць» бясконачную ўладу шчаслівых выпадковасцей і што ў дадзеным выпадку «пісьменнік псіхалагічнай заглябленасцю ў падзеі, учынікі герояў перакрывае: так было на самай справе». Па-першае, для прыгоднікаў твораў пытанне аб жыццёпадобнасці не паўстае наогул, бо тут дзейнічаюць законы ўмоўнасці. Па-другое, узнікае сумненне: ці не прыглушаюцца ўра-пераможнай логікай дзеяння, якое, дарэчы, характэрна для многіх аповесцей

пра вайну, суровасць і трагічнасць тых векапомных дзён, а, значыцца, і гуманістычны напад твораў?

На вострым дынамічным сюжэце пабудаваны аповесці М. Гамолкі «Лясная крэпасць» (1980) і «Сакалы-сакаляняты» (1987). Абедзве яны з'арыентаваны на дзіцячы падзвіг, што здзяйсняецца ў выключных, экстрэмальных абставінах, і на ім галоўным чынам і сфаксіравана ўсё апавяданне. Прыгодніцкі сюжэт тут падпарадкаваны аўтарскай задуме — паказаць драматызм барацьбы з фашызмам, у працэсе якой героі праходзяць жорсткае вы-

дзіць савецка-балгарскі часопіс «Дружба». Будзем мацаваць дружбу.

«Круглым сталом» абмен думкамі паміж польскімі і савецкімі пісьменнікамі не абмежавана. Ён працягваецца ў час сустрэчы з курсантамі Мінскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча і чытачамі Барысаўшчыны, у час паездкі пад Леніна; дзе прыняла баявое хрышчэнне І-я польскага дывізія імя Тадэвуша Касцюшкі, і дзе, па сутнасці, нарадзілася Войска Польскае (Армія Людова). Было пра што раскажаць, напрыклад, пісьменніку, палкоўніку ў адстаўцы К. Пшытоцкаму, які нарадзіўся ў Брадах, што на Львоўшчыне, быў прызваны ў Савецкую Армію, а зimoй 1941 года ўдзельнічаў у рэйдзе Даватара пад Масквой. Са жніўня 1943 года стаў дабравольцам першай польскай танкавай брыгады імя Герояў Вестэрплатэ. Ваіна для К. Пшытоцкага закончылася пад Гдыняю, дзе ён быў паранены. Цяпер пісьменнік збірае матэрыял пра ўдзел польскіх танкістаў у баях пад Леніна.

Не менш складаны лёс у Э. Куроўскага — аднаго з тых, хто стаяў на пачатку сумеснага літаратурнага руху польскіх і савецкіх ваенных пісьменнікаў. Пасля вызвалення Савецкай Арміяй заходніх абласцей Украіны ён з бацькамі вымушаны быў выехаць у Сібір. У час ваіны — камсамалец, салдат Савецкай Арміі, затым — Войска Польскага (дарэчы, цікавая дэтал, Куроўскі — чэмпіён Польшчы па боку). Выступаючы перад воінамі ў Барысаўе, пісьменнік раскажаў аб сваёй працы над кнігай «Птушкі ляцяць на Запад», якая мае аўтабіяграфічны характар.

Я наўмысна ўжыў высокі тэрмін «літаратурны рух», бо ў той час, калі ў Польшчы дзейнічалі экстрэмісты з «Салідарнасці», выступаўшыя, як правіла, пад сцягам антысавецтва, трэба было мець грамадзянскую мужнасць, каб служыць справе дружбы польскага і савецкага народаў. Гэты рух даваў упэўненасць польскім і савецкім людзям у непарыўнасці нашых творчых кантактаў, нашых літаратурных і культурных сувязей.

Ля вытокаў гэтага ваенна-патрыятычнага літаратурнага руху стаяў і другі член дэлегацыі — А. Пшыпкоўскі. Выступаючы перад воінамі, ён сказаў:

— У дзевятнаццатым стагоддзі прагрэсіўная руская і польская інтэлігенцыя ішла поруч. Паллякі вучыліся ў Расіі. Мой бацька скончыў Тэхналагічны інстытут у Петраградзе. Працаваў у Ніжнім Ноўградзе. Загінуў ён у час Варшаўскага паўстання. Ён мне гаварыў: «Сыноч, воля прыйдзе толькі з Расіі».

Так, лёсы бацькоў і дзяцей перакрываюцца, як бы паў-

тараліся на новым вітку, вітку ваеннага часу, калі вырашалася галоўнае пытанне: быць ці не быць польскаму і савецкаму народам.

Наша братэрства і адлюстравана сучаснай літаратура аб ваіне. Пісьменнік, палкоўнік М. Папёлак падзяліўся з чытачамі ваеннай літаратуры сваімі творчымі планами.

— Пішу біяграфію савецкага і польскага генерала Стражэўскага. Я выбраў такога генерала, які мог бы ўвасабляць сабой вобраз нашай дружбы.

Герой Савецкага Саюза, аўтар выдамай кнігі «Паветраныя трыпы» В. Емяльяненка сказаў:

— Ямялянін і Польшчы паліта крывёю маіх таварышаў. Баявое хрышчэнне адбылося ў 41-м на Бярэзіне. А потым, у 1944—1945 гадах, вясенна-літвінскіх маіх таварышаў паліла галоўны за вываленне Беларусі, дваццаць два — за вываленне Польшчы. У лётчыкаў няма магіл. Давайце зборам сродкі і ў адным з гэтых гарадоў паставім ім помнік. Такі вопыт мы ўжо маем: у Керчы паставілі помнік у форме п'яці крылляў, сімвалізуючых п'яць авіяцыйных палкоў. І на адным крыле я з горадскага чытачу назву свайго сёмага гвардзейскага Севастопальскага палка.

Пяць дзён доўжылася знаходжанне польска-савецкай пісьменніцкай дэлегацыі на Беларусі, поўнае цікавых сустрэч і гутарак. Было што ўспомніць і пра што пагаварыць, напрыклад, маскоўскаму паэту А. Смольнікову і празаіку з Барысава Уладзіміру Савіцкаму, якія ў час ваіны служылі ў дывізіі, што брала рэйхстаг: першы — радыстам, другі — ваенным журналістам.

Пасля гутарак у Мінску і сустрэч з чытачамі на Барысаўшчыне пісьменнікі накіраваліся ў Леніна. Тут я гаварыў з Алегам Смірновым. З ім, як і з Пшыпкоўскім і Куроўскім, езджу па Беларусі другі раз. Сціплы, не вельмі гаваркі, ён толькі цяпер мне прызнаўся, што ўдзельнічаў у бітве пад Леніна:

— Служыў я ў 192-й Аршанска-Хінчанскай стралковай дывізіі. Ганаровая назва Аршанскай была прысвоена пазней, пасля вызвалення Оршы. Наша дывізія ваявала па суседстве з 1-й польскай дывізіяй. Калі Гітлер даведаўся, што польская дывізія ваяе з немцамі, ён загадаў сцерці яе з твару зямлі. Па іх білі, і нам даставалася. Тут мяне параніла. Тады я быў малады, была упэўненасць, што застануся жывы. Пасля Леніна мы пайшлі на Оршу, на Барысаў. У Мінск я з танкавым дэсантам уварваўся 3 ліпеня. Горад быў мёртвы. Немцы адыходзілі. Дзе-нідзе ўзніклі яшчэ баі. Я тады камандаваў узводам. Пасля ўдзельнічаў у вызваленні Польшчы. З паліцамі працягваецца пісьменніцкая дружба, калі я працаваў у «Новым міре», мы дружылі з часопісам «Творчосць», які рэдагаваў Яраслаў Івашкевіч. Цяпер, як бачыце, удзельнічаю ў сумесных сустрэчах.

— І з Беларуссю вас звязваў не толькі ваенны лёс, але і творчы. На нашай кінастудыі паставлены па вашых сцэна-

рыях пяты і шосты фільмы серыяла «Дзяржаўная граніца» — «Год сорок першы» і «За парогам перамогі». Дзеянне пятага фільма адбываецца на пачатку ваіны на тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, вы служылі ў пагранічных войсках?

— Пагранічнік і пасляваенны. Восем год праслужыў у Забайкалі.

— А чаму ўзяліся за сцэнарый фільма пра пачатак ваіны?

— Я валодаў матэрыялам. У мяне ўжо быў раман «Развітанне» і апавесць «Чэрвень» — пра пярэдадзень і пачатак ваіны. А іначай я не рызыкнуў бы. Цяпер у вытворчасці семі і васьмі фільмы. Семі — Прыбалтыка, канец 50-х гадоў, называецца «Салёны вецер». Восьмы — «На далёнім паграніччы» — пра сучасную граніцу, пра добра знаёмае мне Забайкалле. Канечне, у серыяле ёсць фільмы рознага мастацкага ўзроўню, але калі глядзіш іх адразу, падрод, то бачыш, што гэта даволі поўны кіналетпіс гісторыі нашых пагранічных войскаў. У маі восемдзесят дзевятага мы будзем святкаваць 70-годдзе савецкіх пагранічных войскаў. К таму часу трэба завяршыць працу над серыялам.

Чым бліжэй кіно да жыцця, тым яно мацнейшае. Чым яно далей ад жыцця — тым больш у ім стэрэатыпаў, драгаснасці.

— А як у вас справы з празаі?

— Раман я зацягнуў. Цяпер, пасля «Эшалона» і «Непазбежнасці» атрымліваецца, па сутнасці, трылогія. Чытачы прымуцілі пісаць працяг — была вялікая пошта, і я героя пакінуў жывым. Час жа быў яні лікі — з сорок шостага па п'яцьдзесят семі гады. Нялёгка пісаць, дакапацца да ўсяго.

Атрымалася так, што наступнае пытанне я задаў польскаму пісьменніку Марыяну Папёлаку.

— Якія цяжкасці? Розныя непатрэбныя забароны. Напішаў, што афіцэр здраджвае жонцы — выраслаць, скажаць, што салдат уцеў у самаволку — таксама выраслаць, а калі герой напісаў — двойчы выраслаць. У адным палку быў выпадак: адпусцілі дваіх салдат у горад, высокага і маленькага. Маленькі напісаў. Што рабіць, на КП затрымаюць! Тады высокі прапанаваў загарнуць меншага ў плашч-палатку і, закінуўшы за плечы, пранесці яго. На КП афіцэр памацаў: «Цёплыя, відаць, доўга нёс». І тут вылазіць з плашч-палаткі рука і цап высокага за валасы. «Якія апілі! Гэта ж я!» — крычыць малы. Абодвум далі па пяць сутак. Нехта з афіцэраў папракнуў намандзіра роты: «Навошта ты і другога аддаў пад арышт, ён жа хацеў роту не падвесці». Зноў канфлікт. На конкурс я атрымаў за гэты кінасцэнарый прэмію, а фільм так і не паставілі. Зрабіў з яго апаваданне — не надрукавалі.

— Бачу, цягне вас на сатыру.

— Я пішу сур'эзна, а чытач глядзіць на ўсе падзеі як бы збоку, і яму смешна.

Хацеў бы ў заключэнне зазначыць наступнае. Атмасфера перабудовы, галаснасці станюча адбілася на дванадцатай савецка-польскай пісьменніцкай сустрэчы. Яна была надзвычай шчырай, адкрытай, дзелавой.

Аляксея ГАРДЗІЦКІ.

СПРЭЧКІ ПАЛЕМІКА

У часопісе «Весці Акадэміі навуц БССР» (серыя грамадскіх навуц), 1987, № 2, надрукаваны артыкул У. Замкава «Жанравы асаблівасці беларускага нарыса другой паловы 50-х — пачатку 60-х гадоў», у якім разглядаецца і мая кніга нарысаў «Светлы шлях». Аўтар піша: «Зборнік «Светлы шлях» дае падставу меркаваць аб значным уплыве на аўтара, які спалучае ў сваёй асобе пісьменніка і спецыяліста-аграрніка, лепшых нарысавых традыцый савецкай літаратуры, у прыватнасці В. Авецкіна».

Абсалютна правільна, Савецкая літаратура, у прыватнасці творчасць В. Авецкіна, зрабілі ўплыў не толькі на маю твор-

і літоўскім, і іншым. Не В. Авецкін адкрыў праблему адміністрацыі, валонтарызму, адвольнасці ў кіраванні сельскай гаспадаркай, парушэння справадлівасці. Калі В. Авецкін выступіў са сваімі «Раённымі буднямі», гэтыя праблемы займалі ўвагу ўсяго народа». Многія вучоныя яшчэ да з'яўлення «Раённых будняў» падавалі данклады ў кіруючыя органы аб неабходнасці змены метадаў кіравання сельскай гаспадаркай. Але прапановы іх не прымаўся пад увагу.

Заслуга В. Авецкіна не ў першаадкрывчым праблем, а ў тым, што ён падаў іх у такой вострай мастацкай форме, якая

АДНА АГУЛЬНАЯ ЗАДАЧА

чую практыку, але і на ўсю беларускую нарысістыку.

Але далей, калі справа дайшла да разгляду герояў, спатрэбілася аналогія, які гэта нярэдка наглядзецца ў нашай крытыцы. Папярэдне, як падставу для аналізацыі, аўтар падае цытату з кнігі Віктара Каваленкі «З пазіцыі сучаснасці»: «Калі беларускія пісьменнікі, якія працуюць у жанры нарыса, і звярталіся да вострых жыццёвых праблем, то ўжо звычайна пасля таго, як гэтыя праблемы пачыналі займаць увагу ўсяго народа, сіла на першаадкрывчым ім не халала».

«І сапраўды, — як бы ў падмацаванне гэтай цытаты піша Замкавец, — у «Светлым шляху» мы знаходзім герояў, вядомых нам па нарысах рускіх пісьменнікаў. Напрыклад, Шаблонскі — гэта «родны брат» Барзова з «Раённых будняў» В. Авецкіна, Малчанаву з нарыса А. Калініна «На срэднім узроўні», Ларынававу з нарыса Р. Банілава «У Снегірах» і іншым, але ўсё ж гэты твор у многім этапны для становлення беларускага праблемнага нарыса з моцным публіцыстычным гучаннем».

Супаставленне Шаблонскага з Барзовым мяне здзівіла. Барзоў — буйная фігура, валонтарыст, стаіць над законамі і ўсякімі нормамаі сацыяльнай справядлівасці і маралі, сваёй адміністрацыйнай уладай, бяздушнасцю дабіваецца не толькі выканання, але і перавыканання плана любой цаной, любымі ахвярамі. Шаблонскі — функцыянер, улаўнаваны, кантраляер выканання чыёйсьці чужой волі, інфарматар-даносчык, ён сам нічога зрабіць не можа, можа толькі ўгаворваць і прагназаваць. Між імі, тым не менш, ставіцца знан роўнасці. Пра такім параўнанні герояў, якое робіць Замкавец можна сцвярджаць, што Кола Бруньён — французскі Ціль Уленшпігел.

Выпрацаваўся нейкі стэрэатып ацэнкі герояў супаставленнем у плане пераймання, наследвання з героямі-аналагамі рускай нарысістыкі. Дарэчы, гэты стэрэатып ужываецца іны раз і ў крытыцы мастацкіх твораў. Абавязкова трэба знайсці ў рускай літаратуры такога героя, які падмацаваў бы думку крытыкі аб уплыве вядомага аўтара на творчасць таго ці іншага пісьменніка.

У Замкавец, мяркуючы па яго артыкуле, здольныя даследчыкі, але чамусьці замест разгляду нарыса як самастойнага твора падаўся стэрэатып — шукаць у беларускіх творах наследванне не толькі там, дзе яно ёсць, але і там, дзе яго няма.

У нарысе «Светлы шлях» ёсць галоўны герой, старыня калгаса Павел Паўлавіч Шаманскі, чалавек, які ў часы адміністравання, валонтарызму адважыўся супрацьстаяць не толькі райкому, але і абкому. Сіла яго жыўлася глыбокім веданнем праблем у сельскай гаспадарцы, клопатамі аб інтарэсах дзяржавы, аб дабрабыце калгаснікаў, свайго калгаса. Ёсць у нарысе і іншыя героі. А. Шаблонскі — сёмай спіца ў коле, ні ўласных думак, ні ўласнай волі. Але аўтар звярнуў увагу не на Шаманскага, а на Шаблонскага. Тут лягчай было знайсці падабенства, хоць і ўяўнае.

Прашу даць веры, што мяне асабіста такіх параўнанні не крапаюць, мяне турбуе становішча, прэстыжнасць беларускага нарыса. Такія «абавязковыя» і бздозказныя супаставленні прыніжаюць яго.

Хочацца запырачыць і В. Каваленку. «Сіла на першаадкрывчым» буйных праблем не халала не толькі беларускім нарысістам, але і рускім, і ўкраінскім,

ўсхвалявала ўсё грамадства.

Рускія нарысісты ў свой час узнялі праблему захавання чысціні водаў Байкала, але ўсё ж іх артыкулы, нарысы з'явіліся пазней, чым будаўнікі цэлюлознага камбіната на берагах возера. Тое ж самае здарылася і з праблемай паварту паўночных рэк на поўдзень. Пісьменнікі загананлі тады, калі праект, які кажуць спецыялісты, пачаў пераносіцца ў натуру — ажыццяўляцца.

Навошта ж папракаць беларускіх нарысістаў у недахопе сілы, калі заканамернасць уздыму праблемы пусьоль адвольнава? Літаратары даведваліся пра вострыя, дзяржаўнага значэння праблемы ад вучоных, буйных спецыялістаў або непасрэдна тады, калі пачыналася іх практычнае ажыццяўленне. Да нядаўняга часу так складалася, што іншых магчымасцей даведацца аб плане і праектах не было. Усе распрацоўкі былі наглуха закрытыя суровымі графімаі сакрэтнасці. Нават пры выпадках інфармаванасці пра якія-небудзь важныя распрацоўкі, выступаць публічна нельга было. Перад друкам сталі тыя ж суровыя забараняльныя знакі.

Вядома, у дзяржавы ёсць такія справы, якія трэба захоўваць у строгім сакрэце. Але навошта засакрэчваць праект асушэння і асваення Палескай нізіны? Як ні мяркую, у такой засакрэчанасці адзін сэнс — пазбегнуць кантролю грамадскасці. Справадліва піша С. Залыгін: «Кантроль, а ў больш шырокім сэнсе ўздзеянне на ведамства павінна, як правіла, вестіся не з аднаго, а з двух бакоў, павінна ажыццяўляцца і дзяржавай і грамадствам» («Новый мир», 1987, № 1).

Прыгадаем выпадак, звязаны з праблемай Палесся. У межах беларускага Палесся да пачатку масавага асушэння налічвалася звыш мільёна гектараў лесу. У першым варыянце праекта асушэння палескіх балот меркавалася высекчы 900 тысяч гектараў лесу. Абгрунтаванне такога: нам патрэбны глебы пад пасевы.

Вучоныя запрацяставалі. Большасць лесоў Палесся на пскях. На такіх глебах ніякі культуры расці не будуць. Знічэнне лесоў аголіць пскі, вецер разнесе іх па ўсёй прасторы і можа нарабіць шкоды. Была спроба напісаць нарыс, але выйсці з ім на старонкі друку не ўдалося...

Калі гаварыць пра тое, хто раней выступіў у друку на той ці іншай вострай праблеме, то адважусь сцвярджаць — беларускі нарысісты не заўсёды былі апошнімі. Можна назваць крытыку хібаў меліярацыі, праблему палляшэння зямельных угоддзяў, выступленні супраць спрамлення, праўдзівай — знічэння малых рэк, супраць вузкай спецыялізацыі, гігантанасці ў канцэнтрацыі сельска-гаспадарчай вытворчасці, супраць выдзялення «неперспектыўных» вёсак, аб праблемах перабудовы вёскі, пра міграцыю насельніцтва і г. д. Іншая справа, што слова беларускіх публіцыстаў мела нуды меншы розгалас, але на прычынах гэтай з'явы і спыняцца цяпер не буду.

Так, у беларускай нарысістыцы ўсё яшчэ мала ўздымаецца буйнамаштабных праблем. Адставанне гэтага жанру, аднак, не толькі ў тым, што нарысістам не халае сілы, бракуе здольнасцей. Галоўная прычына, што ў нас мала пісьменнікаў, якія сістэматычна працуюць у гэтым жанры. Непрыстыжнасць нарыса мае тут не апошняе значэнне. Аб'ектыўна, справядліва крытыка, ацэнка жанру, адпаведна яго значэнню, спрыялі б актывізацыі беларускай нарысістыкі.

Ігнат ДУБРОУСКІ.

Міхась ГУБЕРНАТАРАЎ

Супроцьстаянне

Супроцьстаіць мая Радзіма
На мове гневу і любі —
Агну пякельнаму і дыму,
Слязам сірочым і крыві.
У пушчах, паміж кручаў горных,
У васільковай старане,
Сярод вышынь зямных і зорных
Супроцьстаіць яна вайне.
Супроцьстаіць мая Радзіма
Усім нягоднікам на злосць
Нябес блакітнымі вачыма,
Якія толькі ў міру ёсць.
Супроцьстаіць ахвярна, смела
Жыццём салдата-юнака,
Свінцом, што стаў часцінкай цела
Суроўага франтавіка...

За малавера мне заўжды няёмка —

Ды ёсць на свеце вечнае «люблю».
І веру я ў сустрэчу з незнаёмкай,
Што, як вясёлка, сядзе на зямлю.
Сярод вясной раскрыленага мая
Убачу лёгкі, недасяжны стан.
Яна насустрач выплыве святая,
Світальная, як бэзавы туман.
І ціха-ціха упадзе на плечы
Каса яе ў нябесных касніках.
І скажа мне аб маладым і вечным,
Як светлы промень, тонкая рука.
Няхай яе і не пачую ласкі —
Яна падорыць з юнаю вясной
Дыханне яблыні беларенных, майскіх
І ўсю пшчоту да цябе — зямной.

Іван ЛАШУТКА

Як тою вясной пры расстанні са школай,
Табе ўсё да твару:

І белы рамонак у косах шаўковых,
І гордыя песні Ратару.
...А шчасце, дачушка,
што птушка у небе —

Яно ў вышыні і на волі.
Напэўна, жыццё ўсё шукаць яго трэба —
Нястомна, адчайна, да болю.

Я пра вас часта думаю, дзеці, —
Вестуны веснавыя мае,
У хлуслівым і здрадлівым свеце,
Як, бывае, мне вас нестae.

Вы — мае найвышэйшыя судзі,
Вы — мае абаронцы надзей.
О, як трэба, дарослыя людзі,
Справядлівасць шукаць у дзяцей.

Уладзімір ФАМІН

На пераломе

На пераломе — наш дваццаты век.
Жыццё старое мы пераламілі.
На пераломе — кожны чалавек.
На пераломе — казка стала быллю.
Не ўпершыню на пераломе быць.
Ён — нібы эстафета пакаленняў.
Не проста так сябе пераламіць:
Характары і звычкі — не паленне.
Не спаліш на агні, што не гарыць,
І не затопіш тое,

ПРОЗА

— Н Е, не, у лагеры ён не загінуў, — заматляла яна галавой, — выйшаў, уцалеў, адседзеўшы сваё. — Рука яе з запаленай цыгарэтаў крутнула ў паветры васьмёрку. — Восем гадоў.

У пакоі адпачынку, ці як тут яго называюць — холе, пасля прагляду фільма па тэлевізары мы засталіся з ёю ўдвая. Затрымала мяне яна, ёй захацелася пагаварыць пра фільм. Яна сказала, што падобная сітуацыя была і з ёю ў маладосці, і што гэты фільм, хоць нешта і паказаў, але ўсёй праўды ў ім не знойдзеш.

Прыехала яна ў гэты дом адпачынку пазней мяне тыдні на два, толькі сёння, і я ўпершыню ўбачыў яе вось тут, у холе. Курыла яна многа, пакуль глядзелі фільм, двойчы выходзіла пакурыць з хола ў калідор. Відаць, ад курэння голас яе быў сіплаваты, і пахла ад яе табачным дымам. Яна была хударлявая, галава сівая, аднак мясцінам, пасма — то белая, як вата, то — цёмна-русыявая. Твар — таксама худы, але з правільнымі і прыгожымі прапорцыямі; у маладосці яна была, канечне, прыгожая. Рот ярка нафарбаваны і, здавалася, жыў самастойна — ён усміхаўся, калі смешнага нічога не было ў яе расказе, і панура-злосна сціскаўся, хоць гаварылася пра вясёлае.

Апавядаць пра сябе пачала бязладна, сыпала без аніякай сувязі рознымі гісторыямі, нібы лічыла, што мне ўсё вядома аб яе жыцці, і ёй застаецца толькі напамінаць пра той ці іншы эпізод.

— Вы адзіны тут, на нашым паверсе, мой равеснік і павінны добра помніць і той час, і тыя падзеі, — сказала яна. — Помніце канец трыццатых?

Я адказаў, што помню добра, але ўспамінаць балюча, бо той час для мяне драматычны.

— А мне, думаецца, не балюча? У мяне тая рана ўсё яшчэ кроватачыць... Давайце знаёміцца: Таццяна Данілаўна.

Я таксама назваўся.
— У пашпарце я запісана Танька. Так пісар-грамацей у сельсаўсеце запісаў. Спытаў, якое імя выбралі. Яму казалі — Танька назвалі. Гэта «Танька» і была ўпісана ў мае метрыкі.

Пасля бязладнай, узбуджана-таропкай размовы Таццяна Данілаўна супакоілася, распытала ў мяне пра мой горад, дзе і кім я ваяваў, чым цяпер займаюся.

— Я была прыгожая і ўлюбівая, — расказвала яна, — таму і мяне любілі. Нарадзілася ў вёсцы, адтуль бацьку-настаўніка перавялі ў горад, куды ён перавёз сям'ю, ну і мяне трохгадовую. На нашым двары ніводзін хлопчык ніколі мяне не ўдарыў і не пакрыўдзіў. Кожны стараўся ўгадзіць мне, пачаставаць чым-небудзь смачным. Я ў кожнага з іх улюблялася. Потым, калі пайшла ў школу, была закахана ў сваіх аднакласнікаў, у ваятага, камсамольскага сакратара, у настаўнікаў і нават, верце ці не верце, у свайго следчага ўлюблася. Калі я ішла па вуліцы, то глядзела ў твары стрэчных мужчын такімі ўлюбёнымі вачамі, што яны азірліся на мяне, а гэта мне падбалася.

Я любіла і ўмела спяваць. Спявала малой усюды і заўсёды. Калі нельга было моцна спяваць, а хацелася, сабе пад нос мармытала. Паб'юць, бывала, бацькі, я раву, але меладычна, на матыў нейкай песенкі. Мне хацелася, каб мой спеў і слухалі. Я збрала тады сваіх равеснікаў, спявала ім, і за тое,

што яны мяне слухалі, плаціла ім цукеркамі. Выступала і на гарадскіх аглядах самадзейнасці. Нават у сталіцу пасылалі выступаць. Голас мне прырода падарыла не моцны, але прыемны. Спявала пад гітару.

Праз гэтыя мае слевы ўсё і зламалася ў маім жыцці. На адным гарадскім канцэрце пачуў мяне адзін таварыш, Сінічкін яго прозвішча, наш на-

лодны, мог быць доўгі час зацята маўклівы і рэдка калі ўзрываўся, крычаў. Рэдка... Злавалі яго тыя, што сядзелі перад ім на доўгіце і не хацелі прызнавацца ў сваёй злачыннай дзейнасці. Часта пры мне шчыра абураліся: «Яны што, дурні, гэтыя арыштаваныя? Не хочучы разумець, што яны злачынцы, ворагі? Сам жа факт арышту пацвярджае іх віну».



Васіль ХОМЧАНКА
АПАВЯДАННЕ



чальнік гэтага самага праваахоўнага органа, і прапанаваў мне пайсці... Не замуж, а да іх — сакратаркай-машыністкай. Скажаў, што ў іх ёсць мастацкая самадзейнасць і што я буду там выступаць з канцэртамі. Я тады дзесяты клас канчала, ад суседкі навучылася друкаваць на машыныцы, часта памагала ёй. Паступаць далей вучыцца не збралася ў тым годзе, трэба было памагаць маці і двум малодшым брацікам. Вацьна мой к гэтаму часу памёр. Вырасла папрацаваць гады два, а потым ужо думаць пра вучобу. Прапанову Сінічкіна я прыняла, пайшла да яго на службу.

У першы ж дзень я зразумела, што Сінічкін запрасіў мяне на працу таму, што я яму спадабалася. Я ж была прыгожая і ўлюбівая, улюблялася і ў Сінічкіна, як дагэтуль улюблялася ў многіх. На яго і пэўныя планы мела, спадзявалася замуж выйсці, бо ён быў халасты, хоць і старэйшы за мяне гадоў на пятнаццаць.

— Які ён быў, той Сінічкін? — Яна накрэсліла ў паветры пыталіны. — А непрыкметны, звычайны, я б сказала — безаблічны. Рыжаваты, ростам малы, ніжэйшы за мяне на цэлую галаву, дзябёлы, такі квадратны, і твар квадратны, з моцнымі баксёрскімі скуламі. Калі Сінічкін быў не ў духу, сердаваў, то гэтыя скулы хадунюм хадзілі. Стол яму быў высокі і, каб не выглядаць малым за сваім начальніцкім сталом, Сінічкін падоўжыў ножкі крэсла, падбіў да іх чатыры цурбачкі, а пад ногі сабе паставіў услончык.

Грамадзку ён меў невялікую, пісаў з памылкам сямікласніка. Мне апраўдаўся, што памылкі робіць па няўважлівасці, а не таму, што не ведае граматыкі. Я, канечне, выпраўляла і яго памылкі і стыль, і ён быў мною задаволены, як машыністкай.

Любімай яго прыказкай было: «Даць пад хвост так, каб галава рэпнула». Я чула яе ў дзень дзясцятка раз і сама міжвольна часта яе паўтарала.

Знешне ён быў спакойны, нават ха-

«Вас арыштавалі? Па ордэру пракурора? — дапытваўся ён аднойчы пры мне ў аднаго паддопытнага. (Я тады зайшла ў кабінет Сінічкіна па нейкую паперу). — Дык што ж вы адпіраецеся?»

І я гэтак жа думала — чалавека без віны не арыштуюць.

А ішоў трыццаць семі год. Установа наша працавала напружана дзень і ноч. Божа, хто толькі не прайшоў праз яе!.. І, ведаецца, нават я звывкалася з тым, што адбывалася, не здзіўлялася патоку арыштаваных. Я атупела і прытупілася мае ўражання. І ўсе, хто працаваў у нашай установе, таксама атупелі — ні слёзы, ні крыкі, ні мольбы няшчасных не краналі. Як не крануюць, скажам, прафесіянала-ката мальба і слёзы асуджанага на смерць дараваць яму жыццё — гэта яго праца, служба, заробак на хлеб. Закон псіхікі, нічога не зробіш. Я верыла, як і Сінічкін, што трэба рашуча ачышчаць нашу краіну ад ворагаў, выяўляць іх, бо яны дужа ўмеюць маскіравацца. Я без болю ў душы друкавала спісы на арышты для так называемых троек, што судзілі без суда, завочна, справаздачы аб смяротных прыговорах.

Як мне споўнілася восемнаццаць, а гэта было месяцы праз два пасля прыходу на службу да Сінічкіна, я стала яго палюбоўніцай. Да гэтага ён не чапаў мяне, чакаў майго паўналецця. Сышлася я з ім лёгка, была ж упэўнена, што лажнімся. Праўда, я не прыспешвала яго на шлюб, а ён сам таксама пра гэта не гаварыў. Сустрэкаліся мы то на службе, то я прыбягала да яго на кватэру.

Аднойчы вечарам шостага лістапада Сінічкін зайшоў да мяне ў пакойчык і прысеў побач, паскардзіўся, што вельмі стаміўся на службе. «Гэта ж столькі карчум, карчум, а ворагаў не ўбаўляецца. Б'ём здорава пад хвост, а галава ў гэтай контрарэвалюцыі не рэпаецца. І такое адбываецца пасля дваццаці гадоў Савецкай улады!» — абураліся ён.

Я згодна ківала яму галавой і шкадавала яго. Сінічкін сапраўды вельмі пахудзеў, палысеў, скулы завастрэліся, і мне стаў радзей прызначаць спатканні.

Чым запомніўся мне той перадсвяточны вечар? Цішыней у кабінетах следчых. Допытаў не было, нікога не прывозілі, не арыштоўвалі, машыны — іх у народзе чорнымі воранамі называлі — стаялі ў гаражах, а шафёры былі адпушчаны на свята дамоў. Цішыня гэта здзіўляла. А то ж звычайна ідзеш па калідоры, а з кабінетаў толькі і чуваць крыкі следчых: «Чаму маўчыш, махровае варажае адродзе?» — «Прызнавайся, падлюка антысавецкая!» А ў той вечар была цішыня.

Я тады ўскіяпіла ў электрачайніку чаю, заварыла, Сінічкін прынес сыру, шынкі, цукерак, мы павячэралі, пасядзелі, пагаварылі, я паслухала яго скаргі на начальства — дае яму ўтык за доўгія тэрміны следства і за адставанне па колькасці выяўленых ворагаў. Таварышы вунз з суседніх раёнаў намнога больш выкрылі розных варожых элементаў. Тады ж упершыню ад яго пачула, што некаторых арыштавалі памылкова, дарэмна, іх можна было б і выпусціць, але будзе лічыцца брак у рабоце: не здолелі, маўляў, даказаць віну.

Я сабралася ісці дамоў, а Сінічкін успомніў, што ёсць тэрміновая работа. І даў мне надрукаваць розныя паперы і ордэры на арышт, якія павінен падпісаць пракурор адразу пасля свята. Сінічкін пайшоў дамоў, а я села за машынку.

Друкую тыя ордэры, і раптам мае рукі павіслі ў паветры, не ўдарылі па клавяшх. У спіску на арышт было прозвішча майго стрыечнага брата Валодзі — нашы маткі родныя сёстры. Божа, а яго завашта? Які ён вораг? Яму ж усяго васемнаццаць, вучыцца ў тэхнікуме, з беднай сям'і. Першы парыў быў у мяне — выкрэліць яго прозвішча са спіса, а ордэр не выпісаць. Але ж разумела, што так брата не ўратаеш. Чытаю далей спіс. Яшчэ адзін знаёмы — Коля Пратасевіч з нашага двара, камсамольскі сакратар тэхнікума, старэйшы за Валодзю гады на тры. І ён вораг? Такі актывіст? Мне смешна зрабілася. Я ж іх абодвух добра ведаю. Хацела пазваніць Сінічкіну дамоў, ці не памылка ўкралася, ды ўтрымалася. Вырасла інакш: папярэдзіць хлопцаў, каб куды-небудзь з'ехалі, уцяклі. Час у іх ёсць, два дні свята. Шукаць іх не будучы, у такі гарачы час не да пошукаў нейкіх там студэнцікаў.

Я зайшла спачатку ў інтэрнат да Валодзі. Ён паслухаў мяне, напалохаўся, збялеў. У пакой больш нікога не было, і мы магі гаварыць не точыся. Валодзя сказаў, што за апошні тыдзень у іх арыштавалі ўжо трох студэнтаў і двух выкладчыкаў, а сёння выключылі з камсамола сябра.

«Разумееш, Таня, хлопец у інтэрнаце граў на грамфоніку і спяваў песню: «Бывало, вспашеш пашеньку, лошадок распряжеш, а сам тропой знакомою в заветный дом пойдешь». Дык адзін пільны актывіст назваў песню кулацкай, а хлопца абвінаваціў у прапагандзе аднаасобнай кулацкай гаспадаркі. Вынеслі гэты факт на камсамольскі сход. І што ты думаеш? Выключылі хлопца з камсамола. Твой сусед Коля Пратасевіч за такую прапанову першы прагаласаваў. Я і яшчэ чацвёрта былі супраць выключэння».

«Што ж мне цяпер рабіць?» — спытаў Валодзя ў мяне, разгублены, пры-

што не тоне.
 Мы не гадаем:
 Быць або не быць?..
 І наша слова цвёрдае,
 святое.
 Дарэмна прытаіўся хтось,
 бы крот.
 Прыціх хабарнік:
 не знаходзіць рады.
 І балбатун набраў вады у рот;
 Усё чакае «зверху» ён каманду.
 Нязвыкла блату:
 прышчамілі хвост.
 З аглядаю п'януга п'е сіваху.
 А за вуглом плюгавенькі прахвост
 З ухмылкаю нашэптвае на вуха,
 Што намаганні нашыя —
 нішто.
 Ён распускае плёткі пад «сакрэтам»,
 Што хлеб нібы падаражэе,

Што
 Гарэлка не даруе дзяржбюджэту.
 Вось гэты не мяняе звычай свой.
 Па-свойму успрыняў ён паскарэнне.
 Як кулямёт,
 Паклёны шле чаргой,
 І гнеўна нешта мямліць пра сумленне.

А мы вядзём упарты бой са злом.
 І верым свята — блізка перамога.
 Нібы вясна,
 віруе пералом,
 Напорыста пракладвае дарогу.

Уладзімір ЦІШУРОЎ

Я вырас у тым краі...

У лесе я вырас,
 дзе стройныя хвоі

вяршынямі
 цягнуцца ў неба.
 Яны, як дзяўчаты, чакаюць
 незвычайнага.

У лузе я вырас,
 што свеціцца ізумрудам,
 дзе розныя кветкі
 схіляюць галоўкі ў задуменні
 аб сваім кароткім лёсе.

У полі я вырас,
 дзе звяніць песня жаўрука,
 як ручай веснавы,
 дзе набракае кулеш зямлі
 ад цеплыні
 і ласкі вясенняй.

Я вырас у тым краі,
 дзе пяюць салаўі,
 дзе пульсуюць крайніцы,

дзе начаі не спіцца
 кожнаму,
 хто хоча напіцца
 шчасця гаючай вадыцы.

Я вырас у звычайным краі.
 Але ёсць тут
 і шчасце і праца
 для кожнага чэснага чалавека.

«Пасля ўсіх дарог пакручастых
 знаходжу і я
 сваё непрыкметнае шчасце
 ў тым краі, дзе я вырас.

Матулі не спяць начаі,
 Іх думы пра нас, дзяцей.
 Трывога іх б'е перунамі,
 Пакуль яшчэ тэцца прад намі,
 Дарога з лепшых надзей.

біты такой навіной, ад хвалявання ў яго дрыжалі рукі.

Я сказала, каб уцякаў і як мага да лей.

«Мяне ўсюды знойдуць».

«Пакуль збяруцца шукаць, можа, арышты скончацца».

«Паеду ў Сібір на якую-небудзь будоўлю», — сказаў Валодзя.

Прыняўшы такое рашэнне, адразу ж ён і супакоіўся. Худенька сабраў свае рэчы ў чамадан, канспекты і падручнікі туды ж паклаў. Я дала яму грошы, пацалавала на развітанне. І адправіўся мой брат Валодзя на вакзал. У пакоі інтэрната пакінуў запіску, што паехаў да хворага родзіча, вернецца праз некалькі дзён.

Радасная, што памагла брату, паспашалася да суседа Коля. Коля хлопца быў прыгожы, ён мне падабаўся больш за ўсіх на двары. Я была ў яго ўлюбёна здорава. Высокі бландзін, з сінімі вачамі і доўгімі пушыстымі вейкамі, такімі, што ўсе дзяўчаты зайздросцілі, чаму не ў іх такія прыгожыя вейкі і вочы. Колю любіла не толькі я — натура ўлюбівая, а ўсе дзяўчаты, якія яго ведалі. Ён нібы магнітам да сябе прыцягваў і малых, і равеснікаў. Хлопцаў і дзяўчат нашых і суседніх двароў арганізаваў ў спартыўны атрад, уцягнуў у Асавіяхім, усе яны з дапамогай Коля сталі варашылаўскімі стралкамі. Натура ў яго была кіпучая. Давіў яго ў жыцці і дзейнасці — ура і толькі ўперад! Чула я, у тым ліку і ад Валодзі, што Коля ў тэхнікуме вельмі ўжо стараўся выкрываць варажых настроеных студэнтаў і выкладчыкаў. У мяне там была знаёмая студэнтка Гендаль, амаль сямёрка. Намаганні Коля яе выклічалі з тэхнікума і з камсамола за тое, што назвала чырвонаармейцаў салдатамі. Вяртаўся строй байцоў з вучэнняў, стомленыя, запыленыя байцы ледзь валаклі ногі. І ў Гендаль вырвалася: «Ой, як нашы салдацікі стаміліся. Шкада іх». Пачуў гэта Коля Пратасевіч і прышў Гендаль крамолу: як гэта можна парайноўваць чырвоных байцоў з салдатамі, салдаты ж у цароў ды капіталістаў.

І яшчэ адзін факт помніцца пра Пратасевіча. У нашым двары быў арыштаваны просты рабочы — дзядзька Сымон. У таго засталіся дома жонка і два хлопцы-блізняты па чатырнаццаць гадоў. Дык Коля Пратасевіч адразу выключыў іх са сваёй кампаніі і з гуртка авіямадэлістаў. Я тады сказала Колю, каб не праганяў хлопцаў, а ён мне: «Чаму гэта ты такая міласэрная да дзяцей ворага? Ты дзе працуеш? Я туды пра цябе напішу». Я спалохалася не яго пагрозы напісаць пра мяне майму начальству, а гнеўнага бляску яго халодных сініх вачэй: колькі ж было ў іх нянавісці! Я ажно ўздрыгнула — гэты Коля можа зараз кінуцца на мяне і задуміць. Далібог, я так тады падумала.

І вось на гэтага кіпучага няўрымслывага барацьбіта з ворагамі і надрукавала ордэр на арышт. Ішла да яго і ўсё здзіўлялася, не разумела, чаму яго забіраюць, за якую віну. Ён жа сам выкрываў і карчаваў варажых элементаў. Мне нават смешна стала. Быў момант, што і ўзрадавалася: даактыўнічаўся, Колечка, даскакаўся, дакрычаўся — вакол ворагі, ворагі! А цяпер самога ворагам аб'явілі. Але ж пашкадавала, вырашыла памагчы.

Коля жыў з маці і цёткаю, абедзве жанчыны — партыйныя, працавалі на заводзе. Бацьку Колянага ніхто з нас не ведаў, і яго ніколі не бачылі. Адны казалі, што Коля — байструк, другія

сцвярджалі, нібыта бацька ўцёк ад сям'і, калі Коля яшчэ не нарадзіўся.

Я застала дома іх усіх. Пры маці і цётцы гаварыць пра арышт не адважылася, паклікала Колю на двор. Строгая, правільная Коляна маці падумала, што паміж мной і сынам сустрэча любоўная, спрабавала выпытаць у мяне, навошта мне Коля спатрэбіўся, я ёй не прызналася, тады яна загадала яму, нібы малому, каб быў дома праз паўгадзіны.

Выйшлі мы на двор, і трэба ж такому здарыцца, сустрэліся з маёй сяброўкай Гендаль. Коля адразу адварнуўся ад яе, на «добры вечар» не адказаў.

«Прышла за яе прасіць? — паказаў ён услед Гендаль. — Дарэмна».

«Яе ўжо не ўратуеш. — сказала я. — Ратавацца трэба табе».

«Ад чаго?»

«Ад арышту».

Ён адступіў ад мяне, склаў на грудзях рукі, схіліў набок галаву.

«Правакуеш? Пужаеш? Не выйдзе. — сказаў ён ціха, пагрозліва. Сінія вочы яго пацімнелі варажасцю, лютасцю — мы стаялі пад яркім ліхтаром, і мне добра быў бачны Колеў твар. — Я чалавек адданы партыі і таварышу Сталіну. Таму табе гэтыя правакацыйныя штучкі не пройдуць».

Тут я ўжо раздалася.

«Аднак жа цябе, такога адданага таварышу Сталіну, арыштуюць дзевятага ці дзесятага лістапада. Я друкавала ордэр на твой арышт».

А ён усё роўна не верыў і яшчэ больш мяне ўзненавідзеў. Рукі яго раз-пораз сціскаліся ў кулак так пагрозліва, што я адступала ад яго, а ён наступаву. Я баюлася яго, што ён пачне мяне ці душыць, ці біць. Ён, канечне ж, шчыра не верыў у той ордэр, лічыў, што я сапраўды яго палюхаю, каб прыціх, не актыўнічаў, думаў, можа, я помшчу за сяброўку Гендаль. Ці яшчэ за каго. Абражаў мяне, абражала і я яго. Але ўсё ж ён прыціх і я прыціхла, узяў мяне за руку, адвёў далей ад дома. Ён паверыў мне, толькі спытаў, чаму я не пабаялася сказаць пра гэта. «Я ж цябе люблю», — адказала яму тады. І ён паверыў ужо канчаткова.

«Калі і арыштуюць, то адразу і выпускаць», — сказаў ён упэўнена, — за мной віны няма, я чысты».

«Так усё вераць», — падумала я і параіла некуды паехаць ці прытаіцца ў горадзе на нейкі час.

Што таксама папярэдзіла Валодзю, яму не сказала.

Маю парадку ён не прыняў, сказаў, што хавацца не стане, ён не трус. Рассталіся амаль па-сяброўску, ён нават мяне пацалаваў.

Прайшлі два святочныя дні. Дзевятага познім вечарам прыехалі на чорным воране па Валодзю ў інтэрнат. Забралі яго запіску, папярэдзілі насельніцкаў пакою і каменданта, каб адразу ж паведамілі, як толькі ён з'явіцца. Колю арыштавалі дзевятага. Я бачыла яго праз акно, калі аднойчы вялі па двары. Прыгожы бландзін ішоў, хоць і пад канвоем, з высока паднятай галавой.

Мае любоўныя сустрэчы з Сінічкіным працягваліся. Я зацяжарыла і ўзрадавалася гэтаму, Сінічкін ад дзіцяці не адмовіцца і жэніцца са мной. Досыць яму хадзіць халасцяком. Наряджу яму сына — была ўпэўнена, што будзе сын.

Ад Валодзі не было ні сляху, ні духу, а Колю кожны вечар на допыт вадзілі. Пацікавілася, якая ж прызнання ад яго дабіваўся. Сказалі, што

абвінавачваюць у сувязі з бацькам — ворагам народа, быццам бы шпіёнам і дыверсантам нейкай дзяржавы. Бацька яго сядзеў у сталічнай турме.

Пра сваю цяжарнасць я Сінічкіну сказала не адразу, думала, пачаю, каб ён сам заўважыў. А потым усё ж сабралася сказаць, не цягнуць далей.

Была субота. У канцы дня я пайшла да Сінічкіна, каб з ім разам паехаць потым да яго на кватэру. Іду радасная, як і ходзяць на такую сустрэчу з любімым. Адчыніла дзверы кабінета, пераступіла парог. «А вось і я», — сказала з усмешкай на ўвесь рот.

Аднак Сінічкін не адказаў мне такой жа ўсмішкай, квадратны твар яго як скамянеў, і скулы застылі, і губы сцяты. А пад сталом ногі ў хромавых ботах нервова дробна прытупвалі на ўслончыку. Выцягнуць на ўсю даўжыню рукі на сталае сціснуты ў кулачкі — яны ў яго былі нейкія малыя, як у падлетка.

Я і спынілася на парозе, як бы наткнулася на тую яго маўклівасць, усмешка мая ўраз змылася, зразумела, што нечым угнявіла Сінічкіна.

«А вось і я», — ужо машынальна, але ціха паўтарыла я, а ён зноў не адказаў.

«Прызнавайся, — ускінуў ён уперад руку жэстам правадыра. — Пратасевіча ты папярэдзіла аб арышце?»

Я крутнула адмоўна галавой, таксама машынальна, і такая раптам мяне ахапіла слабасць, што ў вачах паплылі жоўтыя кругі. Калі б не ўчапілася за лутку дзвярэй, то павалілася б. Хоць Сінічкін і бачыў гэта, аднак не кінуўся на дапамогу, заставаўся сядзець у тым жа крэсле з падоўжанымі ножкамі.

«Ілжэш, — сказаў ён ледзяным голасам. — Пратасевіч прызнаўся, што ты да яго прыходзіла і папярэдзіла, нават раіла ўцякаць».

«Хоць бы пра брата не ўведаў», — напалохалася я.

І быў крык, ляянка, пагроза аддаць пад суд за разгалашэнне дзяржаўнай тайны, былі мае слязы, мальба аб дараванні. І прызналася я, што ў нас будзе дзіця, сын.

«Ты цяжарная?» — прашаптаў ён і адразу ж на вачах маіх як бы ўпоўз у сябе, зменшыўся, здрабнеў, локці прыціснуў да бокоў, а рукі склаў так, быццам збіраўся памаліцца. Я і не зразумела, ці гэта навіна яго ўзрадавала, ці аглушыла, напалохала. Нейкі час абое маўчалі. Потым ён устаў, выйшаў з-за стала, пасадзіў мяне на канапу, сам прысеў побач, узяў за руку.

«Колькі яму ўжо будзе, сыну?» — паклаў ён сваю руку мне на жывот.

«Трэці месяц».

Ён спытаў, ці не збіраюся я рабіць аборт, то ён памог бы, ёсць знаёмы доктар, але я сказала, што буду раджаць.

«Некалі ж мне трэба выйсці замуж, а табе ажаніцца», — сказала я.

Ён заківаў згодна галавой і задумаўся. Пра што думаў, што вырашаў, я не ведала, але верыла, што думкі яго добрыя для мяне. Нарэшце ён устаў, пацалаваў мяне, сказаў:

«Сына раджай, але пакуль пра гэта маўчы. І я пра цябе прамоўчу, нікому не скажу, што ты папярэдзіла Пратасевіча».

Я потым і маўчала. У той жа вечар мы паехалі да яго, і там я заначвала.

Прайшло дзён дзевяць. Аднойчы на пачатку дня, як толькі я з'явілася на службу, выклікаў мяне начальнік-гаспадарнік і паслаў разам з сяржантам

у сталіцу з заданнем завезці ў камісарыят нейкія дакументы, а там палучыць розныя бланкі, капіравальную паперу і стужкі для машынак. Я ўзрадавалася гэтай паездцы, думаю, пабываю там усюды, па магазінах пахаджу. Пазваніла Сінічкіну, каб спытаць, што яму там купіць, але яго не было, казалі, што ён некуды паехаў.

Прыехалі ў сталіцу і з вакзала адразу ж зайшлі ў камісарыят. Сяржант здаў сваю зялёную папачку з дакументамі і падаўся на выхад. Я — за ім, але мяне спынілі, завялі ў асобны пакой, забралі пашпарт, грошы, пачалі абшукваць. Я абурылася, нічога не разумею, крычу на іх, што камандзіравана палучыць паперу, бланкі. А мне ў адказ смех: «Якія бланкі? Цябе ў турму прывезлі, вось і справа на цябе завездзена». І паказалі мне тую папачку, што прывёз і здаў ім сяржант. Там я і засталася. Разы тры выклікалі на допыт, нічога канкрэтнага не пыталіся, і прад'явілі мне не артыкул з кодэкса, а проста КРД — контррэвалюцыйная дзейнасць, як прад'явілі тады многім. Я так і цяпер не ведаю, якую ж мне віну прыпісалі, бо суда не было, а вызначыла мне завочна восем гадоў трыма. Апынулася я аж на другім канцы краіны. Там і нарадзіла сына. Падобны ён на Сінічкіна толькі рыжаватымі валасамі і скуластым тварам. А так ён увесь у мяне, высочаныкі, ладненыкі...

— А як гэта магло здарыцца? Хто вас арыштаваў, хто паслаў матэрыял на тройку? — перапыхіў яе.

— Хто? Каму я была лішняя? Хто хацеў ад мяне пазбавіцца і пазбавіўся?

— Сінічкін? — ускрыкнуў я.

Тацяна Данілаўна змоўкла, патушыла недакураную цыгарэту аб падэшву свайго туфля, спытала ў мяне, ці не надакучыў яе расказ, можа, пакінуць працяг яго на заўтра, а то позна ўжо.

Я спытаў пра сына, пра брата Валодзю, Колю Пратасевіча, пра таго ж Сінічкіна. Адказы пачуў кароткія.

— Сінічкіна з таго часу не бачыла, але ведаю, што ён у адстаўцы з палкоўніцкай пенсіяй. Сын Валодзя тут са мной, а то як бы я ў гэтым доме апынулася.

— А брат Валодзя?

— Валодзя тады паехаў у Сібір да нейкага свайго далёкага родзіча. Працаваў на чыгунычых рамонтніках пуці. Ніхто яго не шукаў. На вайну пайшоў добраахвотнікам, бо яго не мабілізавалі па стане здароўя. Два гады ваяваў, а на трэці загінуў. Загінуў... Не пайшла б я да яго тады, не папярэдзіла, і было б тое, што і з Пратасевічам. Адбыў бы свой тэрмін і жывым бы застаўся. Пратасевіч жа ў лагераў ўцялеў, вярнуўся жывы і здаровы. А Валодзя загінуў...

Порстка ўстала, пастаяла, заплюшчыўшы вочы, і моўчкі, не развітаўшыся, пайшла. Я ўслед ёй пажадаў добра ночы, але адказу не было на гэта пажаданне.

Потым усе дні ў тым доме адпачынку я бачыў Тацяну Данілаўну з сынам, высокім мужчынам з валавым квадратным тварам, у акуларах, з гэтай рыжаватай чупрынай. Ён заўсёды трымаў маці пад руку. У сталовай — яны недалёка ад мяне сядзелі — быў папераджална-ўважлівы, ласкавы і называў яе толькі мамачкай.

А са мной Тацяна Данілаўна больш ў размовы не ўступала, вільгася толькі. Відаць, у той вечар усё выказала. Камусьці трэба было з душы выліць набалелае, расказаць пра яго. Тым выпадковым слухачом я і аказаўся.

МАГЧЫМА, гадоў дзесяць таму, нават яшчэ год назад, з'яўленне такога фільма, як «Восень у Сарачах» (рэжысёр У. Бокун) прайшло б гладка. Спалася б на важнасць тэмы, заслугі героя — паважанага чалавека, старшыні калгаса, неабходнасць прапаганды дасягненняў перадавай гаспадаркі... Але цяпер гэты фільм выклікае толькі недаўменне і прымушае сур'ёзна задумацца, а што сабой уяўляе фігура старшыні ў стужках раўнадушных, якія не ведаюць жыцця, кінематаграфістаў і тэлежурналістаў?..

юша да тых праблем, якія, думаю, ёсць і ў гэтых знакамітых старшын. У фільмах паказаны толькі знешні бок іх жыцця, толькі іх дасягненні. Яны выступаюць як «рыцары без страху і папроку», без памылак і сумненняў. Ім адводзіцца чыста функцыянальная роля — уручыць, узнагародзіць, па-анякунску пагутарыць з механізатарам ці даяркай, паразважаць на задазненую і, як цяпер модна, — «праблемную» тэму... А гэтыя ж людзі прывыклі перш за ўсё дзейнічаць! Дзейнічаць самастойна, без агляды, без страху. Яны існуюць у змаганні страсцей, і, чаго грэх утойваць, вымушаны

шкоднасць падобных парадных стужак. Але як бы мы ні бэсілі фільмы-рапартажы, юбілей, панегірыкі, як бы ні даказвалі іх бескарнасць, яны ўсё роўна заказваюцца, іх усё роўна патрабуюць, і перамен тут у бліжэйшы час, напэўна, не прадбачыцца. А, можа, мы не ўмеем іх рабіць? У нейкай меры спробу выравацца з гэтай парадна-ілюстрацыйнай плыні фільмаў аб старшынях распачаў рэжысёр Ю. Лысята, які стварыў поўнаметражны дакументальны фільм «Круглы год». У ім ён расказваў аб станаўленні мала-

«Зерні», які расказвае аб трох старшынях — В. Казанаве, В. Арымені і А. Валодзьку. Дакладнымі, рэзкімі штрыхамі абмяляваны характары гэтых розных людзей, паказаны стыль іх работы. Кожны з іх існуе як бы сам па сабе, са сваімі праблемамі, са сваім лёсам — і ў той жа час рэжысёр пераканаўча паказвае, што іх аб'ядноўвае. Любоў да людзей працы. Высокая патрабавальнасць. Адказнасць за даручаную справу. І заканамерна, што фільм «Зерні» на Усесяюзным фестывалі ў Кіеве падзяліў галоўны прыз. І хацелася ўжо спадзявацца, што цяпер ужо наша дакументалістыка, што расказвае аб старшынях, будзе набірацца сіл, смялей засвойваць новыя далягляды гэтай няпростай тэмы.

На жаль, гэтага не атрымаўся. Больш таго, такія стужкі, як «Восень у Сарачах», здавалася б, адкідаюць распрацоўку гэтай тэмы гадоў на 20 назад. Яны і сур'ёзна гаворкі, мабыць, не заслугоўваюць, калі б не вострая неабходнасць атрымаць, нарэшце, ясны адказ — чаму і сёння яшчэ з'яўляюцца такія «восені», чаму наогул такія па-мастацку бездапаможныя бываюць стужкі аб старшынях?

Вывад адзін — занадта многа мы прывыклі дараваць фільмам на так званую актуальную, важную тэму. І рэжысёры, не без падстаў, разлічваюць, што тэмы гэтыя самі сабой вывезуць, прымусяць заплосціць вочы на творчую недастатковасць. Кінематаграфісты стварылі свой, выдуман тып старшыні, развучыліся бачыць, саўважаць у сельскім жыцці сапраўдныя праблемы альбо ўсяляк пазбягаюць іх. І калі закранаюць часам складанасці быцця, то на ўзроўні побыту, не вышэй. Асноўнае імкненне — да прыгожасці, а пашанцуе — сенсацыйнасці. А сельская ж тэма, сёння, відаць, як ніякая іншая, патрабуе вастрыні назірання, глыбока сучаснага асэнсавання тых няпростых працэсаў, якія адбываюцца ў вёсцы. Здавалася б, «Тэлефільм» і «Летапіс» павінны будучы цяпер шукаць для фільмаў тэмы і герояў сапраўды характэрных, якія садейнічаюць праўдзіваму асэнсаванню становішча спраў у сельскай гаспадарцы. Але абодва творчыя аб'яднанні паспяшаліся запланаваць стужкі пра доктара навуку, які пакінуў кафедру, лекцыйную залу і паехаў у сяло, каб стаць старшынёй. Для доктара навуку і кандыдатаў, што акружалі яго, магчыма, і карысна правярць свае тэарэтычныя выкладкі на справе. Але наколькі гэта тыпова і характэрна сёння для нашага сяла?! Ясна адно — для кінематаграфістаў гэты ўчынак чалавека проста чарговая сенсацыя, гатовы кінаход — не больш. І ёсць небяспека, што праз год-два, у дадатак да серыі нарысаў, дакументальных тэлевізійных стужак з'явіцца і ігравыя фільмы з такім жа сюжэтам. Рух душы чалавека, яго няпросты выбар становіцца ходкай сенсацыйнай, тэмай для кінагульні.

Кінематаграфісты, у рэшце рэшт, вымушаны будучы прыйсці да праўдзівага паказу жыцця людзей, да даследавання тых глыбінных працэсаў, якія адбываюцца сёння ў вёсцы. Толькі гэтым яны могуць вярнуць давер глядачоў, памагчы пераўтварэнню нашай зямлі.

Яўген РОСЦІКАУ.

Вяселле са старшынёй

Пэўна, ніякім іншым прафесіянам, нават лётчыкам і касманаўтам, не надавала наша мастацтва столькі ўвагі, колькі асобе старшыні, яго дзейнасці. На жаль, колькасць тут не перарасла ў якасць. Больш таго, пагоня за гэтай колькасцю, асабліва ў кінапубліцыстыцы, імкненне пра кожнага знакамітага старшыню стварыць дакументальны, а то і мастацкі фільм, прывялі да ўсталявання пэўных кінаштампаў. Што ў сваю чаргу дэвальвіравала цікавасць да гэтых людзей, зрабіўшы іх ходкімі экраннымі фігурамі.

Хто назаве ў ігравым кінематографіе другога такога старшыню калгаса, які маштабам асобы, чалавечай і гістарычнай праўдай хоць бы наблізіўся да вобраза Трубінава, створанага больш за 20 гадоў назад выдатным акцёрам М. Ульянавым? Ніхто не назаве, таму што няма такіх старшын. Не ў жыцці, вядома, а ў нашым кінематографіе. А створана ж за гэты час на розных студыях краіны не адна сотня толькі чыста «старшыньскіх» фільмаў!

Сваю лепту ў гэтую колькасць унёс і «Беларусьфільм» — ад абнадзейваючага «Сына старшыні» В. Нікіфарова да безнадзейных, псеўдапраблемных «3 юбілей пакаем» Б. Гарошкі і «Асабістага інтэрв'ю» С. Сычова. Гэтыя фільмы не выратавала нават запрашэнне на галоўныя ролі такіх вядомых акцёраў, як К. Лаўроў і М. Яроенка-малодшы. Таму што іграць ім даводзілася не лёс, а сітуацыю, якая нават для недасведчанага глядача загадаў вырашана.

Яшчэ больш сумнае становішча з фільмамі аб старшынях у кіна- і тэледакументалістыцы. Якімі жаданымі героямі для кінематаграфістаў маглі б стаць нашы выдатныя патрыярхі-старшыні як В. Ралько і пераемнік К. Арлоўскага В. Старавойтаў! Але створаныя пра іх рэжысёрам І. Вейняровічам фільмы «Цяжкія радысці» і «Старавойтаў адказвае Сі-Эн-Эн», як блізныя-браты, прыгладжаны, ілюстрацыйныя і нават краёчкім не дакрана-

часам хітрыць, прыстасоўвацца, а то і выкарыстоўваць зацягнутую бюракратычную неразбярэху ў сельскай гаспадарцы. Яны жывуць не «перспектыўнымі» летуценнямі, а канкрэтнымі справамі хлебарабаў, і чэ столькі «гутарашь, прадракаюць», колькі ўважліва слухаюць людзей, спасцігаючы іх мудрасць. Але гэтага ў падобных фільмах няма і ў паміне. Рапартажы, справаздачы, лозунгі — ва ўрачыстых залах, на фермах і нават за абедзеным сталом. У іх рапартажы ўсё пачынаючы ад сакратароў абкомаў і райкомаў, старшын і брыгадзіраў, канчаючы простымі калгаснікамі і іх дзецьмі. Хоць перавага аддаецца ўсё-такі «генералам». Лічыцца, чым большы чын, тым больш яму веры...

Толькі вось глядач такім фільмам не верыць. Любым, самым гладкім рапартажам ён аддае перавагу канкрэтным ўчынкам. Больш верыць сваім вачам. Кінематаграфісты, улічваючы гэта, спрабуюць падмяніць нялёгкае жыццё на сяле дэманстрацыйнай замкаў — палацаў калгасаў-мільянераў з мясцовай тэлесеткай («Старавойтаў адказвае Сі-Эн-Эн») і нават уласнымі курантамі, як у фільме «Восень у Сарачах». Але глядачу вядома, не з кіно, а з жыцця, што такія вёскі па пальцах пералічыць, а тысячы і тысячы іншых жывуць цяжкім, катастрафічна адстаючым нават ад гарадскога, у многім недасканалым, жыццём.

Дык для чаго ж ствараюцца такія парадна-старшыньскія фільмы? Здавалася б, з высакароднай мэтай — паказаць, як вось можа, аказваецца, жыць на сяле, калі добра працаваць. Але працы тут і не ўбачыш! Той з потам і крывёй працы, якой дастаецца нам багачце. А галоўнае — замоўчваюцца складанасці, пакутлівыя праблемы, з якімі пастаянна сутыкаюцца героі фільмаў. І не праінфармаваны чалавек, які паспрабаваў следаваць па шляху гэтых кінагерояў, сутыкнуўшыся з сапраўднымі цяжкасцямі, а не кінаперашкодамі, аказваецца, не ў стане пераадолець іх. У гэтым небяспека і

дога старшыні А. Тарачэнкава. Пра тое, як ён штодня б'ецца, сілячыся авалодаць сітуацыяй, пераламаць неспрыяльнае развіццё спраў на сяле, абудзіць сумленне хлебарабаў. Хацелася б вітаць імкненне Ю. Лысята і апэратара Н. Сідорчанкі знайсці вобразнае, мастацкае вырашэнне гэтай няпростай тэмы, іх спробу паказаць свайго героя не проста носьбітам пэўнай функцыі, а чалавекам, які сумняваецца, адступае, спадзяецца... І — змагаецца, нягледзячы ні на што. Гэта прывабіла ўвагу да фільма, прымусіла сачыць за яго героем. Але ў рэшце рэшт засяроджанасць аўтараў на адным старшынё і вольнае ці міжвольнае ігнараванне яго акружэння, прывяло да таго, што герой пачаў дзейнічаць у нейкім вакууме. Адчування пералому, якога, па задуме кінематаграфістаў, дамагнецца малады старшыня, не ўзнікае — мы пакідаем залу з думкай пра марнасць яго намаганняў. Пойдзе гэты старшыня, і ўсё пацячэ па-старому...

Някепска быў задуманы фільм «Пасляслоўе да вымовы» рэжысёрам В. Сукманавым. У ім меркавалася расказаць аб вяртанні пасля XXVII з'езда КПСС дырэктара саўгаса В. Патапенкі, аб новым падыходзе да вырашэння многіх застарэлых праблем гаспадарання. Але рэжысёр не знайшоў дастаткова пераканаўчага мастацкага вырашэння тэмы, і ўсё зноў звязалося да ілюстрацыйнай развагі аб «праблемах», а не паказу хоць бы спробы пераадолення іх.

Нібыта падсумоўваючы цэлы шэраг падобных бесканфліктных дакументальных фільмаў (хоць з цяжкасцю верыцца, што гэта «апошняя кропля»), летась выйшла карціна «Час патрабуе». У гэтай грувасткай і параднай «дацкай» стужцы ёсць навіла аб старшынё А. Дубко. Але і яна не ўнесла нічога новага ў асэнсаванне жыцця людзей з корпусу старшын.

Тэлебачанню, здавалася б, у гэтым плане пашанцавала больш. Тут рэжысёрам І. Калоўскім быў створаны фільм

творчасці сваёй імкнучца ўзняць надзённыя праблемы часу, сцвярджаюць гуманістычныя ідэалы. Аднак, на жаль, паранейшаму трапляе да савецкага глядача і нямаюць стужак, вельмі далёкіх ад сапраўднага мастацтва, у тым ліку і касавыя баваіні так званай буржуазнай «масавай культуры».

В. Нячай паказвае замежнае кіно такім, якое ён ёсць на самай справе. А паколькі аб густах сапраўды спрачаюцца, у брашуры шырока выкарыстаны выказванні аўдыторыі пасля прагляду пэўных фільмаў, узятыя як з друку, так і з сацыялагічных даследаванняў.

В. ЗАКРЭУСКІ.

ЛЯ КНІЖНАЙ ПАЛІЦЫ

У СПРЭЧКАХ — ІСЦІНА

«Аб густах спрачаюцца» — такую, крыху нечаканую назву мае брашура Вольгі Нячай, выпушчаная выдавецтвам «Навука і тэхніка». Аднак назва гэтая якраз і падыходзіць да выдання,

бо разглядае аўтар фільмы калітальскіх краін, якія трапляюць на савецкі экран. Прадукцыя ж гэтая вельмі неаднародная па сваім складзе. Сустракаюцца фільмы прагрэсіўных майстроў розных краін, якія ў

ДУМКА ЧЫТАЧА

Ёсць месца для музея

Мастацкае жыццё Мінска ажыццяўляецца ў асноўным дзівом установамі — Дзяржаўным мастацкім музеем БССР і Палацам мастацтваў. Вядома, да іх можна далучыць выставачныя залы Саюза мастакоў і Дома работнікаў мастацтваў, а таксама экспазіцыі Музея старажытнай беларускай культуры АН БССР і музеяў у Заслаўі і Раўбічах. Спіс гэты для сталіцы рэспублікі, горада з больш як паўтарамільённым насельніцтвам, да крыўднага мізэрны. Да таго ж Музей старажытнай беларускай культуры, які валодае багатай экспазіцыяй і фондам, мае напайзакрывы характар, бо гэта перш-наперш навукава-даследчая ўстанова. Залы ж Саюза мастакоў і Дома работнікаў мастацтваў ні па плошчы, ні па ўмовах (дакладней, па ад-

Больш чым год назад прынята пастанова ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР «Аб мерах па далейшым паліпшэнні канцэртнай дзейнасці ў краіне і умацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы канцэртных арганізацый». Многія публікацыі «ЛіМ» так ці інакш закранаюць пытанні, звязаныя з пастановай, адлюстроўваюць ход выканання ў рэспубліцы гэтага надзвычайна актуальнага дакумента.

Нататні лентара-музыказнаўца Беларускай дзяржаўнай філармоніі А. Парэцкага працягваюць размову пра стан музычнай прапаганды ў нашай рэспубліцы.

Змяшчаюць прадуманую, рана распрацаваную тэматыку лекцыйных цыклаў любога кантынгенту слухачоў — ад малодшых і «вышэй»!

шматлікіх універсітэтаў культуры з філармоніяй супрацоўнічае толькі адзін — Палаца культуры Белсаўпрофа, і то не абыходзіцца без складанасцей.

МУЗЫКА АДСТАЛА... АД СЛУХАЧА?

Гаворка пра тое, ці патрэбна перабудова ў КЛБ

Гэтыя цыклы не раз ухваляліся на Усесаюзным музыказнаўчым семінары ў Маскве. Тым не менш, арганізацыя нашай рэспублікі не спяшаюцца паказаць сваю зацікаўленасць у справе музычна-эстэтычнага выхавання.

А ветэраны КЛБ памятаюць тыя часы, калі справы ладзіліся інакш. Уся дзейнасць бюро пачыналася тым, што на лекцыйныя канцэрты былі пастаянныя заказы ад універсітэтаў музычнай культуры. Музычныя аддзяленні народных універсітэтаў культуры актыўна працавалі ў гарадскіх і раённых дамах культуры, у інстытутах, тэхнікумах, вучылішчах, школах, рабочых інтэрнатах. Грамадскі рэктарат такога ўніверсітэта (ён складаўся з людзей, дасведчаных у мастацтве і апантаных ідэяй эстэтычнага выхавання) лічыў для сябе справай гонару звярнуцца па дапамогу да сталічнай філармоніі і свочасова запрасіць да сябе вядучых артыстаў і музыказнаўцаў рэспублікі.

Такім чынам, для сур'ёзнай музыкі, для эстэтычнага выхавання, для вялікай справы далучэння дэмакратычнага слухача да мастацтва змястоўнага, высокадухоўнага быў як бы створаны рэжым найбольшай спрыяльнасці. І гэта было натуральным працягам традыцый, што нарадзіліся ў першыя гады пасля Вялікага Кастрычніка, калі ўдалося пераадолець спакусу відовішча, лёгкага папярэдняга мастацтва для мас — на карысць мастацтва змястоўнага, на карысць высокай класікі. Для вытокаў гэтай традыцыі імёны Леніна, Чычэрэна, Калініна, Луначарскага. Аднак сёння са

Іншыя ж ці ўвогуле закрыліся, ці «абраслі» аддзяленнямі юрыдычных, эканамічных, тэхнічных і яшчэ якіх заўгодна ведаў, ды толькі не музычных.

ЗРАЗУМЕЛА, што ў такіх умовах КЛБ вымушана было перайсці на «самадзейную», па сваёй ініцыятыве, арганізацыю цыклаў і паасобных лекцый-канцэртаў па прынятым «працэсам там, дзе возьмуць». А дзе возьмуць? Вось, дарэчы, і час вярнуцца да таго зусім не выдуманнага дыялога паміж адміністратарам — упаўнаважаным КЛБ і так званым «заказчыкам».

З усёй адказнасцю магу сказаць, што працяг дыялога часцей бывае такі: «Не, нам гэтага не трэба!» — «Але чаму?» — «У нас няма грошай на аплату нават адной лекцыі, не тое што цыкла з сямі сустрачч!»

Магчымы і такі варыянт адмаўлення: «Не, вашы лекцыі, напэўна, нудныя, незразумелыя, а самі канцэрты сумніцельныя па якасці, «халтурныя». Не, не возьмем!»

І, нарэшце, самы распаўсюджаны адказ: «Гэтую вашу філармонію (г. зн. сур'ёзную, класічную музыку. — А. П.) у нас усё роўна ніхто не разумее. Моладзь на лекторыі не пойдзе, а «гнаць пад прымусам» мы не можам і не будзем...»

Але пасланец філармоніі не здаецца, праяўляе, часам, больш чым настойлівасць: «Няма грошай—гэта, канечне, бяда. Але давайце паспрабуем арганізаваць платны лекторыі, па білетах. Або пашукаем шафаў, здольных аказаць вам фінансавую дапамогу ў высякароднай справе музычна-эстэ-

тычнага выхавання. Або разам угаворым банк прапусціць пры пералічэнні грошы з дырэктарскага фонду, фонду прадпрыемства. Словам, фінансавую праблему можна вырашыць— было б супольнае жаданне.

Далей. Вы сумняваецеся на конт якасці нашай работы, сумняваецеся, ці здатныя нашы музыказнаўцы гаварыць «на роўных» з маладзёжнай аўдыторыяй. Але скажыце шчыра: калі вы ў апошні раз слухалі нашы канцэрты-лекцыі? А, гадоў 20 назад... Што ж, тэматыка ўніверсітэтаў культуры тады і спраўды дуб-

ла грамад і ўдзячных пісьмаў».

ЦЯПЕР НАКОНТ ТАГО, што «класіку не разумеюць, класіка састарэла, на класіку не пойдучы». Бадай, менавіта гэтую перашкоду, што ўзнікае перад лекцыяй-канцэртамі, зрушыць цяжэй за ўсё. Гэта, на маю думку, той выпадак, калі суб'ектыўная прычына вырасла да памераў... стыхійнага бедства. Я тлумачу гэтую з'яву так. Прадстаўнік філармоніі сутыкнуўся з выхавателем, кіраўніком, камсамольскім ці прафсаюзным арганізатарам, які сам музыку не любіць, не разумее і таму катэгарычна адмаўляе магчымасць таго, што нехта з ягоных выхаванцаў ці таварышаў па калектыве можа ставіцца да сур'ёзнага мастацтва інакш, чым ён сам. Пераканаць такога партнёра немагчыма.

І вымушаны наш адміністратар ісці ні з чым, спадзеючыся ўсё ж знайсці такую ўстанову, дзе—хоць гэта ўжо здаецца фантастыкай— супалі б дзве акалічнасці: наяўнасць грошай, выдаткаваных на эстэтычнае выхаванне, і наяўнасць кіраўніка, які, калі не трапятліва, дык хаця б паважліва адносіцца да сур'ёзнага, вялікага мастацтва.

«Вы адсталі ад жыцця,—даводзілі нам у адной навучальнай установе. — У краіне ідзе перабудова па ўсіх напрамках. Ад дзеячў мастацтва таксама патрабуецца, каб яны ўлічвалі інтарэсы мас. Так што, таварышы філарманічны музыканты, кінце вашы раялі, скрыпкі, мецца-сапраны і басы, бярыце ў рукі электрагітары, бярыце сінтэзатары, стварайце рок-групы».

Не думаю, што калісьці будзе ўсур'ёз абмяркоўвацца пытанне менавіта гэткай перабудовы КЛБ. А вось што нам спраўды неабходна, дык гэта перабудова ўзаемаадносін паміж сур'ёзным, змястоўным мастацтвам і слухачом. Думаю, у аснове такой перабудовы мае быць значны дзяржаўны дакумент, рашэнне, якое вярнула б лекцыі-канцэрты прырытэнае месца ў сістэме канцэртнай дзейнасці. Дарэчы нагадаць, што ў 1918 годзе ў Петраградзе папулярныя былі афішы, на якіх вялікімі літарамі былі намалеваныя словы: «Лекцыя-канцэрт». Спецыяльнай пастановай Петраградскага Савета дэпутатаў даводзілася, каб усе канцэрты сімфанічнай, камернай, опернай музыкі мелі абавязковае ўступнае слова лектара!

Варта было б, каб адпаведны дакумент вярнуў і неверагодна забытаную праблему

фінансаванага забеспячэння лекцыя-канцэртнай дзейнасці філармоніі. На жаль, усе папярэднія рашэнні і пастановы датычыліся канцэртнай работы, рэгламентавалі канцэрты, ды зусім абміналі такое паняцце, як лекцыя-канцэрт.

МЫ ГАТОВЫ ПРАЦАВАЦЬ і «на кіс», і па абанементах (права выпуску і продажу якіх КЛБ чамусьці дасюль не мае), і на гаспадарчым разліку. Але не будзем забывацца, што ў лекцыя-канцэрта сваё арганізацыйнае спецыфіка, свае задачы, сваё метады, і ён не павінен спаборнічаць з эстрадай у прыбытках ці ў колькасці «наведвальнікаў».

Гучна і разумна рэкламуючы лекцыі-канцэрты, неабходна ўзняць іх прэстыж. На старонках маладзёжнага друку, дзе сёння гэтак ахвотна раскажваюць пра навіны рок-музыкі, варта было б раскажаць і пра канцэртна-лекцыйныя цыклы КЛБ, адрасаваныя моладзі. Чаму б, скажам, не пракаменціраваць работу нашых музыказнаўцаў у дзіцячых абанементах канцэртнай залы, працу плённую і шмат у чым, лічу, унікальную?

І яшчэ. Музычны лекторыі можа працаваць з высокім каэфіцыентам карыснага дзеяння толькі тады, калі ўзначальвае яго не «заказчык», які адразу губляе ўсялякую цікавасць да канкрэтнага мерапрыемства, падпісаўшы дагавор, а чалавек, які любіць мастацтва, захоплены ідэяй музычнага, эстэтычнага выхавання, чалавек культуры і аўтарытэты. Зычлівы, засяроджаны, актыўны пастаянны слухач у зале, настроены інструмент і акуратна прыбраная сцена, агульная прыўзнятая атмосфера, — усё гэта магчыма толькі там, дзе ёсць кантакт музыказнаўцы з калегам-выхавателем на месцы. Так што, думаю, у філармоніі павінна быць права знаходзіць такіх людзей, аднадумцаў, і матэрыяльна заахвочваць іх у арганізацыі і фарміраванні аўдыторыі, падводзіць з імі вынікі работы канцэртна-лекцыйнай брыгады, абмяркоўваць тэматыку нашых планаў і да т. п.

Вось, думаю, асновы той арганізацыйнай перабудовы ў КЛБ, якая абавязкова дасць і новыя творчыя, мастацкія дасягненні. Зарука гэтага — сённяшняе самаадданае праца таленавітых людзей, жыхароў нашай сталіцы, якія на пытанне пра месца работы з годнасцю адказваюць: «Мы з філармоніі, з КЛБ!».

Анатоль ПАРЭЦКІ.

сутнасці ўмоў) экспанавання не могуць сур'ёзна ўспрымацца як выставачныя адзінкі.

Дзяржаўны мастацкі музей мае багатыя фонды з твораў беларускага старажытнага і савецкага мастацтва, а таксама значную калекцыю рускага і заходнеўрапейскага мастацтва. Але на сённяшні дзень у музеі наогул не існуе экспазіцыі беларускага савецкага мастацтва, мізэрна прадстаўлена наша старажытнае мастацтва. У залах XIX, пачатку XX стагоддзяў сярод твораў рускага мастацтва экспануецца нязначная частка жывапісных палотнаў беларускіх мастакоў. Тут пануе прыцып экспазіцыі, зразумелы, мабыць, адным толькі супрацоўнікам музея. Іншыя залы і галерэя музея фактычна служаць для перасоўных і персанальных выставак. А з нядаўняга часу ў іх наладжана яшчэ і сховішча. Бясспрэчна, нашаму гораду, рэспубліцы неабходны і выстаўкі майстроў саюзных рэспублік і замежнага мастацтва, а Дзяржаўны мастацкі музей БССР — адзінае прыстасаванае для гэтага памяшканне. Тым не менш, відавочна і другое. Факт адсутнасці пастаяннай, стабіль-

най, шматграннай экспазіцыі беларускага мастацтва, як старажытнага, так і мастацтва XIX, пачатку XX ст., беларускага савецкага выяўленчага мастацтва ўсіх відаў, уключаючы графіку (якая пастаянна ігнаруецца дырэктарскай музея), дае нам права меркаваць, што музей фактычна не выконвае сваёй галоўнай функцыі — прапаганды беларускага мастацтва. Зразумела, што на такіх плошчах, якімі валодае музей, вельмі цяжка стварыць усеабдымную экспазіцыю і беларускага і рускага мастацтва. Але адсутнасць нацыянальнага музея самым адмоўным чынам адбіваецца на выхавальным працэсе ў мастацкіх установах, адмоўна ўплывае на агульны эстэтычна-маральны ўзровень насельніцтва. Гэтае становішча незразумелае нам, мастакам. І пра гэта гаварылася на апошнім з'ездзе мастакоў БССР. Вядома, вырашыць гэтую вострую праблему можна, калі рэканструяваць цяперашні будынак музея. Міністр культуры БССР Ю. М. Міхневіч абяцаў на з'ездзе, што з 1988 года пачнецца рэканструкцыя музея. Гэта паведамленне ўсяляе на-

дзею.

Дзяржаўны мастацкі музей БССР можна рэарганізаваць у карцінную галерэю твораў заходнеўрапейскага, рускага і савецкага мастацтва. Музей валодае для гэтага неабходнай калекцыяй. А пад музей беларускага нацыянальнага мастацтва варта прыстасаваць адзін з лепшых архітэктурных комплексаў у гістарычным цэнтры сталіцы, у якім плануецца комплексная рэстаўрацыя. Такім комплексам, напрыклад, могуць быць будыні базыліянскіх кляштароў разам з узноўленым храмам Св. Духа — архітэктурным цудам Мінска, рэнесансавым помнікам XVII ст.

У Мінску вельмі адчувальны дэфіцыт мемарыяльных асяродкаў, асабліва выяўленчага мастацтва. Гэта не значыць, што гісторыя нас абдзяліла ўвагаю. Яны ёсць, але заняваны, або выкарыстоўваюцца не па прызначэнні. Назавём, напрыклад, дом беларускага мастака пачатку XIX ст. В. Ваньковіча, у якім прынята рашэнне стварыць музей. Але і сёння будаўнічыя работ не відаць, будынак паранейшаму адкрыты снегу і дажджу.

В. Ваньковічу належаў і другі дом у Мінску — загародня сядзіба ў Вялікай Сляпянцы (на пачатку XIX ст. вёска ў прыгарадзе Мінска, а зараз адзін з раёнаў горада). Гэта цудоўны двухпавярховы будынак стылю класіцызму пачатку XIX ст. Ён захаваны амаль без страт. Калі дома часткова захаваны і старадаўні парк.

У гэтым доме ў Ваньковіча была майстэрня. Тут сустракаліся выдатныя дзеячы беларускай культуры В. Дунін-Марцінкевіч і кампазітар С. Манюшка — аўтары «Сялянкі», першай беларускай оперы, У. Сыракомля і іншыя. Да нядаўняга часу гэта быў жылы дом. Ці ведаюць жыхары дома (і не толькі яны), якую гістарычную і мастацкую каштоўнасць мае гэты будынак? Наўрад. Ніхто ж не парупіцца, каб на доме вісела мемарыяльная дошка ў гонар колішняга славутага гаспадары.

Сёння ў гэтым доме размясцілася Цэнтральнае наладнае ўпраўленне «Праму-вязьэнерганаладка». Як ні дзіўна, але згода на такую форму эксплуатацыі дало... Міністэрства культуры. Мастакі выступілі

з заклікам адмяніць гэта рашэнне, гаварылася пра гэта і на партсходзе Саюза мастакоў. Ды толькі вынікаў — ніякіх... А з будынкам тым часам адбыліся непажаданыя змены: жыхары выселены (у адным пакоі засталася толькі аддзяленне сувязі), і дом ператвораны ў зручнае месца для выпівох. Балазе, побач крама, якая бойка гандлюе спіртным...

Адмена ранейшага рашэння аб перадачы дома В. Ваньковіча на Парніковай вуліцы «Праму-вязьэнерганаладка» была б канкрэтным доказам таго, што спраўды ідзе перабудова і ў сферы культуры.

Дом В. Ваньковіча можа і павінен стаць музеем беларускага мастацтва XIX ст. Імя В. Ваньковіча з мемарыяльнай майстэрняй мастака (зразумела, пасля рэстаўрацыі самога будынка). Тады можна было б заадно упарадкаваць прылеглаю тэрыторыю і пачаць аднаўленне парку.

Спраўднае адраджэнне дома-сядзібы ў Сляпянцы — справа рэальная, і хочацца спадзявацца, што яна будзе здзейснена.

Мікола КУПАВА, мастак.

КАЖУЦЬ, што ўсё пазнаецца ў параўнанні. І гэта менавіта так. Не так даўно ў Рызе адбыўся ўсеагульны семінар па архіўным захаванні і сістэматызацыі запісаў фальклору. Шчыра кажучы, на семінары ў Рызе было чаму павучыцца, было чаму і па-добраму пазайздросціць. Перш за ўсё: у аддзеле фальклору працуе аж 20 чалавек. З іх — 17 фалькларыстаў, два музыкантаў і адзін харэограф. Разам з фалькларыстамі, ці пад кіраўніцтвам аднаго з іх, у экспедыцыю выязджаюць студэнты філагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў і кансерваторыі. З адной толькі экспедыцыі адрозна прывозіцца каля 10 тысяч запісаў. Такім плённым вынікам садзейнічае і тое, што ўдзельнікі экспедыцыі маюць самую новую тэхніку (японскія відэамагнітафоны і кінакамеры). Выязджаюць у экспедыцыі і аматары з кінастудыі, тэлебачання, нават дацэнты з універсітэцкай кафедры ядзернай фізікі і інш. (Дарэчы, яны прымалі актыўны ўдзел і ў рабоце семінара, выступалі з дакладамі).

Той агромніты матэрыял, які прывозіцца з экспедыцыі, спачатку апрацоўваецца, затым перадрукоўваецца ў чатырох экзэмплярах на перфакарты, потым сістэматызуецца па жанрава-тэматычнаму прыწყупу і захоўваецца ў асобных каталожных скрынках. Робіцца і

адзін кантрольны экзэмпляр. У апошні час патрэбную сістэматызацыю матэрыялу робяць і ЭВМ. Арыгіналы (каб не выцвіла чарніла) захоўваюцца ў спецыяльных кардонных футлярах. Усе сабраны матэрыялы захоўваюцца ў архіве аддзела фальклору, які з'яўляецца кіруючым і каардынацыйным цэнтрам па ўсебаковым аб-

фальклору. Студэнты харэаграфічнага факультэта Латвійскай кансерваторыі штогод дадаюць яшчэ 25—30. Кожны студэнт кансерваторыі павінен адрацаваць у аддзеле музычнага фальклору АН Латвійскай ССР не менш тыдня. Студэнт, які не

дашкольнага ўзросту) у некаторых этнаграфічна-краязнаўчых музеях. Пасля заканчэння экскурсіі па музею для наведвальнікаў ансамбль выконвае латышскія народныя песні. У суботу і ў нядзелю ў гэтых жа музеях навуваюць маладых ма-

розных жанрах вуснай народнай творчасці. На жаль, папулярнасць нацыянальнага фальклору ў нашай рэспубліцы не адпавядае запатрабаваным сённяшняга дня. У час экспедыцыі да нас, супрацоўнікаў аддзела фальклору, неаднаразова звярталіся і сяляне, і настаўнікі сярэдніх школ, асабліва пачатковых класаў з пытаннем-пробай: дзе і як можна набыць кнігу па беларускаму фальклору. Дэфіцыт папулярных выданняў па фальклору стварыў нам здаецца, па віне выдавецтваў рэспублікі.

Прыклад толькі адзін прыклад. У 1980 г. выдавецтвам «Мастацкая літаратура» была выдадзена кніга «Дрэва каханя» (легенды, паданні, сказы) агульным тыражом 20 тысяч экзэмпляраў. І што ж? Кніга разышлася ў горадзе за два тыдні (на вёсцы яе нават не бачылі), а перавада гэту кнігу пакуль што немагчыма. Тое ж можна сказаць і пра народныя загадкі (з патрэбай для школ класіфікацыі), апошняе выданне якіх было ў 1969 г. А хіба ж залежаюцца на кніжных паліцах народныя казкі? А чаму няма папулярных выданняў па дзіцячаму фальклору? Ад каго гэта ўсё залежыць?

Антон ГУРСКІ,
старшы навуковы
супрацоўнік Інстытута
мастацтвазнаўства,
этнаграфіі і фальклору
АН БССР.

ДОБРЫ ПРЫКЛАД

следаванні ўсёй тэрыторыі рэспублікі. Тут знаходзіцца каля трох мільёнаў фальклорных адзнак.

Вялікае значэнне таксама мае шырока арганізаваная сетка карэспандэнтаў, якія пастаянна дасылаюць у аддзел фальклору сабраныя імі матэрыялы. З запісамі вуснай народнай творчасці дасылаюць свае сшыткі нават школьнікі. У свой час рэвалюцыйныя дзеячы Латвіі, знаходзячыся ў турмах, сабралі і турэмны фальклор, які таксама зберагаецца ў архіве.

У картатэцы, дзе захоўваюцца апісанні народных латышскіх танцаў, ужо ёсць каля 25 тысяч адзнак харэаграфічнага

выконвае гэтай работы, не дапускаецца да здачы экзамена па спецыяльнасці...

Варта сказаць і пра жыццё латышскай традыцыйнай народнай творчасці ў сучасных умовах. Вялікім стымулам для жыццядзейнасці традыцыйнага фальклору з'яўляецца тое, што ў рэспубліцы ў розных дзяржаўных установах і на прадпрыемствах арганізаваны фальклорныя ансамблі (87 ансамбляў афіцыйна прызнаны і многія з іх маюць ужо званне народных). Вельмі цікавай з'яўляецца ў культурным жыцці рэспублікі з'яўляецца арганізацыя невялікіх дзіцячых фальклорных ансамбляў (з дзяцей

ці калыханкам і забаўлянкам. У «Музеі пад адкрытым небам» у спецыяльна прызначанай для вясельнага абраду хаце адбываецца «вянчанне» маладых (зразумела, гэта для тых, хто жадае «вянчацца» ў музеі, а жадаючых, між іншым, вельмі шмат).

Латышскімі калегамі-фалькларыстамі праводзіцца вялікая работа па падрыхтоўцы папулярных фальклорных выданняў. Нягледзячы на вялікія тыражы, кнігі па вуснай народнай творчасці разыходзяцца надзвычай хутка. У сувязі з гэтым хочацца сказаць, што і беларускія фалькларысты маглі б рабіць папулярныя зборнікі па

ПРАЦЯГ РАЗМОВЫ

ВОСЬМАГА жніўня, на пачатку сёлетняй падпіс-ной кампаніі, начальнік мінскага гарадскога агенцтва «Саюздруку» П. Кудрэйка і начальнік мінскага гарадскога паштамта А. Маслаў апублікавалі ў газеце «Советская Белоруссия» ліст пад назваю «Правда в глаза», прысвечаны «таямніцы» малых тыражоў беларускамоўных выданняў. Адкрываецца ліст спасылкай на мой артыкул «Дасягнуты ўзровень» (надрукаваны ў лістападзе мінулага года ў «Літаратуры і мастацтве»), які з'яўляўся некагорыя пытанні падпісчыкам на рэспубліканскі друк. Два адказныя таварышы паведамляюць, што, прачытаўшы артыкул, «адчулі крыўду як за чытача, так і за нашага брата-сувязіста», «доўга вагаліся — пісаць ці не пісаць» і, нарэшце, пасля 8-месячных ваганняў, «вырашылі — напішам!» Каб не адсылаць чытача да падшыўкі «Советской Белоруссии», коротка перакажу, што напісалі П. Кудрэйка і А. Маслаў.

«У тым, што «Літаратура і мастацтва» і некаторыя іншыя выданні, у прыватнасці часопісы «Полымя», «Мастацтва Беларусі», маюць малыя тыражы, па сцвярджэнні К. Тарасава, аказваецца, вінаватыя... чытачы. Прама скажам, дзіўная логіка... Мы кожны дзень маем справу з чытачом, падпісчыкам, і смеем запэўніць, лепш за К. Тарасава ўяўляем, у чым тут пытанне».

Вось як сфармулявана гэтая ўяўленне:

«Трэба глядзець праўдзе ў вочы. Масавы чытач у аснове сваёй застаецца абывацкім да «Літаратуры і мастацтва», «Полымя», «Беларусі», «Малодосці», «Мастацтва Беларусі» і іншых. У выніку парадокс. Так званая ведамасная падпіска ў шмат разоў перабольшвае індывідуальную». Прыводзіцца прыклад: часопіс «Мастацтва Беларусі» індывідуальна вылісвае 174 чалавекі, ведамасная падпіска на яго — 1826 экзэмпляраў. Гэта значыць, што 90 працэнтаў тыражу аплачаецца з бюджэтных сродкаў. Чытацкая няўвага да часопіса, на думку П. Кудрэйка і А. Маслава, грунтуецца на тым, што ён «перагружаны навуковымі трактатамі, архіўнымі даведкамі. Многія матэрыялы звернуты ў далёкую мінуўшчыну». А пра сучаснасць, «пра ўзростны дух», «эстэтычныя, культурныя патрэбы і запатрабаванні рабочых, калгаснікаў, інтэлігентна, моладзі, дзяцей» — пра гэта амаль ні слова. «Дык адкуль, — рэзюмуюць аўтары, — возымецца масавы чытач і падпісчык?»

Далей аўтары ліста прыводзяць паказальныя лічбы пад-

пісчыкам на «Полымя»: індывідуальных падпісчыкаў па рэспубліцы — 552 чалавекі, у Мінску (паўтара мільёна насельніцтва) вылісваюць «Полымя» ўсяго 152 чалавекі.

Лічбы, сапраўды, уражваюць. Як іх зразумець?

«Многія работнікі часопісаў, — адкрываюць таямніцу малых тыражоў П. Кудрэйка і А. Маслаў, — схільныя тлумачыць непапулярнасць сваіх выданняў тым, што яны, маўляў, выдаюцца на беларускай мове. Прама скажам, сумніцельны

ПРАЎДЗЕ Ў ВОЧЫ

спосаб ухіляцца ад праблемы, ад вырашэння пытанняў карэнага паляпшэння часопіснай справы. Па шматлікіх водгуках падпісчыкаў мы ведаем, што не задавальняе іх, як правіла, не мова, а змест, якасць матэрыялаў».

(Такія неабгрунтаваныя ацэнкі сведчыць пра тое, што работнікі «Саюздруку», якія абавязаны займацца прапагандай беларускіх літаратурных выданняў, не знаходзяць часу пацікавіцца іх зместам. А шкада. Калі б яны пагарталі, скажам, толькі сёлетнія нумары таго ж «Полымя», то убачылі б, што тут апублікаваны апошні «У тумане» лаўрэата Ленінскай і Дзяржаўнай прэміі ССР, народнага пісьменніка Беларусі В. Быкава, роман «Зеніт» лаўрэата Дзяржаўнай прэміі ССР, народнага пісьменніка Беларусі І. Шамякіна, апаўданы і мініяцюры лаўрэата Дзяржаўнай прэміі ССР, народнага пісьменніка Беларусі Янік Брыля, вершы лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР Імя Я. Купалы Р. Барадзіна, В. Зуёнка, Я. Сіпацова. І наогул, ім бы карысна было даведацца, што пераважная большасць лепшых твораў беларускай літаратуры, якія атрымалі высокую ацэнку на ўсеагульным узроўні, адзначаны Ленінскімі і Дзяржаўнымі прэміямі ССР, праходзілі апрацоўку на старонках часопіса «Полымя»).

Але мала таго, што беларускія пісьменнікі і журналісты не здольныя пісаць змястоўна і якасна, дык яны яшчэ задужа цікавяцца старажытнасцю: «Колькі, — папківаюць П. Кудрэйка і А. Маслаў, — на старонках іншых часопісаў фатаздымкаў цэркваў, касцёлаў, каплічак. Няўжо гэта так актуальна? Рэдактары і іншыя работнікаў асобных выданняў, відаць, не бянтэжыць, што архітэктурныя і гістарычныя вартасці многіх з гэтых помнікаў надта няпэўныя».

Вось галоўныя тэзісы ліста, якім начальнікі мінскага «Саюздруку» і мінскага паштамта адракамавалі чытачу беларускія літаратурна-мастацкія выданні.

Не буду аспрэчваць думку аўтараў пра мой артыкул. Адзначу толькі адно. У ім не было і слова прэтэнзіі да чытача. Да праблемы нізкіх тыражоў беларускамоўных выданняў шырокі падпісчык дачынення не мае: не ён стварыў

гэтую праблему і не ў ягоных сілах яе вырашаць. Я пісаў: «Не будзем гадаць і кідацца ў паспешлівыя інтэрпрэтацыі. Патрэбна аб'ектыўнае, дакладнае даследаванне шматлікіх аспектаў падпісчы. Наспее час прааналізаваць, чым выклікана дзіўная розніца ў тыражах «Чырвонай змены» і «Знамені юности», «Піянера Беларусі» і «Зорькі», «Малодосці» і «Нёмана». Што тоіцца за гэтай розніцай — непараўнальна якасць журналіскай працы ў рэдакцыях, ці памылкі рэкламы, ці нейкія іншыя незалежны ад нашай волі з'явы?». Есць і яшчэ шэраг нявырашаных пытанняў... Гэта і неабходнае выданне на беларускай мове спецыялізаваных газет, часопісаў і бюлетэняў для шырокіх прафесій-вадзіцеляў, будаўнікоў, калгаснікаў... і праблема ўзаемазалежнасці і падпісчы і ўжывання беларускай мовы».

Але гэтыя праблемы аўтарам ліста ў «Советской Белоруссии» здаюцца неістотнымі, а сацыялагічны даследаванні, параўнаўчы аналіз — непатрэбнымі. Навошта, калі справа ў недахопе здольнасцей у беларускамоўных пісьменнікаў і журналістаў, у мнстве здымкаў помнікаў архітэктурны? «Смею запэўніць» адказных таварышаў, што яны міжвольна ці наўмысна ў адказны момант падпісчы кампаніі завялі чытачоў «Советской Белоруссии» ў зман. Параўнаем некаторыя лічбы. Вось часопіс «Полымя» мае тыраж 7,5 тысячы экзэмпляраў, часопіс «Малодосць» — 12,8 тысячы, а руска-

моўны «Нёман» — 117 тысяч экзэмпляраў. Па логіцы П. Кудрэйка і А. Маслава, пісьменнікі, якія друкуюцца ў «Полымі» і «Малодосці», пішуць у 10—15 разоў менш змястоўна, чым аўтары «Нёмана». Але «Нёман», як вядома, друкуе галоўным чынам пераклады паэзіі і прозы, што публікаваліся ў беларускамоўных часопісах. Наогул, аўтарскі актыў «Нёмана» — той самы, што ў «Полымі» і «Малодосці». Дык чым выклікана вялікая розніца тыражоў? Зместам ці мовай выданняў?

Возьмем рускамоўную «Знамя юности» (тыраж 790 тысяч экзэмпляраў) і беларускамоўную «Чырвоную змену» (тыраж 60 тысяч экзэмпляраў), рускамоўную «Зорьку» (тыраж пад мільён экзэмпляраў) і беларускамоўную «Піянер Беларусі» (тыраж 115 тысяч). Няўжо ў рэдакцыях «Чырвонкі» і «Піянера Беларусі» сабраліся бездары, а ў «Знаменке» і «Зорьке» — таленты?

Ці зірнем на «Звязду» (тыраж 80 тысяч экзэмпляраў) і «Советскую Белоруссию» (тыраж 250 тысяч). Як тут растлумачыць тыражны перапад? Зноў — ніжэйшым зместам матэрыялаў?

Нарэшце параўнаем тыраж рускамоўнага і беларускамоўнага «Вячэрняга Мінска». Паруску газета выходзіць тыражом 240 тысяч экзэмпляраў, па-беларуску — 2 тысячы. Тыя ж самыя аўтары, тая ж публіцыстыка, тая самыя вершы, тая ж самыя здымкі. Усё адно і тое ж, а розніца — вунь якая!

Так што, паважаныя таварышы начальнікі «Саюздруку» і паштамта, прычына не ў тым, што беларускамоўныя выданні менш змястоўныя, чым рускамоўныя, а ў тым, што ў рэспубліцы сфера ўжывання беларускай мовы вельмі вузкая.

Лёгка пагадзіцца з тым, што часопіс «Мастацтва Беларусі» непапулярны ў чытача (хоць, зноў жа, прычына гэтага не ў «накіраванасці ў мінуўшчыну» і «перагружанасці навуковымі трактатамі»). Але непапулярнасць усіх беларускамоўных літаратурна-мастацкіх выданняў сведчыць пра сумны для культуры працэс — скарачэння беларускамоўнага асяроддзета, звужаецца кола людзей, якія маюць звычку чытаць і думаць па-беларуску. Часопісы выдаюцца не для членаў творчых

саюзаў, яны адрасуюцца шырокаму чытачу, а шырокі чытач у свае школьныя гады, а потым у ПТВ, у тэхнікумах ці інстытутах атрымлівае рускамоўнае выхаванне. І часам, як бачым, нават не задумаецца, што кідаць у твар беларускамоўным выданням і беларускім пісьменнікам абывацтвамні ў «беззмікаўнасці» — прама скажам, дзіўная логіка».

Дзіўнай здаецца і абьякванасць да культурнай спадчыны народа. «Архіўныя даведкі», «цэрквы, касцёлы, каплічкі» — гучыць гэта пагардліва, быццам часопісы змяшчаюць рэпартажы пра нядзельную імішу. У Беларусі больш за 8 тысяч помнікаў гісторыі і культуры знаходзяцца не ў лепшым стане. Калі сёння пра іх не падумаць, яны могуць знікнуць. Нездарма ж створаны Фонд культуры. Але на думку П. Кудрэйка і А. Маслава — «гэта не актуальна». Людзі дзесяткі гадоў жыцця аддаюць вывучэнню помнікаў доўгладства, адраджэнню іх, а вось людзі без спецыяльнай падрыхтоўкі адчуваюць за сабой права на эстэтычны суд: «архітэктурныя і гістарычныя вартасці многіх з гэтых помнікаў надта няпэўныя». Зразумела, можна жыць без кітэкаваці да роднай гісторыі, ці без любові да помнікаў культуры. Але ўласную думку паміж культурных людзей прынята агаворваць словамі «мне здаецца», «на мой погляд» і г. д.

Не, цяжка паверыць П. Кудрэйка і А. Маславу, што яны «ўяўляюць сабе пытанне». На жаль, не ўяўляюць, бо блытаюць вынікі з прычынай.

Свой ліст у «Советскую Белоруссию» П. Кудрэйка і А. Маслаў закончылі сумным, але, трэба прызнаць, праўдзівым папярэджаннем: «Зараз прадпрыемствы і арганізацыі пераходзяць на гаспадарчы разлік, самаакупнасць. Цікава, ці думаюць пра гэта рэдакцыі часопісаў, творчыя саюзы, арганізацыі якіх з'яўляюцца гэтыя выданні. Не сакрэт, што без вялізных сум дзяржаўнай дататыі некаторыя часопісы проста не могуць існаваць». Сапраўды, гэта так. Але не рэдакцыі часопісаў, не творчыя саюзы адвучвалі чытачоў ад роднай мовы.

Трэба паглядзець гэтай горкай праўдзе ў вочы, калі мы шчыра жадаем палепшыць справу. Кастусь ТАРАСАЎ.

У ДЗЕЛАВЫМ РЫТМЕ

7 верасня ў Мінску адкрываецца XII Усесаюзнае фестываль тэлевізійных фільмаў

У яго праграме — стужкі, якія створаны ў сістэме і па заказах Дзяржтэлерадыё СССР за апошнія два гады. Таматыка, віды, жанры прадстаўленых на конкурс карцін дастаткова разнастайныя. Гэта дакументальныя, навуковыя — папулярныя, мультыплікацыйныя, музычныя фільмы — карцей, уся тая прадукцыя: якая дэманструе сучасныя магчымасці тэлевізійнага экрана ў галіне фільма-вытворчасці.

Папулярнасць тэлефільма ў розных яго відах і формах дастаткова вялікая. Пытанне ў іншым. Ці заўсёды тэлевізійнае кіно апраўдвае спадзяванні глядачоў? Ці заўсёды «трымае планку» на тым узроўні, якое само ж вызначыла лепшымі работамі? Нарэшце, ці ёсць яшчэ «порах у парахунах», каб не толькі ісці ўслед за глядацкім попытам, але, апраўдваючы яго, фарміраваць духоўныя патрэбнасці?

Адказаць пэўным чынам на гэтыя пытанні і закліканы фестываль, які меней за ўсё трэба ўспрымаць у святочным асяродку. Самы масавы і дэмакратычны ў сваёй аснове сродак камунікацыі, тэлебачанне знаходзіцца ў авангардзе сацыяльнага руху за паскарэнне грамадскага прагрэсу, за абнаўленне духоўнага і маральнага клімату ў краіне.

У адрозненне ад папярэдняга, які праходзіў у Кіеве, мінскі фестываль прадугледжвае меншую колькасць конкурсных карцін і адпаведна меншую колькасць прызюпа на кожны раздзел праграмы. Беларускія глядачы ўжо пазнаёміліся з асноўным «блокам» работ, якія ўдзельнічаюць у аглядае. На працягу апошніх двух месяцаў Беларуская ТБ сістэматычна яля паказ мастацкіх, публіцыстычных, музычных і іншых карцін, каб даць нагляднае ўяўленне аўдыторыі аб змесце і накіраванасці маючага адбыцця агляда. Упершыню ў гісторыі тэлефестывальнага арганізавана глядацкае журы, а таксама прыз тэлеглядачоў.

У рабоце фестывалю прымуць удзел чатыры журы: па дакументальных, мастацкіх, музычных тэлефільмах і карцінах для дзяцей. У іх складзе дзевяць кіно і тэлебачання, літаратары, кампазітары, артысты, прадстаўнікі працоўных калектываў. Журы па мастацкіх карцінах узначальвае кінарэжысёр студыі «Масфільм», член праўлення Саюза кінематаграфістаў СССР, народны артыст РСФСР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР і прэміі Ленінскага камсамола Валерый Ускоў, янога глядачы ведаюць па экранізацыях раманаў А. Іванова «Цені знікаюць апоўдні» і «Вечныя кліч». Работу журы па дакументальных карцінах даручана ўзначальваць кінарэжысёру студыі «Эстонскі тэлефільм», сакратару праўлення Саюза кінематаграфістаў рэспублікі, заслужанаму дзеячу культуры Эстонскай ССР, лаўрэату Дзяржаўнай прэміі рэспублікі Маці Пылдрэ, па музычных — кампазітару, народнаму артысту СССР, лаўрэату прэміі Ленінскага камсамола Ігару Лучанку, па дзіцячых фільмах — кінарэжысёру кінастудыі імя М. Горькага, лаўрэату прэміі Маскоўскага камсамола Уладзіміру Грамацінаву.

Устаноўлены чатыры Вялікія прызы фестывалю, прыз тэлекрытыкаў, а таксама заахвочвальныя прызы за цікавыя творчыя рашэнні.

Побач з такімі буйнымі работамі, як «Паўтары гадзіны ў кабінеце У. І. Леніна» («Экран»), «Пляма» (Грузінскі камітэт), «Міхайла Ламаносаў» і «Першы корань» («Масфільм»), якія ўваходзяць у конкурсную праграму, будуць паказаны і карціны, створаныя тэлебачаннем у папярэднія гады. Рэтраспектыўныя прагледы памогуць лепш убачыць знаходкі і старты на шляху развіцця тэлекіно, больш выразна выявіць нераскрыты творчыя магчымасці.

У «беларускай частцы» конкурснай праграмы фестывалю — мастацкі фільм «Сведка», зняты рэжысёрам В. Рыбаравым, публіцыстычная стужка «Тут быў Крылоў» рэжысёра Ю. Хашчавцава, карціна «Пітэр Пэн», якую зняў кінастудыя «Беларусьфільм» рэжысёр Л. Нячаеў, музычная карціна Беларуская ТБ «І пакуль на зямлі існуе любоў» Б. Бахцірава.

...XII Усесаюзнае фестываль распачынае работу. Наперадзе — шэсць дзён, напоўненых дзелавым настроям, прынцыповымі спрэчкамі, творчым абмеркаваннямі... і чаканнем вынікаў.

Н. ФРАЛЬЦОВА.

У ПЕРШЫНЮ я пачуў пра Уладзіміра Караткевіча ў самым пачатку сямідзесятага года — калі вучыўся ў тэатральна-мастацкім інстытуце. Першыя заняткі па сцэнічнай мове, абавязковыя і для будучых рэжысёраў, скіравалі нашу ўвагу і на беларускае прыгожае пісьменства. Хоць, па сутнасці, наш тэатральны факультэт ніколі не быў беларускамоўным, усё ж некаторыя выкладчыкі патрабавалі... Вось з гэтага і пачалося маё знаёмства з творчасцю У. Караткевіча. Яго прозу і вершы чыталі на ўроках, потым на заліках. Як цяпер усве-

рафі! Пазней ён сказаў: «Я табе напісаў «Барыса Гадунова», дык ты стаў і не прыдумвай, а не хочаш, дык ідзі...»

Гэта будзе потым, а пакуль я іду да дырэктара ў складаным настроі, з раздвоенымі пачуццямі. З аднаго боку, страшэнна падабаецца, хочацца пачаць што-небудзь з ёю рабіць, а як і што, жакліва падумаць! Адно, што я выціснуў з сябе — буду працаваць!

Кажуць, тэатр можа ўсё. Гэта праўда! Але не ўсякі рэжысёр гэта «ўсё» адолее. Я не адчуваю ў сабе такой сілы, бо калі п'еса не кладзецца на маю «індывідуальнасць», рашыць яе мне вельмі цяжка.

Я табе напісаў «Барыса Гадунова»...

дамляеш, дык мала што тады мы адчувалі, разумелі з яго балючых радкоў. Нам трэба было яшчэ многа разоў сутыкнуцца з рэальным жыццём, каб усё тое, што ў яго словах здавалася толькі прыгожым, стала для нас балюча асабістым.

Памятаю, некай Ілья Львовіч Курган, наш выкладчык па сцэнічнай мове, паведаміў, што на заняткі павінен прыйсці Уладзімір Караткевіч. З'явіліся яны ўтрох: Віктар Тарасаў, Ілья Курган і Уладзімір Караткевіч. Усе былі пэўназначна ўрачыстыя. Тарасаў пачаў чытаць Караткевіча. Што рабіў сам аўтар, я не памятаю: здаецца, нічога не чытаў. Неўзабаве мы развіталіся, але цікавацца да гэтага чалавека ў мяне ўзрастае, а магчыма, з гэтай сустрэчы яна толькі і пачалася. Памятаю, я ўзахлёб праглынуў яго «Чазенію». Некаторыя заўважалі, маўляў, гэта не з лепшага, але мне на душу лягло настолькі, што я, мусіць, з месяца не мог прыйсці ў сябе. Цяпер я разумю, гэта быў Караткевіч — вандроўнік далёкіх шляхоў, з шырокім чалавечым далагледжам, малады і прагны да любові. Дарэчы, гэтая прага, мабыць, і ёсць тое галоўнае і заветнае, што бярэ цябе ў палон і я — у 1974 годзе, калі ўжо быў у Віцебску і шукаў сабе матэрыял для дыпломнай работы.

...Некай Геральд Асвятнінскі, наш дырэктар, прапанаваў мне п'есу і кажа: «Пачытайце, можа, за гэта возьмецеся?» Я не ведаў яшчэ, што ў кіраўніцтва горада і тэатра была дамоўленасць аб стварэнні спектакля да 1000-годдзя Віцебска. (Сёння ў гэта верыцца з цяжкасцю, але факт застаецца фактам. Дарэчы, п'еса «Званы Віцебска» адразу была ўзята ў работу, а не ляжала ў партфелі тэатра, як сцвярджае адзін з абаронцаў беларускіх драматургаў). І вось я трымаю таўшчэзную кнігу. Столькі аркушаў у п'есах было толькі ў Караткевіча — «дасведчанія» ў тэатры людзі заўсёды пішуць старонак 60, не больш, а тут — 124! Рэжысёраў гэта страшэнна палохае. Тое самае здарылася і са мною, хоць рэжысёрам я тады яшчэ і не быў. Гэта быў мой пачатак. Мая першая спраўдзена сустрэча з таленавітым чалавекам, успамін пра якога і сёння крапае душу. Ён шмат у чым зрабіў мяне рэжысёрам.

Прачытаў я «Званы Віцебска»... Па-першае, твор мне спадабаўся ўсё, ды толькі ад п'есы там было мала. Гэта быў нейкі «п'есны раман». Божа! Чаго толькі там не было! Усё — і нават кінемато-

граф! Тут быў іншы выпадак. Твор хваляваў, вабіў, спакушаў — і я пачаў прыдумваць. Потым усё, што было дадзена, выцела, спектакль ішоў нармальна і без прыдумак, а пакуль у мяне з'явіліся папярэжыя і кароль Сігізмунд. Ні больш, ні менш. Яны і прывялі мяне да дзвярэй кватэры Караткевіча. Папярэдне пазваніў яму і дамовіўся аб спатканні — першым спатканні з «самімі».

Упусціў у хату, прапанаваў распрануцца, пачаў мяне карміць. Я адмаўляўся, казаў, што сыты, аднак, пачуўшы душка «ласкавае» слова, хуценька сеў да стала, стаў чакаць. Ён папытаў, якую каву я больш люблю — «па-турэцку ці па-грэчаску». Божа літасцівай! Я і па-мінску не п'ю, бо ў мяне ад яе п'якота, але пра гэта гаварыць не стаў, чакаючы, што будзе далей. Мяне здзівіла, што ён зусім не пытаўся пра п'есу, пра тое, што я збіраюся з ёю рабіць. Чым больш доўжылася сустрэча, тым больш адчуваў я напружанасць атмасферы, напоўненай водаграм кавы ці то па-турэцку, ці то па-грэчаску.

Нарэшце ён сказаў: «Паслухай, даражэнькі, што ты там выдумваеш. Я табе напісаў...»

Вось той ліст:

«Паважаны Валерый Яўгенавіч! Адрозна па атрыманні Вашага варыянта (у якім з сім-тэм згодзен, у чым і Вы пераканаецеся) напісаў быў Вам ліст, але раздумаў яго адпраўляць. Калі захочаце — дам пачытаць па прыездзе.

Адаў у перадрук трэці варыянт, зроблены ў Яцце і ўхвалены ўсімі кіраўнікамі семінара. Калі не памыляюся, недзе ў канцы месяца павінна быць нарада па тэатру... на якой Вы будзеце мець магчымасць выслухаць і пазыўныя і негатывныя водгукі пра маю працу.

Для мяне той варыянт, які мне даслалі — непрыемны. Папы, каралі, цытаты з «Беларусі ў эпоху феадалізму». Можаце мне верыць, што яны падбраны кампаніяй Л. Абэцдарскага тэндэнцыйна. А я ніколі не плёўся ў хвасце ні ў яго, і ні ў каго іншага. Не раю і Вам, калі хочаце быць самастойным і значным рэжысёрам.

Значыць, дамовімся так. Або прымаецца мой варыянт, або я — з надзвычайным жалем — вымушаны буду адмовіцца ад супрацоўніцтва.

У такім выпадку я (а і Вы таксама, за мяне) папрашу прабачэння ў гаркома, гарвыканкома і ва ўсіх тых людзей,

якія так добра гаварылі са мной, і якім я даў слова, што зраблю да гадзіны горада ўсё магчымае.

Значыць, у маё апраўданне застаецца толькі эсэ аб горадзе ў адпаведным нумары «Маладосці». Так і перадайце. А на будучае я — дзеля сябе — улічу, што мне (пра другіх не кажу) супрацьпаказаны кінастудыі і тэатры.

Таму што я выхаваны на павазе да аўтарскага права, да слова, да мазка, да думкі творчы, хай бы то быў пісьменнік, мастак або рэжысёр. Я ніколі не дазволіў бы сабе ўмяшчацца ў Ваша рэжысёрскае бачанне рэчы. Я мог бы толькі

сталіся?»: — «Засталіся», — выціснуў я. Чую цяжкія крокі — і цішыня... Потым зноў крокі і зноў яго голас: «Валеры! Выкінь гэта! Я не хачу сварыцца з Ватыканамі!» Я прамаўчаў, і зноў — крокі, і цяпер я зразумеў, што больш ён да дзвярэй не падыдзе.

Мяне апанаваў мярзотны настрой: і крыўда, і адчуванне сваёй непаўнацэннасці. І зусім мне не патрэбныя былі тыя кароль і папа, хоць я і не ведаў, як вырашыць апошняю сцэну, якая ўсё-ткі павілае. (Я дагэтуль упэўнены, што там трэба было нешта рабіць). Хацеў яшчэ раз пазваніць, але ўспомніў яго «рост», і мне захацелася тут жа апынуцца ў Віцебску, каб ні хвіліны больш не затрымлівацца ў гэтым Мінску, дзе мяне таў не зразуме-лі...

Пасля былі і рэпетыцыі, і здача спектакля. Юбілей горада, да якога рыхтавалася пастаноўка, прыспешваў нас, не даваў расслабляцца, хоць, іншым разам, вельмі хочацца зірнуць на створанае спакойна, без мітусні. Менавіта на апошнія прагны я запрасіў Уладзіміра Сямёнавіча. Ён пасляў ў гасцініцы «Віцебск» і сказаў, што крыху адпачне, а потым, калі ўжо вельмі трэба будзе, падыдзе ў тэатр. На рэпетыцыю ён так і не прыйшоў, даўшы гэтым зразумець, што цяпер гэта не яго справа, а наша.

З'явіўся Караткевіч толькі на здачы спектакля. Дарэчы, быў даволі спакойны, не адчувалася таго «мандражу», які можна заўважыць у іншых драматургаў напружанага прэм'еры. А гэта ж быў яго дэбют на сцэне, мой — таксама! Толькі потым я зразумеў, што ён прыехаў не толькі п'есу сваю глядзець. Ён прыехаў у тысячагадовы Віцебск, і гэта было для яго галоўным. Яго бачылі і на беразе Дзвіны, і ля муроў разбуранага царквы XII стагоддзя, і ля касцёла святой Варвары. Ён проста хадзіў па горадзе. Павольна, няспешна, затрымліваючыся там, дзе затрымліваўся яго душа. Усе нашы абеда, вячэры з ім былі насычаны Караткевічам, яго памяццю і, у той жа час, выдумкай. Іншым разам здавала-



У. Караткевіч на рэспубліканскай мастацкай выстаўцы. 1984 г. З фотаархіва Ул. КРУКА.

У другі раз мне давялося паспытаць яшчэ большай крыўды. Мала таго, што і кароль і папа рымскі набывалі акрэсленыя тэкставыя характарыстыкі і цікава (так мне здавалася) пабудаваныя мізансцэны, — ім знайшлася ў тэатры-гатовая вопратка. Але мяне не пакідаў грозны аўтар і яго рашучая постаць. Я паспрабаваў зрабіць яшчэ адзін захад.

Унутрана падрыхтаваўся да сур'ёзнай размовы і прыехаў у Мінск. Націскаю на кнопку званка... Адказалі не адразу. Уладзімір Сямёнавіч падышоў да дзвярэй і запытаў: «Хто?», а праз паўзу: «Папа і кароль за-

ся, што ўсе яго расказы — неверагодныя фантазіі. Некай сядзім у рэстаране, і ён, круцячы ў руках лыжку, кажа: «Да рэвалюцыі на ўсіх лыжках і відэльцах гэтага станцыйнага рэстарана было выгравіравана: «Украдзена на станцыі Віцебск»...

Другую п'есу, «Кастусь Каліноўскі», якая на самай справе доўга ляжала ў партфелях, мы прынялі пасля некалькіх захадаў: прасілі сёбе-тое перарабіць, бо «кінематаграфічныя» адносіны аўтара да тэатра гэтага патрабавалі. Зноў пачулі (Заканчэнне на стар. 14—15).

Маёнтак Шчорса, цяпер цэнтр аднайменнага сельсавета і калгаса Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці, дзесяці ў пачатку другой паловы XVIII ст. набыў еўрапейскую выдомунасць, а з пачатку XIX ст. зрабіўся своеасаблівай крыніцазнаўчай Мекай для ўсіх тых, хто вывучаў ці проста цікавіўся гісторыяй духоўнай і матэрыяльнай культуры народаў Вялікага княства Літоўскага, цэнтральную частку якога, па вобразным вызначэнні Ф. Багушэвіча, «як тое зярно ў гарэху», займалі землі сучаснай Беларусі. Сталася гэта дзякуючы шматграннай дзейнасці Іахіма Літавора Храптовіча, усебакова адоранага і высокаадукаванага чалавека. Дзяржаўнага і грамадскага дзеяча, філосафа і асветніка, прыродазнаўцы і гуманіста, публіцыста і паэта.

Нарадзіўся Іахім Літavor Храптовіч 4 студзеня 1729 г. У фальварку Ясянец каля аднайменнай вёскі з курнымі хатамі ўздоўж дарогі з Гарадзішча ў аветыя А. Міцкевічам Туганавічы. Тут жа ў Ясянцы, у доме дзеда па мацеры К. Несялоўскага, ён атрымаў першапачатковую адукацыю. Тут пазнаёміўся ён і з асновамі паэтыкі. Прынамсі, пра гэта можна меркаваць па беларускаму вершу, якім падлетак адзначаў уваходзіны ў новы палачу:

Я сам першы внук ваш малы
Буду в своїм слове сталы,
Повек Ваши не забуду
Ласкі, покуль жыці буду...

На фарміраванне характару і светапогляду юнака вялікі ўплыў аказаў дзед, фігура надзвычай каларытная і, між іншым, даволі пладавіты пісьменнік.

Захапленне чароўным светам паэзіі І. Храптовіч пранёс праз усё сваё доўгае жыццё. Нават у сталым веку ў хвіліны роздуму і смутку ён часта прыпадаў да яе гаючай плыні. Сваё стаўленне да прыроды, прыгажосці, кахання, маральна-этычных пытанняў будучы граф з аднолькавай лёгкасцю выказваў у вершах на беларускай, польскай і лацінскай мовах: «Всем многі век у новай хаці», «Гімн прыгажосці», «Дуб і трысцінка», «Пра каханне», «Адказ Храптовіча Карпінскаму», «Да карціны Рафаэля» і інш. Уважаючы паэзію за высокае мастацтва, ён разам з тым успрымаў яе як дзейсны сродка распаўсюджвання навуковых ведаў і ўсталявання ў грамадстве рацыянальных прынцыпаў маралі. Свае тэарэтычныя погляды на гэты від прыгожага пісьменства І. Храптовіч сфармуляваў у грунтоўным артыкуле «Паэзія, змешчаным

у энцыклапедычным выданні І. Красіцкага «Збор найпатрэбнейшых звестак» (1781 г.). Выказаныя ў ім думкі пераклікаюцца з ідэямі Асветніцтва і фізіякратызму і шмат у чым не супадалі «з агульнапрынятымі сцвярджэннямі» тагачасных мэтраў прыгожага пісьменства.

Пасля Віленскай акадэміі І. Храптовіч працягвае адукацыю за мяжой. Для пашырэння агульнага кругагляду і азнаямлення з найноўшымі дасягненнямі навукі наведвае Германію, Аўстрыю, Францыю, Італію, Швейцарыю, Англію. Адначасо-

рымлівалі шэраг пазітыўных момантаў. Асветніцтва прапагандавала навуковыя адкрыцці прыродазнаўства, выступала супраць рэлігійнага абскурантызму, схаластыкі, клерыкальнага засілля ў школе, феадальнага ладу. Навуковая каштоўнасць ідэй фізіякратаў у тым, што яны першыя зрабілі спробу ўявіць усё капіталістычнае ўзнаўленне цалкам, перанесці даследаванне эканамічных з'яў са сферы абарачэння ў сферу вытворчасці і, як адзначаў К. Маркс, паклалі пачатак эканоміцы як навукі.

прыклад, мог змяніць месца жыхарства, але павінен быў заплаціць за гэта пэўную суму грошай або пасадыць на свой надзел другога земляроба. І то са згоды адміністрацыі двара. У гэтым ключ да разумення супярэчнасці паміж поглядамі і практычнымі ўчынкамі шчорсаўскага рэфарматара. Фізіякрат Храптовіч аказаўся не ў стане саўладаць з Храптовічам-феадалам. Пераступіць сацыяльную мяжу, уласна, парваць сувязь са сваім асяроддзем чалавек XVIII стагоддзя, а тым больш буйному магнату, было

софскай думкі», бо «ўсюды, дзе асабісты адносіны, — як адзначаў Ф. Энгельс, — былі выціснуты грашовымі адносінамі, натуральная павіннасць — выплатай грошай, там месца феадальных адносін займалі буржуазныя». Менавіта гэты працэс, дакладней, яго асобныя рысы, выразна прасочваецца ў гаспадарцы шчорсаўскага рэфарматара.

Больш паслядоўным у правядзенні сваіх поглядаў І. Храптовіч выступае ў іншай галіне, грамадскай дзейнасці — рэфарме існуючай школьнай сістэмы і пашырэнні асветы ў краі. Тут ён больш актыўна і метадычна ажыццяўляе ідэі фізіякратаў, якія лічылі, што адукаваны селянін будзе лепш гаспадарыць на зямлі і тым спрыяць павелічэнню заможнасці не толькі феадалаў, але і багачы ўсёй краіны.

Правядзенню рэформы зацята перашкаджалі клерыкалы і закасалі ў прыгонніцтве феадалы, тая іх кансерватыўная і пераважна большая частка, якая лічыла, што «сялянскі род добры, калі знаходзіцца ў смутку, але дрэнны, калі ён у радасці або калі адукаваны школьнымі навукамі».

Выключна варажую паціўню займаў езуіты, якія, па сутнасці, маніпалявалі выхаванне юнацтва на Беларусі. Таварыства Ісуса было палітычна добра арганізаваным, эканамічна моцным і таму надзвычай небяспечным праціўнікам. Правядзенне рэформы стрымлівала і адсутнасць грашовых сродкаў. Аднак фінансавую праблему дапамог вырашыць, сам не ведаючы таго, папа Клімент XIX. У 1773 г. ён выдаў булу аб скасаванні ордэна езуітаў, якія бы метастазы ракавай пухліны, аплялі сваімі кляштарамі, рэзідэнцыямі і калегіямі ўсю Беларусь. Гэтую акалічнасць адразу ж скарысталі прыхільнікі школьнай рэформы. На сейме 1773 г. І. Храптовіч унёс прапанову стварыць адукацыйную камісію, а ўсе без выключэння сродкі і маёмасць езуітаў перадаць у распараджэнне адмысловага фонду «для адукацыі і выхавання юнацтва».

Адукацыйная камісія, «першае ў гісторыі чалавечтва міністэрства асветы», адкрыла на Беларусі 20 школ: 17 з сярэдняй ступенню навучання і 3 акадэмічныя (у Брэсце, Гродне і Навагрудку). Статут адукацыйнай камісіі патрабаваў ад настаўнікаў развіцця ў дзяцей самастойнага мыслення: «каб вучні больш рабілі поспехаў разважанымі, чым завучваннем прадметаў напамінь». Школа ў значнай ступені вызвалілася ад дагматызму і схаластыкі, перайшла ў

Энцыклапедыст са Шчорсаў

ва знаёміцца з рацыянальнымі спосабамі земляробства. Цікавіць яго і дапаможныя галіны сельскай гаспадаркі — садоўніцтва, агародніцтва, сажалкавае рыбаводства і асабліва пчлярства.

Аднак сёння нас больш цікавіць грамадская дзейнасць І. Храптовіча, якая непарыўна звязана з пашырэннем і рэалізацыяй на практыцы ідэй Асветніцтва і фізіякратызму. Панацэяй ад усіх сацыяльных блячак асветнікі лічылі распаўсюджанне ведаў, асветы, навукі і розуму. Фізіякраты, паслядоўнікі французскіх эканамістаў Ф. Кенэ і А. Цюрго, аддавалі прырытэт прыродзе. Паводле іх уяўленняў, менавіта яна з'яўляецца адзінай крыніцай багацця. На іх думку, грамадства ўзбагачаецца выключна за кошт зямлі, а прыбавачная вартасць (чысты прыбытак) ствараецца толькі ў прыродзе, у прыватнасці, у сельскай гаспадарцы. Таму фізіякраты да прадукцыйнага класа адносілі тых, хто працуе на зямлі. Прамысловасць, згодна іх перакананню, не стварае нічога новага, а толькі відазмяняе прыродныя каштоўнасці. Як Асветніцтва, так і фізіякратызм паводле сваёй сацыяльна-палітычнай сутнасці былі ідэалогіяй буржуазіі ў перыяд зараджэння элементаў капіталістычнага грамадскага ладу, яны ўт-

І. Храптовіч лічыў, што павялічыць прадукцыйнасць усіх галін гаспадаркі можна толькі тады, калі земляроб будзе эканамічна і маральна зацікаўлены ў выніках сваёй працы. Зыходзячы з пастулата роўнасці людзей, ён выступаў за асабістую вольнасць і адукацыю ўсіх саслоўяў грамадства, у тым ліку і сялянства. І ў 1790 г. прыступае да рэалізацыі сваіх поглядаў на практыцы. У маёнках Шчорсы, Вішнева і Нягневічы скасоўвае паншчыну і ўстанаўлівае мінімальны зямельны надзел. За карыстанне зямлёй спганяецца трэцяя частка ўраджаю або яго кошт па навагрудскіх цэнах. Большыя правы атрымала сялянская грамада і яе органы самакіравання. Былі створаны каса сялянскай узаемадапамогі і страхавы магазін, адчынены бальніца і школа з ланкастэрскай сістэмай навучання. Сялянскія дзеці, акрамя пачатковых ведаў, набывалі аграмаціныя і рамесніцкія навукі.

Рэформа на свой час мела прагрэсіўнае значэнне, але на сіла палавінчаты характар. Зямля, сенакос, лес і іншыя сельскагаспадарчыя ўгоддзі застаўліся ў руках І. Храптовіча. Сяляне, па сутнасці, ператварыліся ў арандатараў, а не ў вольных хлебаробаў. Так званая «асабістая вольнасць» была абстаўлена шэрагам абмежаванняў і ўмоў. Селянін, на-

не лёгка. Але і тое, што зрабіў І. Храптовіч, заслугоўвае пашаны і памяці нашчадкаў.

Пазбаўлены штодзённай, дробязнай і часта абразлівай апекі, сяляне хоць у межах сваёй гаспадаркі адчулі пэўную самастойнасць і палёгка, не столькі, відаць, матэрыяльную, колькі псіхалагічную. Але і адносная свабода хутка прынесла свой плён. Усе, хто наведваў Шчорсы, аднадушна адзначалі станоўчыя вынікі рэформы. Перш за ўсё яны выявіліся ў стабільным павышэнні ўраджайнасці: у сярэднім яна дасягнула «сам 8—10», а на лепшых землях — нават «сам 18—26».

Буржуазныя гісторыкі сцвярджаюць, што І. Храптовіч у сваёй дзейнасці кіраваўся выключна філантрапічнымі матывамі: «быў шчодрым не з утылітарызму, а з пераканання і імкнення сэрца». Безумоўна, ён спацываў сялянам і ў пэўнай меры імкнуўся палегчыць іх становішча, але не за кошт змяншэння сваіх уласных прыбыткаў, а шляхам інтэнсіфікацыі і павышэння прадукцыйнасці працы. Дарэчы, ён сам адзначаў, што ў аснове яго рэформы ляжаў цвярозы разлік: «здоровы розум і еўрапейскі вопыт».

Дзейнасць асветнікаў і фізіякратаў, у тым ліку і І. Храптовіча, «падрывала пераход да больш паслядоўнай матэрыялістычнай грамадскай і філа-

выпрасіў, бо не ўмею слухаць чытку на аўдыторыі, не магу поўнасцю ўключыцца. Ён, праўда, адмаўляўся, кажучы, што сам будзе чытаць на трупі, дык і не трэба псаваць уражанне. Але п'есу даў. Я часта ўспамінаю той няшчасны вечар і, як заўсёды, доўгую п'есу Караткевіча. Недзе каля дзвюх гадзін ночы я зразумеў, што п'есы не ўспрымаю: мучу сябе, угаворваю, перачытваю па некалькі разоў старонкі. Сапсаваў сабе ноч, а назаўтра ж трэба нешта казаць самому Уладзіміру Сямёнавічу, шукаючы адпаведныя словы.

Раніцай сабраліся ўсе акцёры, дырэктар Асвятніцкі, мастак Салаўёў. Валодзя Ганчароў, убачыўшы мяне, адразу канстатаваў: «Што, не спадабалася?» Я ведаю, што ў мяне, як у бяздарнага акцёра, усё відаць па твары... Усё ж з надзеяй іду ў фае, спадзеючыся, што здолею інакш успрыняць п'есу, пачуўшы яе яшчэ раз. Учора быў цяжкі дзень: рэпетыцыі, спектакль, сустрэчы...

Чытае — слухаем. Сачу, як успрымаюць п'есу калегі. Недзе ў сярэдзіне першай дзеі

пачалі варушыцца акцёры, паглядаюць на мяне. Імкнуся быць зацікаўленым. Не атрымаўся! Караткевіч прыпыняецца і пытае: «Што, не цікава?» — «Не, не, чытайце!» — чуваюцца галасы. Яшчэ засталася нейкая надзея ці аўтарытэт аўтара стрымлівае? Але гэта ненадоўга. Чуюцца цяжкія ўздыханні... Правалі! Якое гэта цяжкае адчуванне! Адна думка свідруе: «Чалавек чорт ведае адкуль ехаў, кінуўшы справы, лепш бы ўжо гэта дома адбылося». Добра яшчэ, што ён Валянцін не дазволіў прысутнічаць. Можна, прадчуваў? Праз нейкі час нават пачаў патроху ўшчуваць няўважлівых слухачоў. У такіх хвіліны вельмі шкада аўтара. Артысты ж, як дзеці. Супакоюцца на хвіліну, а потым зноў працягваецца дыялог уздыханняў і пераглядак.

Закончыўшы чытанне, склаўшы старонкі сваёй п'есы, Караткевіч узяў галаву і ўсім сваім выглядам задаў пытанне: «Як?» Адказы ў такіх выпадках бываюць настолькі прымітывуныя і недарэчныя, што раздражняюць неверагодна. Бачу, як аўтар нервуецца, пачынае злаваць. І тут жа ўсё спыняе!

Ну, не падабаецца, дык не падабаецца!

Караткевіч ёсць Караткевіч, ён не хоча фальшывых кампліментаў. Адчуў, што кантакту не атрымалася, і сам усё спыніў. Цяжка ўзяць галаву, паглядзець у вочы, быццам сам я ва ўсім вінаваты. Чаму, чаму ніхто не ўспрымае матэрыял? Усе ж так какалі! «Званы» і «Кастусь» атрымаліся! Ізноў з удзячнасцю ўспамінаю Караткевіча. Ён падыходзіць да мяне і кажа: «Ну што, Валеры, паедзем у Ялту, я вас рыбай пачастую!» — «Якая Ялта, якая рыба, ды і дзе ён яе?»

Аднак выпраўляемся. Настрой пакрысе паляпшаецца — увагу прыцягваюць навакольныя краявіды і сам Караткевіч. Ізноў жарты, анекдоты, цікавыя гісторыі, былі і байкі, якіх у яго так многа. Пад'язджаючы да Ялты, Уладзімір Сямёнавіч засявіўся ўвесь, узрадаваўся, хоць надвор'е нас сустрэла зусім не яліцкінае: вецер наляцеў і нават ці не на дождж збіраўся. Найперш ён павёў нас на кірмаш. Яліцкі кірмаш! Колькі ён напярэдадні расказваў пра яго, ды неяк не

Я табе напісаў «Барыса Гадунова»...

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 13).

аўтарскае «не!» і ў дадатак: «Рабіце, што хочаце! Я табе давяраю!»

Караткевіч не перапісаў і не дапісаў свае п'есы. Наконт «Барыса Гадунова» ён сапраўды не жартваў, у ім «сядзеў» драматург, але драматург гэты, здавалася, драмаў. Вельмі шкада, што ён не дапрацоўваў свае творы. Думаю, што гэта магло б абудзіць у ім вялікую любоў да тэатра.

Апошняя наша сустрэча адбылася ў Сімферопалі, куды Караткевіч прыехаў да нас чытаць «Маці ўрагану». Тэатр быў на летніх гастрольях. Спёка!

Усе мы марылі штодзень быць на моры, але замянілі рэпетыцыі, спектаклі, — адным словам, праца.

Прыляцеў Уладзімір Сямёнавіч з жонкай Валянцінай. Уладкаваўшы іх у гасцініцу, мы хацелі пасядзець, пагаварыць ды і п'есу карцела глянуць. Гэта заўсёды так бывае: неадольнае жаданне прачытаць хоць бы старонку, і ў той жа час — страх. А што, калі не...

Ён быў, як заўсёды апошнім часам, стомлены, і, што самае дзіўнае, — не зацікаўлены прадметам далёкай вандроўкі. Ні слова аб п'есе. Размовы ўвогуле. П'есу на ноч я ўсё ж

рукі дзяржавы і хаця цалкам не вызвалілася ад клерыкальнага ўплыву, стала свецкай. Навучанне праводзілася па адзінай праграме і падручніках, у якіх галоўнае месца адводзілася прыродазнаўчым навукам, у тым ліку і фізіцы, якая тады называлася «каронай філасофіі».

Пашыралася сетка парафіяльных школ для сялянскіх дзяцей, праграма якіх прадугледжвала навучанне грамадзян (чыне і пісанне), арыфметычным дзеяннем, практычнай геаметрыі, а ў некаторых школах, як у Шчорсах і Вішневе, вучылі і рыторыку, і «рускую» мову. Акрамя таго, вучні атрымлівалі агульныя звесткі аб асноўных з'явах прыроды, знаёміліся з аграфічнай, набылі навыкі па больш распаўсюджаных і неабходных на вёсцы рамёствах. Для замацавання ведаў праводзілася абвязковае паўтарэнне пройдзенага матэрыялу, выконваліся пісьмовыя практыкаванні, у тым ліку напісанне сачыненняў, часта ў форме дыялогаў, гутарак некалькіх асоб. Тэматычна яны звязваліся з канкрэтнымі жыццёвымі падзеямі і часам закраналі палітычна-далікатныя пытанні. У 1780 г. вучні школы ў Вішневе пісалі, напрыклад, у канцы навучальнага года сачыненне на тэму: «Прыгонныя, што стогнуць у воль, — ці з'яўляюцца яны нашымі братамі?» Ад непрыемнай наставініка выратавала спасылка на выказанні ў працы І. Храптовіча.

На гэтым дарога сялянскіх дзяцей у навукі звычайна заканчвалася. Толькі лічаным адзінак, відаць, найбольш здольным і, зразумела, з больш заможных сем'яў, шанавалася атрымаць вышэйшую адукацыю. Тых, каму ўдалося пераадолець сацыяльную мяжу і, як кажуць, выбіцца ў людзі, можна пералічыць літаральна на пальцах. Сярод іх сын прыгоннага селяніна са Шчорсаў Ігнат Ажахоўскі. У 1830 г. ён абараніў у Віленскім універсітэце дысертацыю і, стаўшы доктарам медыцыны, выхадзіў з прыгону сваю сям'ю і... самога сябе. Прыведзены факт, між іншым, пралівае дадатковае святло на пытанне пра так званое асабістае вызваленне сялян у маентках Шчорсы і Вішнева.

Імя І. Храптовіча цесна звязана з пашырэннем асветы ў краі. Ён быў адным з самых ініцыятыўных стваральнікаў і актыўных членаў адукацыйнай камісіі ўвесь дваццацігадовы перыяд яе існавання. Не варта забываць і аб ускосным становішчы ўплыву І. Храптовіча на работу камісіі. Высокае службовае становішча падканцлера міністра замежных спраў, а затым і канцлера, безумоўна, са-

мым становішчам чынам адбілася на яе дзейнасці — маральна падтрымлівала, бараніла ад падкопаў і нападकाў рэакцыйнай часткі магнэцтва і шляхты. Менавіта яны, калі змянілася палітычная сітуацыя, стварылі Таргавіцкую канфедэрацыю і, як зграя галодных сабак, накінуліся на прагрэсіўнае пачынанне перадавых колаў грамадства, у тым ліку і на адукацыйную камісію, якую афіцыйна ліквідавалі ў 1794 годзе.

Вялікую надзею І. Храптовіч ускладаў на навукі і ўсім магчымымі сродкамі падтрымліваў навучоўцаў і яе прыхільнікаў. Для аб'яднання аднадумцаў і актывізацыі навуковай дзейнасці ён заснаваў у канцы XVIII ст. «Таварыства сяброў навукі». Займаўся навукай і сам, выступаючы галоўным чынам як тэарэтык і папулярызатар эканамічных і філасофскіх ідэй фізіякратаў. У 1802 г. злад яго пара выходзіць кніга «Аб штогадовым нацыянальным узнаўленні», у якой ён развіў погляды французскіх фізіякратаў пад вулгом прыстасавання іх да мясцовых умоў. Дарэчы, гэтае даследаванне напісана ім як дадатак да агульнавядомай у той час працы аднаго з заснавальнікаў еўрапейскай школы фізіякратаў А. Цюрга «Разважанні пра стварэнне і размеркаванне багаццяў». Далейшае развіццё ідэй І. Храптовіча атрымалі ў напісанай ім на спіле жыццёва кнізе «Аб праве прыроды».

Кола інтарэсаў гэтага апантаннага навукай чалавека распаўсюджвалася і на такую прыкладную галіну ведаў, як пчаларства. Ён адкрыў закон аб узаемазвязі раення з аб'ёмам пчалінага гнязда, сканструяваў прыцыпова новы тып прыстаўнога вулля, што дало магчымасць рэгуляваць працэс раення і тым самым павышаць прадукцыйнасць пчалінай сям'і. І. Храптовіч падрабязна апісаў усе стадыі развіцця пчалы з яечка і эксперыментальна давеўся, што «з кожнае лічынкі можна вывесці матку, бо гэта залежыць ад памераў пабудаванай пчолам каморкі». На пасецы ў Шчорсах ужо ў сярэдзіне XVIII стагоддзя шырока практыкавалася штучнае вывядзенне матак і фарміраванне адводкаў. Свае тэарэтычныя і практычныя адкрыцці вучоны выказаў у кніжцы «Апісанне пчаларскага гаспадаркі ў Шчорсах...» (1785 г.).

Яшчэ пры жыцці І. Храптовіча Шчорсы сталі своеасаблівым неафіцыйным навукова-даследчым цэнтрам. Тут было створана ўнікальнае па тэматычнаму падбору, храналагічнаму ахопу і колькасці літаратуры, архіўных матэрыялаў і твораў мастацтва сховішча. Яго

фонды налічвалі каля 20 тысяч уліковых адзінак захоўвання: кніг па разнастайных пытаннях гісторыі культуры, філасофіі, эканомікі, сельскай гаспадаркі, у тым ліку і беларускіх старадрукаў, рукапісаў розных дакументаў, лістоў князёў і каралёў, іх копіі, географічных карт, чарцяжоў, малюнкаў, лістовак і г. д.

Пачатак кнігазбору паклаў у XVIII ст. І. Храптовіч і ўсё сваё доўгае жыццё няспына папаўняў яго фонды; вышукваючы кнігі літаральна па ўсёй Еўропе. Годным прадаўжальнікам бацькі і такім жа заўзятым бібліяфілам быў і яго сын Адам.

У адрозненне ад іншых прыватных кнігазбораў дзверы шчорсаўскай бібліятэкі былі заўсёды адчынены для наведвальнікаў, больш таго, была адведзена асобная зала для навуковых заняткаў і месца для начлегу даследчыкаў. У Шчорсы прыезджалі і тыя, хто рабіў першыя крокі ў навукі, і ўжо вядомыя, з еўрапейскімі імёнамі вучоныя, а таксама паэты і літаратары. Згодна правілам, карыстацца фондамі сховішча маглі без абмежавання як краёвыя, так і замежныя вучоныя.

У 1892 г. мужчынская галіна роду Храптовічаў скончылася. Шчорсы перайшлі да пляменніка Міхала, а пасля яго смерці ў Парыжы — да сына яго сястры А. Буцянёва-Храптовіча, першага ўладальніка бібліятэкі з роду Буцянёвых. Храптовічы яшчэ пры жыцці завяшчалі кнігазбор і архіў першаму універсітэту, які будзе створаны на іх радзіме. Аднак, як гэта нярэдка бывае, гісторыя распарадзілася па-свойму. Напярэдадні першай імперыялістычнай вайны найбольш каштоўная частка бібліятэкі, агульнай колькасцю 4500 тамоў, была вывезена ў глыбіню краіны і перададзена ў часовае карыстанне Кіеўскаму універсітэту. Цяпер фонд Храптовіча знаходзіцца ў бібліятэцы Акадэміі навук Украінскай ССР. Дзякуючы апошняму ўладальніку бібліятэкі К. А. Буцянёву і прадбачліваму прафесару М. В. Доўнар-Запольскага, з ініцыятывы і пад наглядам якога была арганізавана эвакуацыя кніг, значная частка духоўнага скарбу і неацэнных помнікаў культуры захавалася да нашых дзён. Пакінутае ў Шчорсах бясследна знікла ў палымі вайны.

Але не знікла памяць пра чалавека, пра якога яшчэ дзеяч Вялікай французскай рэвалюцыі Анорэ Мірабо пісаў як аб лепшым з усіх людзей, якіх ён ведаў, «як па сумленнасці розуму, так і па дабраце сэрца».

Станіслаў ЦЯРОХІН.

верылася. А тут і сапраўды! Адразу захацелася ці то піць, ці то есці, а, можа, і ўсё разам?! Ён ішоў наперадзе, у гэты час яго трэба было бачыць, каб адчуць асаблівае натхненне, незвычайны настрой. Як ледакол сярод натоўпу, імкнуўся наперад, выглядаючы нешта ці некага. Адно мы ведалі — шукае рыбу! Праўда, ніякай рыбы не было. Было ўсё! А рыбы не было! Я не даўменна паціснуў плячымі і глянуў яму ў вочы. «Пачакайце мяне тут, а то нас многа!» — адказаў ён на маё маўклівае пытанне і знік.

Пахадзіўшы з паўгадзіны, сабраліся — яго няма. Раптам бачым, шпарка ідзе, заціскаючы пад пахай скрутак. Падышоў, сунуў яго нам і, як запраўскі дэтэктыв, паведамаў, што яму трэба назад, у яго — справы. Усё! Ён завёўся! Яшчэ ў мора, можа, паедзе. Я неяк ад яго чуў, што ён хадзіў тут з рыбакамі ў рыбу.

Страшна хацелася есці. Распальвалі апетыт пачастункі на прылаўках, а тут яшчэ ў дадатак — рыбы пах са скрутка. Мы ўзваліліся, маўляў, хопіць і гэтага, трэба ісці, пад-

сілкавацца. Ён спачатку здзіўвіўся, і тут жа на яго твары з'явіўся здэклівы выраз. Мы былі для яго «чорнай масай, якая толькі і хацела жэрці». «Я павінен схадзіць да аднаго чалавека. У яго з сабой больш няма. Ідзіце ў рэстаран, які вунь там, на набярэжнай, я зараз», — адказаў ён на нашы ўгаворы і зноў знік. Усё гэта адбылося так хутка, што мы нават не сталі абмяркоўваць яго ўчынак, а пасунуліся ў напрамку набярэжнай. Вялікай чаргі ў рэстаране не было, мы хутка ўжо сядзелі і адпачывалі. Ногі ўсё ж набыць паспелі.

Чакалі яго досыць доўга. Выходзілі, глядзелі. Абед пакуль не заказвалі. Урэшце цяргненне скончылася, мы заказалі стравы на ўсіх, толькі яму прасілі пакуль не несці. І тут я ўбачыў (каторы раз выскачыўшы на вуліцу), як ідзе наш Уладзімір Сямёнавіч. «Вышагвае» сярод яліцнскага карагоду з мехам на плячы. Ну, дальбог, мех — як з бульбай. Я ледзь стрымаўся, каб не расмяяцца. Убег у рэстаранцыю і паведамаў навіну. Выйшлі ўсе. Здзіўленню нашаму не было канца, ды толькі дзівіцца трэ-

ба было паціху, што яшчэ больш гэтае здзіўленне «распалая»...

Рыбы мы атрымалі ўсе і самай рознай: вялікай і малой, шырокай і вузкай, кароткай і доўгай... Ён стаяў такі па-дзіўнаму шчаслівы, як быццам зрабіў нешта вельмі важнае і вельмі патрэбнае. Так, патрэбнае. І ў першую чаргу яму самому. Ён быў шчаслівы, калі радаваў іншых, нахай хоць чым-небудзь маленькім. Я зноў успомніў пра п'есу — не па сабе зрабілася.

Пасля мы хадзілі па Ялце, ён расказваў шмат цікавага. Пілі піва. Яму гэта было забаронена, але ўсё-такі ён яго піў... Потым мы ехалі дамоў, хоць які гэта быў дом... Сядзячы з ім побач у тралейбусе, стаміўшыся ўшчэнт, я захацеў сапраўды дамоў, у Віцебск. Ці, яшчэ лепш, да бацькі ў Вялікі Стахаў. Я зноў думаў пра «Маці ўрагану».

Думаў і пасля. Думаю і цяпер...

Валерый МАЗЫНСКІ,
галоўны рэжысёр
Акадэмічнага тэатра
імя Якуба Коласа.
г. Віцебск.

«Беларуская граматыка» Тарашкевіча

Пра тое, каб скласці, напісаць граматыку сучаснай літаратурнай мовы свайго народа, думала, марыла не адно пакаленне беларускіх інтэлігентаў. Клопатам пра яе і слоўнік роднай мовы яшчэ ў XIX ст. дзяліўся з Янам Карловічам адзін з першых нашых будзіцеляў Францішак Багушэвіч. Пра беларускую граматыку думалі, рупіліся Цётка, Максім Багдановіч, фалькларыст і этнограф Аляксандр Сержпутоўскі... Як толькі першая руская рэвалюцыя зняла з беларускага слова пячаць забароны, маладыя адраджэнцы патрапілі стварыць сталы беларускі перыядычны друк, наладзіць кнігавыдавецтва. Акрамя «Нашай Нівы», якая гуртвала вакол сябе асноўныя творчыя сілы, акумулявала грамадскую і мастацкую думку Беларусі, выходзілі аграрны часопіс «Саха», маладзёжныя «Рапіца», «Лучынка», альманах «Маладая Беларусь»... Святло кнігі на роднай мове актыўна панеслі ў народ два кааператывна-кніжныя выдавецтвы — суполка «Загляне сонца і ў наша аконца» ў Пецярбурзе і «Беларуская выдавецкая таварыства ў Вільні». У допісах, вершах, апавяданнях, што ішлі ў рэдакцыю «Нашай Нівы» з розных канцоў Беларусі, у рукапісах кніг, якія паступалі ў выдавецтвы, адбіліся асаблівасці мясцовых гаворак. І хоць напісанне на Віленшчыне ці Гродзеншчыне добра разумелі чытачы з Магілёўшчыны, Віцебшчыны, Міншчыны і наадварот (беларускія дыялекты ўсё ж не моцна адбеглы адзін ад другога), была пільная патрэба ў нармаванні пісьма, у адзіных моўных правілах. Як паведа, патрэбна была граматыка сучаснай літаратурнай мовы, у якой былі б навукова асэнсаваны яе характэрныя рысы, структура, створаны адзіны правапіс. Гэта было пытанне, ад якога залежала далейшае развіццё беларускай як нацыі, пытанне духоўнага жыцця народа, яго будучыні. Але задача гэта была няпростая. Яна патрабавала высокай філалагічнай кваліфікацыі, патрабавала таленту і гарачага сэрца. І такі чалавек знайшоўся. Аўтар будучай беларускай граматыкі Браніслаў Тарашкевіч быў яшчэ толькі на другім курсе гісторыка-філалагічнага факультэта Пецярбургскага універсітэта, а сакратар Беларускага выдавецкага Таварыства ў Вільні Іван Луцэвіч (Янка Купала) пісаў: «Што чуваць у Вас з беларускай граматыкай? Ці што-небудзь зрабілі ў гэтым напрамку? Калі маеце ўжо яе нарыс, то будзьце ласкавы прыслаць нам яго, калі не, то будзьце такімі добранькімі і спрытнымі ды як хутчэй гэта зрабіце... Граматыку Вашу хоча Таварыства выдаць і пусціць у свет у «назіданне» маладому беларускаму пакаленню». Тым часам маладому Тарашкевічу трэба было яшчэ ў паўночнай сталіцы назапасацца агульналінгвістычнымі ведамі, услухацца ў дыялектную стыхію роднай мовы, пабыць у грамадскай купелі, каб здзейсніць тое, чаго ад яго так нецярпліва чакалі на бацькаўшчыне. Але гэты жывы, дасціпны, кемлівы юнак

сын селяніна з-пад віленскай вёскі, спраўджаў надзеі. Спачатку — надзеі акадэмікаў А. А. Шахматава і Я. Ф. Карскага, пад непасрэдным кіраўніцтвам якіх праходзіў акадэмічную навукі і распачынаў сваю працу над граматыкай беларускай мовы. Потым і ўсёй тагачаснай перадавой беларускай грамадскасці. Праз год пасля заканчэння Петраградскага універсітэта, пакінуўшы пра кафедры рускай мовы і славеснасці для падрыхтоўкі да выкладчыцкай дзейнасці, у 1917 годзе Тарашкевіч заканчвае работу над «Беларускай граматыкай». Будучы загадчыкам культурна-асветнага аддзела Белнацкома, у 1918 годзе малады вучоны імкнецца выдаць граматыку ў Петраградзе. Але ў той суровы для маладой Савецкай рэспублікі час зрабіць гэта было няпростая, у паўночнай Пальміры, якой пагражалі кайзераўцы, не было друкарскай базы для выдання кніжкі, не стала паперы. Тады Тарашкевіч кідаецца са сваім «дзіцем» у старую Вільню. Тут яшчэ заставаўся сёй-той з колішніх нашаніўцаў, была надзеяная друкарня, «друкарня Марціна Кухты».

Аўтар спытаўся, каб яго «Беларуская граматыка» паспела выйсці з друку да восені, здолела патрапіць у школьныя рэнцы беларускай дзетвары. Кароткая прадмова да кнігі пазначана 13-ым жніўня 1918 года. Тарашкевіч адзначае асноўныя рысы беларускай мовы, называе навуковыя прыныцы, пакладзены ім у падмурак граматыкі: «У аснове яе ляжыць найбольш характэрная і найбольш чыстая гутарка беларускай мовы, што мае цвёрдае «р» і вялікае аканне». Цэнтральнае месца ў «Беларускай граматыцы» Тарашкевіча заняла апісанне марфалагічнай сістэмы нашай мовы. Малады мовазнавец добра вывучыў яе асноўныя заканамернасці, удала спалучыў дыялектную аснову з пісьмовай традыцыяй, навукова абгрунтаваў адзіныя правілы напісання. Эксперыментальны, ілюстрацыйны матэрыял «Беларускай граматыкі» Тарашкевіча цвёрда абатэрыта на народны грунт: у ім шмат прыказак, прымавак, ідыём, з адчуваннем выкарыстанна беларускае мастацкае слова. Наколькі надзейна, добра была аглядана Тарашкевічам мова свайго народа, сфармуляваны яе правілы, апрацавана тэрміналогія, можа засведчыць той факт, што «Беларуская граматыка для школ» воль ужо 70 гадоў вытрымлівае выпрабаванне часам.

Гэты выдатны твор беларусказнаўства складаўся пад знакам Рэвалюцыі, вясны народа. Яго творцу было 25 гадоў. На рукапісе «Беларускай граматыкі» Тарашкевіча пры канцы працы выпісаны словы Купалавага верша-гімна «А хто там ідзе?» Людзмі звацца! Быць народам! — гэтыя словы жылі ў сьвядомасці маладога аўтара «Беларускай граматыкі», луналі над яго чалом, схіленым над радкамі, дзе ўсходзіла, рунала, цягнулася насустрач сонцу, новаму дню жывое беларускае слова.

Арсень ЛІС.

Саюз пісьменнікаў БССР выказвае глыбокае спачуванне пісьменніцы Галіне Васюковай з прычыны напаткаўшага яе гора — смерці МАЦІ.

Саюз пісьменнікаў БССР выказвае глыбокае спачуванне пісьменніку Івану Капылювічу з прычыны напаткаўшага яго гора — смерці СЯСТРЫ НЭЛЫ.

Калентыў А'яднанай дырэцыі літаратурных музеяў выказвае глыбокае спачуванне заг. сентара фондаў Тананушка М. А. з прычыны цяжкага гора — смерці БАЦЬКІ.

ДНЕМ 19 жніўня здзіўленыя праходзячы спыняліся каля ўвахода ў Палац мастацтваў. І не толькі з-за нязвыкла доўгай чаргі. За шклом празрыстых сцен палымелі кветкі: жоўта-крэмавыя, пунсовыя, бел-ліловыя ружы, шарыкі яркіх вярцін, дзіды гіганцкіх гладыёлусы, пушыстыя рознакаляровыя астры... Так і вабіла да сябе гэта казачнае царства — недаўгавеннай прыгажосці. І людзі ішлі сем'ямі, з дзецьмі. Выстаўка кветак, якая праходзіла ў межах II Усесаюзнага фестывалю народнай твор-

жосць, музыку, паэзію...». Экспазіцыя «Незабудкі», карысталася асаблівай увагай наведвальнікаў.

Не абыходзілі гледачы і раздзел клуба аматараў садоўніцтва і кветкаводства. 48 чалавек прынялі ўдзел у арганізацыі гэтага раздзела: «Махровыя», трох- і чатырохколерныя гладыёлусы, а галоўнае — «модныя» клематісы — вось што зацікавіла і аматараў, і спецыялістаў.

Батанічны сад, вядома, не меў сапернікаў. Ружы адкрытага і закрытага гарту, гіганцкія (у паўтара метра)

СВЯТА КВЕТАК

часці, прысвечанага 70-годдзю Вялікага Кастрычніка, адразу набыла папулярнасць сярод мінчан.

У вестыбюлі «размясціўся» Батанічны сад; першы паверх займалі спецаўгасы з Віцебскай, Мінскай, Гродзенскай абласцей, клуб аматараў садоўніцтва, выстаўка МАЗа; другі паверх — конкурсныя кампазіцыі. Першы раз у выстаўцы прымалі ўдзел госці з Жодзіна, Слоніма, Віцебска, Баранавіч, Гродна — раней (праводзіць такія вернісажы стала традыцыяй) на іх можна было сустрэць толькі кампазіцыі мінчан. Тут жа была магчымасць атрымаць кансультацыі спецыялістаў па вырошчванні і доглядзе раслін. Упершыню на такой выстаўцы праводзіўся конкурс аранжыроўкі. Памерацца майстэрствам у складанні букета маглі ўсе жадаючыя.

Кожны стараўся зрабіць усё, каб яго работа стала самай прыгожай, прывабнай, нават унікальнай. Бо ў канцы агляду толькі гэта і запяняла ўвагу стомленага колькасцю гатункаў, назваў, колераў і форм кветак гледача. І калі Батанічны сад ураджаў велічынней кветак, букетаў, новых гатункаў, дэманструючы магчымасці нашага кветкаводства, то клубы і саўгасы найперш — незвычайнымі кампазіцыямі. І таму часта мелі не меншы поспех.

Вось, напрыклад, экспазіцыя клуба «Незабудка». Узнік ён тры гады назад. Згуртаваліся ў ім пераважна інжынеры. Напачатку клубу было даволі цяжка: дзе купіць кветкі, у каго шукаць падтрымку і дапамогі. «Займаемся мы вечарамі, — гаворыць кіраўнік клуба старшы інжынер Н. Сляпцова. — У жанчын сем'я, дзеці, часу ў абрэз, але з клубам не развіваюцца — сумуюць без яго, без сяброўскіх кантактаў. Праз кветкавыя кампазіцыі мы імкнемся выявіць свае думкі, сваю любоў да радзімы, жыцця, прыроды. Мы хочам навучыць людзей бачыць вакол сябе прыга-

і міні-гладыёлусы, рознакаляровыя вярціны, шматгадовыя (сцільба, сухацвет) расліны, дэкаратыўная капуста, абляпіха — некалькі месяцаў працавалі работнікі саду, лабараторый, аранжарэй, каб закарсавала запалымела тут усё гэта! У дадатак і месца Батанічны сад займаў у Палацы мастацтваў самае лепшае (і памерам, і асвятленнем).

Скажам, спецаўгасам былі аддадзены ізаляваныя аддзяленні на першым паверсе. Там не маглі памяціцца ўсе іх канструкцыі. Кветак было так многа, што далёкія экспанаты губляліся сярод бліжэйшых.

Не спрыяла выстаўцы кветак і тая акалічнасць, што ў сценах Палаца засталіся экспазіцыі мастацкіх выставак, — развешаныя творы мастакоў адцягвалі ўвагу. «Кветкі губляюцца сярод мастацкіх работ, — гаворыць мастак-дэкаратар аб'яднання «Кветкі» М. Даниловіч. — Ні разу выстаўка кветак не мела яшчэ адпаведнага — памяшкання — светлага, прасторнага, прыстасаванага для кветак».

Выйце са становішча (пра гэта дружна гавораць усе ўдзельнікі выстаўкі) — новае памяшканне спецыяльна для такіх вернісажаў. Але ці змогуць кветкаводы забяспечыць бесперабойную працу такога памяшкання цэлы год? «А чаму і не, падключыцца не толькі Батанічны сад, але і ўсе спецаўгасы, — выказвае думку ландшафтны архітэктар Г. Клыга. — Гэта былі б сезонныя выстаўкі. Можна было б праводзіць сумесныя вернісажы з керамістамі. Афармляць выстаўкі керамікі кветкамі было б і прыгожа, і, думаю, цудоўнай рэкламай нам і аўтарам мастацкіх твораў. Кветкі заўсёды радуць позірк, дораць адчуванне свята».

Выстаўка кветак закрылася. Засталося ўражанне незвычайнай прыгажосці і жаданне бачыць яе не толькі адзін раз у год.

Наталля ШАРАНГОВІЧ, студэнтка журфака БДУ імя У. І. Леніна.

АД РОДНАЕ ЗЯМЛІ

Міналай Казаневіч нарадзіўся ў вёсцы Дулебы Бярэзінскага раёна, на Міншчыне, а свой жыццёвы і творчы лёс звязаў з Гомельшчынай. Гэтая акалічнасць адгунаецца ў экспазіцыі яго лепшых твораў у Палацы мастацтваў. Прынамсі, на яго пейзажах пазнаеш лясныя пагоркі Міншчыны, пабачаныя аўтарам у маленстве, і краявіды Гомельшчыны.


У экспазіцыі нямала так-

сама твораў, у якіх мастак паказвае нашых сучаснікаў, найперш юнакоў і дзяўчат, якія толькі лшчэ ўваходзяць у вялікае жыццё. Гэта, снажым, «Юнацтва», палотны з цыкла «Пад роднымі прасторами».

Сярод іншых твораў, прадстаўленых на выстаўцы, запамінаюцца «На рэчыцкай зямлі», «Вёска Ліпа», «Вечар на буравой», «Вясна на Ілупць-рэчцы», «Лета», «Браслаў» і іншыя.



Пад роднымі прасторами.



На рэчыцкай зямлі.



Браслаў.



з 7 па 13 верасня

7 верасня, 18.30
УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЕ XII УСЕСАЮЗНАГА ФЕСТИВАЛЮ ТЭЛЕВІЗІЙНЫХ ФІЛЬМАУ, ПРЫСВЕЧАНАГА 70-ГОДДЗЮ ВЯЛІКАГА КАСТРЫЧНІКА.
Трансляцыя з Дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР.

8 верасня, 18.15
ЗАПРАШАЕ ЧАСОПІС «БЕЛАРУСЬ». Галоўная тэма перадачы — ахова прыроды і навакольнага асяроддзя. Пра гэта артыкул намесніка старшыні Дзяржкамтэта БССР па ахове прыроды В. Алешкі, змешчаны ў чарговым нумары. Да гэтай тэмы часопіс звяртаецца пастаянна, пачынаючы з 1980 года. Галоўны рэдактар А. Шабалін расказаў таксама і пра іншыя матэрыялы, якія друкуюцца ў нумары.

8 верасня, 18.50
XII УСЕСАЮЗНЫ ФЕСТИВАЛЬ ТЭЛЕВІЗІЙНЫХ ФІЛЬМАУ.
«Экран: праблемы, героі...» Музычны тэлефільм: учора, сёння, заўтра.

9 верасня, 18.15
«У СЯМ'І АДЗІНАЙ».
«Май душы ўсё тут блізка...» Вершы Максіма Багдановіча.

9 верасня, 21.40
У ТЭАТРАХ РЭСПУБЛІКІ.
А. Казанцаў. «Стары дом». Спектакль Акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа.

10 верасня, 18.15
ЗАПРАШАЕ ЧАСОПІС «МАЛАДОСЦЬ».
Будуць прадстаўлены творы С. Грахоўскага «Маці», М. Кацюшэнка «Урок маўчання», К. Цвіркі «Дома».

10 верасня, 18.50
XII УСЕСАЮЗНЫ ФЕСТИВАЛЬ ТЭЛЕВІЗІЙНЫХ ФІЛЬМАУ.
«Экран: праблемы, героі...» Перспектывы тэлепубліцыстыкі.

11 верасня, 18.50
XII УСЕСАЮЗНЫ ФЕСТИВАЛЬ ТЭЛЕВІЗІЙНЫХ ФІЛЬМАУ.
«Экран: праблемы, героі...» Спецыфіка мастацкага фільма.

11 верасня, 19.50
ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС «ДЗВІНА».
Выпуск цалкам прысвечаны Лепельскаму раёну.

12 верасня, 9.15
«МЕЛОДЫІ РОДНАГА КРАЮ».
Выступае ансамбль народнай музыкі вёскі Груздава Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці.

12 верасня, 11.50
«СЫН ВЕТРУ І МАЦІ УРАГАНУ».
Спектакль народнага тэатра чытальнікаў Мінскага педагагічнага інстытута імя Горкага паводле твораў У. Караткевіча.

Аўтар сцэнарыя і рэжысёр-пастапоўшчык А. Калыда.

12 верасня, 13.15
«СЛОВА — ПАЭЗІЯ».
Новыя вершы С. Грахоўскага.

12 верасня, 13.30
«ПЕУЧАЕ ПОЛЕ».
Перадача з Віцебшчыны.

12 верасня, 16.05
«САЮЗ МАСТАЦТВА І ПРАЦЫ».
Сустрэча майстроў беларускай эстрады з метрабудуўнікамі і працаўнікамі Мінскага метра.

12 верасня, 18.10
XII УСЕСАЮЗНЫ ФЕСТИВАЛЬ ТЭЛЕВІЗІЙНЫХ ФІЛЬМАУ.
«Экран: праблемы, героі...» Тэлевізійны фільм: перспектывы развіцця.

13 верасня, 12.00
«АЛЕСЬ АДАМОВІЧ. КААРДЫНАТЫ ДУШЫ».

У перадачы, падрыхтаванай да 60-годдзя з дня нараджэння пісьменніка, прымаюць удзел В. Быкаў, Ю. Каракін, Э. Клімаў, мастацтвазнаўца У. Бойка.

13 верасня, 13.05
«ЗАЧЫТАЙЦЕ МАЕ ПІСЬМО».
Агляд пошты за тыдзень.

13 верасня, 15.15
ПРЭМ'ЕРА ПЕСНІ.
Г. Вагнер, Р. Барадулін. «Час вечаровы».

13 верасня, 19.00
УРАЧЫСТАЕ ЗАКРЫЦЦЕ XII УСЕСАЮЗНАГА ФЕСТИВАЛЮ ТЭЛЕВІЗІЙНЫХ ФІЛЬМАУ, ПРЫСВЕЧАНАГА 70-ГОДДЗЮ ВЯЛІКАГА КАСТРЫЧНІКА.
Трансляцыя з Дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР.

«Літаратура і искусство» — орган Міністэрства культуры і правлення Саюза пісателёў БССР. Мінск. На беларускай мове.

«ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

Выходзіць раз на тыдзень, па пятніцах.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.

Індэкс 63856 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
АТ 21539 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай рэдакцыі — 33-24-61, намесніка галоўнага рэдактара — 33-25-25, адзнака сакратара — 33-19-85, аддзела крытыкі і бібліяграфіі — 33-22-04, аддзела публіцыстыкі і нарыса — 33-19-65, аддзела прозы і паэзіі — 33-22-04, аддзела культуры і выяўленчага мастацтва — 33-24-62, аддзела тэатра, кіно і тэлебачання — 33-21-53, аддзела музыкі — 33-21-53, аддзела пісьмаў — 33-24-62, аддзела інфармацыі — 33-24-62, аддзела мастацкага афармлення і фоталіюстрацыі — 33-44-04, 33-24-62, нарэктарскай — 32-20-64, бухгалтерскай — 23-73-37.

Матэрыялы прымаюцца надрукаваныя на машыцы (праз два інтэрвалы). Рукапісаў рэдакцыя не вяртае.

Галоўны рэдактар Анатоль ВЯРЦІНСКІ.

Рэдакцыйная калегія:

Заір АЗГУР, Аляксандр АСПЕНКА, Анатоль БУТЭВІЧ, Уладзімір ГІЛЕП, Мікола ГІЛЬ (нам. галоўнага рэдактара), Уладзімір ГНІЛАМЕДАУ, Лілія ДАВІДОВІЧ, Міхась ДРЫНЕУСКІ, Аляксандр ЖУК, Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ, Ігар ЛУЧАНОК, Уладзімір НЯКЛЯЕУ, Нічыпар ПАШКЕВІЧ, Барыс САЧАНКА, Юрась СВІРКА, Уладзімір СТАЛЬМАШОНАК, Рычард СМОЛЬСКІ, Віктар ТУРАУ.

Адказны сакратар Пятро СУШКО.